



# Беларускія Ведамасьці

Нью-ЁРК – ВАРШАВА, 2005 – студзень 2006.

Жыве Беларусь!



# НАРОДНАЕ ГАЛАСАВАНЬНЕ

## (паведамленьне)

Па патрабаваньні Масквы Лукашэнка зыняцку для Беларусаў прызначыў датэрміновыя выбары прэзыдента раней патрэбнага часу (на 19 сакавіка 2006 г.). Датэрміновыя выбары, аднак, законна не абронтувалі. Рассе сіпяша падтрымаць свайго стаўленыніка, бо тэндэнцыі ў грамадзстве паказваюць, што справы гэтых двух рэжыму могуць пагоршыцца. Таму робяць што хоцуць, не зважаючы на ўспрынняце людзей.

Тут разылік, што калі 19 сакавіка яны правалацца на выбарах, то па закону Лукашэнка яшчэ амаль паўгода застаецца на сваёй пасадзе. Тады пуцінская Масква спадзяеца развязаць у Беларусі грамадзянскі канфлікт (вайну) за ўладу і зылкідаваць законнага новавыбранага прэзыдэнта. Нічога, аднак, у іх ня выйдзе, бо мы іхнія спадзвесы бачым.

З іншага боку, яны мяркуюць, што зімой у маразы нам не ўдасца сабраць 150-200 тыс. подпісай, бо будынкі, дамы, студэнцкія інтэрнаты і іншыя памышканы рэжыму зьбираеца заблякаваць. Але тут яны памыляюцца. У Кіеве ўкраінцы ў час выбараў нават начавалі на вуліцы ў маразы.

Бязылітаснасць, несумленны падыход да беларусаў толькі павялічыць народны энтузіазм, нягледзячы на мароз.

Беларусь усяроўна пераможа гэтую чужародную навалу. Усе беларусы памятаюць як рэжым і ягоная прадажная квазіапазыцыя абдурувалі іх у кастрычніку 2004 года і заганялі народ на незаконны рэфэрэндум. Народ не павінен быў ўдзельнічаць у антызаконнай справе рэжымнай улады. А вось цяпер бачым вынік гэтага нібыта „апазыцыйнага” ўдзелу ў антыканстытуцыйным рэфэрэндуме: Лукашэнка зьбираеца выстаўляць сваю кандыдатуру на выбары, хаця па Канстытуцыі ён ужо ня мае на гэта права. Зноў рыхтуюць фльсіфікатарскае ашуканства і шмат хто думае, які сэнс тады галасаваць — усяроўна скруціць і падмануць.

Але сэнс ёсьць. Сілай зьяўляемся мы — народ, а не прамаскоўскі рэжым і ня кучка псеўдаапазыцыйных калябарантаў з Масквой (не Лукашэнка і не падстаўных калякіны-мілінкевічы). Ни слухайце гэтай прадажной публікі!

Трэба абавязкова ўсім масава ісці на выбары (рэжым гэтага байща), а пасля галасаваньня не разыходзіцца, а ісці ў цэнтар Менска на Цэнтральную плошчу, быць разам і чакаць аб'яўлення вынікаў галасаваньня. (Той хто жыве бліжэй каля Менска, той пасля галасаваньня прыезджае ў Менск).

У нашых сілах і ў нашых законных магчымасцях затармазіць і спыніць машыну фальсіфікацыі. Гэта можа зрабіць кожны беларус і ўсе разам.

Дзеля перамогі народа над фальсіфікацыяй сістэмай трэба рабіць **народнае галасаванье**. Сутнасць народнага галасаваньня ў наступных **дзеяньнях выбаршчыкаў**:

- на ўчасткі для галасаваньня выбаршчыкі йдуць са сваімі заранеў падрыхтаванымі бюлетэнімі (альбо з чыстым лістом паперы, тады свой бюлетэн можна напісаць у кабіне для галасаваньня);
- выбаршчык бярэ бюлетэн рэжыму, ставіць подпіс у сьпісе і ідзе ў кабіну;
- у кабіне выбаршчык кладзе ў кішэню бюлетэн рэжыму і дастае свой;
- у скрыню для галасаваньня выбаршчык апускае свой бюлетэн;
- выбаршчык захоўвае бюлетэн рэжыму да перадачы яго грамадзкой камісіі.

### **Народны бюлетэн**

На чыстым лісьце паперы выбаршчык піша прозвішча, імя, імя па-бацьку беларускага народнага кандыдата (альтэрнатыўнага рэжыму), за якога ён галасуе і ставіць насупраць яго прозвішча значок (птушачку), а ўнізе ліста ставіць любы васьмізначны лік.

Тое ж самае выбаршчык робіць на афіцыйным бюлетэні рэжыму (птушачка насупраць прозвішча і ўнізе васьмізначны лік такі самы як на народным бюлетэні).

Народны (альтэрнатыўны) бюлетэн будзе зьнешне адрознівацца ад бюлетэні рэжыму. Пры адкрыцці скрыні адразу будуць відаць вынікі галасаваньня. Васьмізначны лік дапаможа выбаршчыку ў выпадку патрэбы пракантрляваць свой голас. Але хто ня хоча, той можна не пісаць вась-

мізначны лік. Галоўнае забраць з сабой бюлетэн рэжыму і апусыць у скрыні для галасаваньня свой народны бюлетэн.

Беларускі Вызвольны Рух (пры агульнай каардынацыі з боку Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ) стварае **Нацыянальную грамадzkую камісію (НГК)**.

НГК даводзіць да людзей інфармацыю аб парадку народнага галасаваньня. Пасля галасаваньня НГК арганізувае збор і падлік незаконных бюлетэніў рэжыму, якія захоўваюцца ў выбаршчыкаў.

Вынікам усіх гэтых дзеяньняў павінны стаць новыя сапраўдныя демакратычныя выбары прэзыдэнта на законных падставах. (Трэба ўлічыць, што нават калі ўлады не дапусцяюць народнага (альтэрнатыўнага) кандыдата да ўдзелу ў выбарах, — усёроўна трэба ставіць у бюлетэні ягонае прозвішча. Такі прынцып народнага галасаваньня.)

**Уладкладненне**. Выбары не пагрунтаваныя на канстытуцыі — незаконныя. Бюлетэні рэжыму, у якіх упісаны кандыдат, які не мае права балатавацца, — незаконныя.

Народнае галасаванье ў сістэме існуючага заканадаўства ёсьць тым часам цалкам законнае дзеяньне і пагрунтаванае на артыкуле трэцім дзеючай канстытуцыі, які запісаны гэтаю: „*Адзінай крыніцай дзяржавай улады і носьбітам суверэнітetu ў Рэспубліцы Беларусь зьяўляецца народ. Народ ажыццяўляе сваю ўладу непасрэдна, праз прадстаўнічы і іншыя ворганны ў формах і межах, вызначаных канстытуцыяй.*”

*Любая дзеяньні па зъяненіи канстытуцыйнага ладу і дасягненіі дзяржавай улады гвалтоўнымі мэтадамі, а таксама шляхам іншага парушэння законаў Рэспублікі Беларусь караочца згодна з законам.*”

Дзеяньні выбаршчыкаў у народным галасаваньні нідзе не пярэчачыць выбарчаму заканадаўству. Народ мае права на народнае галасаванье („*а жыцця ўлады сваю ўладу непасрэдна*“) згодна закона і згодна ўдакладнення артыкула трэцяга канстытуцыі аб парушэнні закона („*і дасягненіі дзяржавай улады гвалтоўнымі мэтадамі*“). У дадзеным выпадку закон груба парушаеца А. Лукашэнкам, бо ён не мае больш права балатавацца на прэзыдэнта і ўдзельнічаць у выбарах. Ягоныя дзеяньні характарызуюцца „*гвалтоўнымі мэтадамі*“.

Падкрэсліваю, што ў пэрыяд выбараў улада па закону ня мае права зъяніць заканадаўства і прымакаць якія-небудзь падзаконныя акты, накіраваныя на абмежаванье правоў і зъяненіе магчымасцяў выбаршчыкаў. Улада ня мае права забараніць партыйную дзеяньсць, распускаць партыі, зачыніць газеты і г.д.

Будзьма съмелымі і ўпэўненымі ў нашым праве і ў нашай праўдзе.

Паведамляю, што ня гледзячы на перасьлед і вымушанае быць за мяжой, маё права балатавацца і ўдзельнічаць у прэзыдэнцкіх выбарах пачынаверджана спэцыяльным рашэннем Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь № Р-120/2001 ад 15.06.2001 г.

Як толькі спыніцца прамаскоўскі рэжым і ўсталюеца беларуская народная демакратычная ўлада, беларускія суды будуць выконваць законы і паважаць права, а Часовы Беларускі Урад прыступіць да выканання сваіх абавязкаў.

Ня боймася! Пераможа наша праўда! Перад нашай масавай сілай Масква ня здолее пачаць у нас грамадзянскі канфлікт, бо яны цудоўна ведаюць (і гэтага баяцца), што беларуская армія і беларуская міліцыя стане на бок свайго народа. Нічога Маскве ўжо не дапаможа, ні расейскія гэнэралы, ні расейская ФСБ, ні падстаўныя лябедзкі-калякіны-мілінкевічы. Мы ўсё ведаєм, чым яны займаюцца. Яны думаюць ашукаць беларускі народ, але іхнія павешаніцы толькі паскорыць крах прамаскоўскай дыктатуры. Набліжаецца канец рэжыму Лукашэнкі.

***Зянон Пазняк***

***Старшина Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне“  
і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ***

22 снежня 2005 г.

# **У ПРАКУРАТУРУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

Зъвяртаю ўвагу, што дзяржавы асобы, ворганы ўлады і сродкі масавай інфармацыі ў Беларусі груба парушаюць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь і заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Сутнасць парушэнняў заключаеца ў наступным:

Не існуе дзяржавы з называй „союзное государство”. Аднак шэраг адказных дзяржаўных службовых асобаў заключылі змову з кірауніцтвам іншай дзяржавы (Расейскай Фэдэрэцыі) і стварылі незаконныя ворганы гэтай неіснуючай дзяржавы. Праз дзейнасць гэтых незаконных ворганаў вядзенца разбураныне канстытуцыйных асноваў дзяржавы Рэспубліка Беларусь. Групоўка адказных службовых асобаў пад прыкрышцём ворганаў „союзного государства” працуе ў інтэрэсах Расей. Фактам незаконнай антиканстытуцыйнай дзейнасці дастаткова. Рэгулярна па беларускім тэлебачанні, радыё, у афіцыйных газетах „Беларусь сёдня” („Советская Белоруссия”), „Звязда” і іншых адказных дзяржаўных службовыя асобы і журналісты расказваюць пра дзейнасць ворганаў незаконнай дзяржавы пад называй „союзное государство”. (Гл. напр. у газэце „Звязда” 8.XII.2005 г. рубрыку „Саюзнае веча” і дадатак „Союз” да газеты „Советская Белоруссия” (ці „Беларусь сёдня”)

Прашу адчыніць крымінальную справу па факту злобіжывання службовым становішчам адказнымі дзяржаўнымі службовымі асобамі Рэспублікі Беларусь, якія працуе ў незаконных фармаваньнях незаконнай дзяржавы пад называй „союзное государство” і сталі на шлях здрады дзяржаўным інтэрэсам Рэспублікі Беларусь.

**Зянен Пазняк**

12 сінегня 2005 г.

## **МЫ ПРАПАНУЕМ ПАДПАРАДКАВАЦЦА ЗАКОНУ**

*Спадару Аляксандру Лукашэнку*

Спадар Лукашэнка, наш зварот адрасаваны Вам як палітыку, які адзінаццаты год узнічальнае выкананіе ўладу ў Беларусі.

Нам вядома, што ў 2006 г. насуперак закону Вы плянуеце ўдзельнічаць у чарговых прэзыдэнцкіх выбарах у нашай краіне. Дзеля гэтага 17 кастрычніка мінулага году па вашай ініцыятыве быў праведзены незаконны рэфэрэндум, вынікі якога мы не прызналі. Гэты рэфэрэндум не прызнала таксама міжнародная супольнасць.

Паколькі Вы не валодасце юрыдычнымі правамі балатавацца, мы прарапануем Вам падпараткавацца Закону і яй ўдзельнічаць у чарговых выбарах прэзыдэнта Беларусі. Мы зъвяртаем Вашу ўвагу на тое, што ў сывітле палітычных падзеяў і тэндэнцыяў, якія развіваюцца ва Ўсходней Эўропе і Паўночна-Захаднай Азіі, адмаленьне ад незаконнага ўдзелу ў выбарах ёсьць найлепшым варыянтам асабіста для Вас і таксама для нашай краіны. Выбары прэзыдэнта Беларусі павінны адбыцца ў 2006 г. без Вашага ўдзелу.

**Зянен Пазняк**

*Старшина Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”  
і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ,  
Юры Беленікі*

*Намеснік старшины Беларускага Народнага Фронту  
„Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ,  
Сяргей Папкоў*

*Намеснік старшины Беларускага Народнага Фронту  
„Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі — БНФ,  
Алесь Чахольскі*

*Адказны сакратар Управы Сойму Беларускага Народнага  
Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысьціянской Партыі  
— БНФ*

18 красавіка 2005 г. г. Менск

## **КРЫМІНАЛЬНЫ КОДЭКС ВЫСЬВЯТЛЯЕ ДЗЕЙНАСЦЬ А. ЛУКАШЕНКІ**

Адзнаку дзейнасці А.Лукашэнкі дае Крымінальны кодэкс Рэспублікі Беларусь. Дастаткова парабаць гэту дзейнасць з артыкуламі кодэкса і адразу высьвятаеца яе злачыннае сутнасць, накіраваная супраць грамадзяніа і дзяржавы.

Галоўны крымінал у наступным:

I. Антыканстытуцыйная дзейнасць па стварэнні так званай «саюзной дзяржавы», незаконнае падпісанье 8 сінегня 1999 года дагавора аб стварэнні «саюзной дзяржавы». Гэтае злачынства вядзе да таго, што



*Народ*

распараджацца жыццём, тэртыторыяй і ўласнасцю беларусаў зноў будзе расейскі чынуша, якому пляваць на нашыя інтэрэсы. Ужо цяпер расейскія генэралы лічаць нашу тэртыторыю сваім «непатапляемымі авіяносцамі», пляцоўкай «падскоку» іхных стратэгічных самалётав звядзенімі бомбамі на барту. Мала нам Чарнобылю? Нехапала, каб гэтае старое ламачча звядзенія атрутай ляслася на нашу зямлю (вядомая «надзейнасць» рускай тэхнікі, усе памятаюць падлодку «Курск»). Такая незаконная дзейнасць Лукашэнкі падпадае пад артыкулы крымінальнага кодэкса:

— Артыкул 356. Здрада дзяржаве.

— Артыкул 424. Злоўжываньне ўладай або службовымі паўнамоцтвамі.

— Артыкул 426. Перавышэнне ўлады або службовых паўнамоцтваў.

— Артыкул 357. Змова з мятаю дзяржаўнай ўлады.

— Артыкул 361. Заклікі да зъвяржэння або зъмены канстытуцыйнага ладу Рэспублікі Беларусь або зъдзяйсненію злачынстваў супраць дзяржавы.

II. Масавы, шырокамаштабны злачынны эксперымент над здароўем

жыхароў Беларусі праводзіць Лукашэнка. Па яго ініцыятыве вядзеца гаспадарчая дзейнасць на забруджаных радыёактывістамі землях, вырабляюцца прадукты і прадаюцца па ўсёй Беларусі. Плянуе пашырыць гэтае злачынства. Так 26 красавіка сёлета заявіў, што ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці будуць пабудаваныя ажно 13 аграгарадкоў. Гэтая злачынная дзейнасць падлягае судоваму перасыду па артыкулах:

- Артыкул 131. Экацыд.
- Артыкул 308. Непаведамленыне пра небясьпеку для людзей.
- Артыкул 365. Парушэнне патрабаванняў экалагічнай бяспекі.
- Артыкул 268. Схова або съвядомае скажэнніе дадзеных аб забруджанні навакольнага асяроддзя.

**III.** Лукашэнка незаконна распараджаецца ўласнасцю, якая яму не належыць. 50% кошту ўсёй беларускай маёмысці праз чэкі «Маёмысць» належыць грамадзянам і зьяўляеца іх прыватнай уласнасцю. Указам № 70 (люты 2003 г.) ён надаў сабе права распараджацца і прадаваць буйнейшыя і лепшыя прадпрыемствы. Так у сінезні 2002 г. прадаў пущанскуму алігарху Абрамовічу Мазырскі НПЗ усяго за 207 мільёнаў даляраў, калі гэты завод каштуе ў дзесяць разоў больш. У ліпені 2004 года перадаў бясплатна Ресей ўсе нафтапровады Беларусі. Гэта ёсьць карупцыя ў міжнародным маштабе. Расея падтрымлівае яго ўладу, а ён разылічваеца маёмысцю і лёсам беларусаў. У крыміナルным кодэксе маеца два артыкулы, пад якія падпадае яго дзейнасць па катэгорыі парушэнне права ўласнасці, у тым ліку:

- Артыкул 210. Крадзёж шляхам злоўживання службовым становішчам.
- Артыкул 211. Прывілеішчанне або растрата.

**IV.** Прымянецце адміністрацыйнага ўціску на грамадзяніаў падчас выбарчых кампаній, узурпация права фармавання выбарчых камісій і арганізацыя адміністрацыйнага кантролю за дзейнасцю камісій, масавыя фальсіфікацыі вынікаў галасавання падпадаюць пад наступныя артыкулы:

- Артыкул 190. Парушэнне роўных правоў грамадзяніаў.
- Артыкул 191. Перашкода зьдзяйсненню выбарчых правоў або працы выбарчых камісій.
- Артыкул 192. Парушэнне заканадаўства аў выборах, рэфэрэндуме.
- Артыкул 185. Прымус.

V. Безпадстаўнае запалохванье грамадзяніаў пагрозай вайны з боку єўрапейскіх краінаў, дэмманстрацыя ваеннаі сілы, падпрадкаванне беларускага войска маскоўскай ваеннаі окрузе РФ, парушэнне безъядзернага статусу Беларусі ёсьць пропаганда вайны, што забаронена:

- Артыкулам 123. Пропаганда вайны.

**VI.** Сукладанье ўсіх незаконных дзеяньняў Лукашэнкі і яго рэжыму ў дачыненні да беларусаў і беларускай дзяржавы падлягае судовому перасыду па:

- Артыкулу 127. Генацыд.

*Інформацыйная камісія КХП-БНФ*

## ЗАЦЕМКІ ПА СТРАТЕГІІ

Ёсьць адносіны і палажэнні, пра якія гаворыцца даўжэйшы час і якія павінны мы ўсьведамляць, усе беларусы. Але не зынікае неабходнасць паўтарацца ізноў.

Незалежная дзяржава Беларусь вярнулася ў єўрапейскі кантэкст, стала суб'ектам міжнароднай палітыкі. Правілы кантэксту існуюць незалежна ад нас, і таму, на глядзячы на тое, ведаем мы пра іх, ці не, разумеем, ці не, нарэшце, хочам, ці на хочам, мы мусім па гэтых правилах існаваць.

Галоўнае правило, якое павінна быць выканана ва ўнутранай палітыцы — **мусіць быць рэабілітавана і ўдзяржалаена мова нацыі — беларуская мова**. Без вырашэння гэтай задачы нічога іншага ня будзе вырашана ў Беларускай дзяржаве, будзе страчаны нават суверэнітэт.

Генэральнае правило, якое трэба беларусам ўсьвядоміць у зынешній палітыцы — гэта тое, што **накуль існуе Ресей ў якасці імперіі, Беларусь**

*ніколі ня будзе спакойнай за сваю незалежнасць, эканоміку і вольны вобраз жыцця.*

Дзеяньні тут могуць быць розныя: нічога не рабіць, наладжваць мірнае сусідаваньне на грунце саступак, уступіць у Эўразію, стварыць Балта-Чарнаморскую Супольнасць (БЧС), нарощваць уласную сілу і г.д. Але лёгіка застаецца адна: **каб не было небясьпекі, трэба ліквідаваць прычину небясьпекі**. Беларуская зынешняя палітыка заўсёды мусіць мець на ўзве гэты стратэгічны аспект нацыянальнага выжываньня. Пртым трэба ўлічыць, што імперыя не рэфармуецца, імперыя развалываецца. Адсутнасць (ці страта) геапалітычнай звышзадачы прыводзіць у гэтых умовах да страты пэрспэктывы. ВКЛ Беларусь павінна будзе займацца геапалітыкай у інтэрэсах уласнага нацыянальнага існаваньня. Інакш геапалітыка зоймеца Беларуся, што і было перад гэтым на працягу двухсот гадоў.

Трэцяе генэральнае правіла: Беларусь мусіць абавязкова **ліквідаваць аднабаковую энергетычную залежнасць ад пасставак рэурсаў з Ресей**. Способы вырашэння гэтай праблемы вядомыя.

Пасляляцінская сітуацыя складаеца так, што разыўвіцы ёў падзеяў увесе час будзе падводзіць да кансалідацыі Ўсходняй Эўропы. Ужо цяпер, калі дамінует яшчэ ідэя Эўразіязу, трэба хутчэй усьвядоміць, што ідэя БЧС — гэта добрая ідэя, якая дапаможа стварыць раўнавагу сілаў у Эўропе і гарантаваць бяспеку незалежнасці нацыянальных дзяржаваў.

Да БЧС падпітурхне таксама зьяўленыне паўночнага газаправоду паміж Расеяй і Нямеччынай па дне Балтыйскага мора (газправод плянуюць, безумоўна, і з палітычным разылікам). Бо зразумела, якія магчымасці маніпуляцыі і ціску на Беларусь ды Польшчу ўзынікнуть пасля яго будаўніцтва. **Стварэнне альтэрнатыўнай энергетычнай лініі Поўнач-Поўдзень павінна стаць першачарговай задачай** першага нацыянальнага ўраду Беларусі, які паўстане пасля ліквідацыі акупацыйнага рэжыму.

**Зянон ПАЗНЯК**

*15 верасення 2005 г., Нью-Ёрк*

## НАЙВАЖНЕЙШЫЯ ПАЛІТЫЧНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ НАЦЫІ І ДЗЯРЖАВЫ

Як выразна засвідчыла гісторыя ўтварэння нацыянальных дзяржаваў краінаў Цэнтральнай і Ўсходняй Эўропы, якія доўгі час знаходзіліся пад прыгнётам трох імперыяў, найважнейшай, першаснай і абсалютнай каштоўнасцю нацыі і дзяржавы зьяўляеца нацыянальная мова. Без абароны мовы, без яе культурнага і дзяржайнага сцвярджэння, нацыя ня можа скансалідавацца. Адпаведна не ствараеца грунт для арганізацыі нацыянальнай дзяржавы і разыўвіцца нацыянальной культуры; дзяржава ня ўстане ўмацавацца.

Нацыянальная мова — гэта першаснае пытаньне, пасля вырашэння якога пачынаюць нармальна „працаваць” усе аспекты дзяржайнага жыцця, ад культуры да эканомікі.

Імперыя, асабліва тая, што практикавала асімілятарскую палітыку, этнацыд і генацыд, найперш старалася ліквідаваць нацыянальную мову. Ідэалёгі і палітыка імперыі прыдумвалі кавазі-ідэялігічнае аргументаванне для забароны і зынішчэння чужой мовы, імкнулася масава стварыць перакананых носьбітаў імперскай мовы.

Калі імперыі ўдавалася ліквідаваць мову народа, тады ягоны этнастыні, асобная нацыя не ўзынікала. Калі народ захоўваў сваю мову — ён разыўвіваўся далей, здолны быў стварыць нацыянальную дзяржаву.

Гэтыя простыя ісціні трэба нагадаць якраз цяпер, прымаючы пад увагу палітыку этнацыду і лінгвіцыду, якую праводзіць вось ужо адзінаццацца гадоў прамаскоўскі акупацыйны рэжым на Беларусі.

Побач з абаронай незалежнасці, для беларусаў цяпер няма больш

важнага жыцьцёвага пытання, больш галоўнай задачы нацыянальнага і дзяржаўнага існаваньня, чым пытанье абароны, зберажэнья, распаўсюджаньня і дзяржаўнага сцявардзення сваёй беларускай мовы.

Гэта клопат нумар адзін, без заспакаення якога ня будуць вырашаныя ніякія іншыя пытаныні беларускага нацыянальнага дзяржаўнага жыцьця (у тым ліку і абароны незалежнасці).

Становішча з мовай вымагае ававязковай нацыянальнай асьветы. Цяпер пра гэта мусяць рупіца нацыянальныя арганізацыі, асьветнікі, энтузіясты, усе адказныя і адукаваныя беларусы. Потым (пасля ліквідацыі антыбеларускага рэжыму) для нармалізацыі становішча вымагаецца асьветніцкая дзяржаўная палітыка.

Другой найважнейшай каштоўнасцю беларускай нацыі зьяўляецца незалежная беларуская дзяржава. У разьвіціі і ўмацаванні беларускай дзяржавы ў цяперашнім часе я прапанаваў бы прытымлівіца чатырох галоўных прыярытэті.

Першы — гэта абсалютны прыярытэт нацыянальнай адукцыі і навучання маладога пакалення. У сістэму навучання мусяць быць выдаткованыя найбольшыя і прыярытэтныя сродкі. Мы мусім стварыць і забясьпечыць умовы для атрымання нацыянальнай адукцыі на вышэйшым узроўні сучасных дасягненняў цывілізацыі. У высокаадукаваных беларусах — магутная будучыня беларускай дзяржавы.

Другім беларускім прыярытэтам павінна стаць зямля. Неабходна вырашыць пытаныне з уласнасцю так, каб вярнуць беларускага земляроба на зямлю, зрабіць яго зацікаўленым уласнікам, прадугледзец узровень рынку і збыту ягонай прадукцыі ў Беларусі, даць стымул да адраджэння беларускай вёскі.

Трэці — прыярытэт — сістэма нацыянальнай эканомікі, абапертая на рынкавыя дачыненіні. Арыентацыя на ўкараненіе і разьвіціе перадавых тэхнолёгій.

Чацвёртым прыярытетам павінна стаць фундамэнтальная навука і культура. Нацыя павінна дбаць пра свою творчую і вытворчую будучыню і забясьпечыць сабе (сваім грамадзянам) якасна высокі ўзровень існаваньня.

Нарэшце, універсальны і абсалютны каштоўнасцю для беларусаў зьяўляючыся яны самыя, сам беларускі народ. Палітыка беларускай дзяржаўны, дачыненіні працы, уласнасці, адукцыя, ідэалёгія і асьвета павінны спрыяць таму, *каб беларус навучыўся любіць сябе, любіць сваё, беларускае, лепшае і народнае*. Дзяржаўныя інстытуты мусяць спрыяць таму, каб умацавалася самапавага і пачуцьця чалавечай годнасці беларуса, гонар за прыналежнасць да сваёй здольнай, працавітай і разумнай нацыі.

Зянен ПАЗЬНЯК

6 лютага 2005 г., Нью-Ёрк

## КАРУПЦЫЙНЫ ГАНДАЛЬ БЕЛАРУСКАЙ МАЁМАСЦЮ

У той час, як Украіна мужна змагаецца з эканамічнай агрэсіяй імпэрскага Крамля, Лукашэнка ўсё глыбей зацягвае карупцыйную пятлю на сваёй шыі. Лукашэнку шкадаваць ніяма чаго. Яго жыцьцё — яго справа. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік расейскага „Газпраму” Сяргей Купрыянаў радыёстанцыі „Эхо Москвы”: „Решаецца вопрос о возможности перехода ОАО „Белтрансгаз” под контроль „Газпрома”, Он уточнил, что переговоры инициированы Беларусью. По словам Куприянова, на формирование цен на газ для Беларуси повлияла именно возникшая возможность контроля „Белтрансгаза”.

Імпэрскі Крэмль робіць выгляд, што ня ведае пра незаконнасць гэтай зьдзелкі. Лукашэнка ня мае права распарараджацца уласнасцю „Белтрансгазу” і зямельнымі рэурсамі краіны. Яны па юрыдычнаму праву і дэ-факта належаць грамадзянам Беларусі. Усе гэтыя карупцыйныя зьдзелкі будуць у ававязковым парадку ліквідаваны беларускай уладай.

Інфармацыйная камісія

Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ

4 студзеня 2006 г.

## АБ РЭПРЭСІЎНЫМ ЗАКАНАДАЎСТВЕ РЭЖЫМУ

Ў лістападзе-сінезні 2005 года нелегітимныя „палаты” і „сэнат” зацвердзілі папраўкі ў Крымінальны кодэкс. Практычна ў крымінальнае заканадаўства вернуты сталінскі рэпрэсіўны артыкул №58, паводле якога былі рэпрэсаваныя, зыншчаныя, растроўляныя мільёны беларусаў. Беларусаў зноў хочуць крымінальна перасльедваць за крытыку акупацыйнай улады і незадавальненне жыцьцём ва ўмовах прамаскоўскага рэжыму.

Вяртаны да збочанаасці сталінскага заканадаўства — гэта заканамерны вынік разгортвання антыбеларускай палітыкі. Маскоўска-лубянская стратэгія рукамі Лукашэнкі, скарыстаўшы ягоны страх перад выбарамі, падрыхтавалі сабе пэўдзаконную падставу для апраўдання рэпрэсіі супраць беларусаў пэўрыяд выбараў, а таксама у пракцікі далейшага вынішчэння беларускай нацыі.

Гэта лягічнае прадаўжэнне гэбоўскай антычалавечай палітыкі, развязвіццё якой прыводзіць да масавага зыншчэння людзей, генацыду і калючага дроту.

Але дарэмна спадзяюцца нішчыцелі Беларусі, што ім зноў удасяцца стварыць і паўтарыць тое, што зрабілі яны ў 1920-1940-х гг. Беларусы не забыліся пра гэтыя злачынствы і пра тых, хто забіваў народ ў Курапатах. Гісторыя не паўтараецца. Яны яшчэ дрэнна ведаюць беларусаў, калі зьбіраюцца паўтараць свае злачынныя эксперыменты над народам. Але беларусы павінны ведаць пра зъмест іхных пляніў, мусяць гуртавацца вакол ідэі вольнай незалежнай Беларусі і рыхтавацца, каб недапусціць вынішчэння людзей і зыневажэння Радзімы.

Вялікі беларускі народ жыў і будзе жыць. Ніякі пляні зыншчыцеляў ня спыняе яго сьветлую будучыню і вечнае існаваньне.

Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”

і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ

11 сінезні 2005 года

## АБ РАСКОЛЕ АРГАНІЗАЦІИ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕНЬНІКАЎ

Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне” і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ заяўляе пра свою маральна-палітычную падтрымку беларускай літаратуры і Саюзу Беларускіх пісъменьнікаў, што падвяргаюцца перасльеду з боку існуючай улады. Сойм звяртае ўвагу на плянамернасць антыбеларускай палітыкі прамаскоўскага рэжыму, накіраваную на разбурэнне беларускіх арганізацыяў і нацыянальна-культурнага жыцьця народу.

Тыповымі методам такога разбурэння зьяўляецца інсypірацыя расколу арганізацыі і стварэнне падстаўнога альтэрнатыўнага агляду, арыентаванага на падтрымку антыбеларускага рэжыму. Адзначаем, што рэжым у сваёй разбуральной працы не хавае русіфікацыйнага зъместу свай палітыкі, не спыняеца перад выкарыстаннем адміністрацыйнай улады, рэпрэсіямі, правакацыямі і абсурдам (кіраўніком новастворанага прадзейнага саюзу пісъменьнікаў Беларусі прызначаны сэнатар генэрал Чаргінец, які заявіў, што „ніколі не лічыў сябе беларусам”).

Сойм заклікае беларускіх пісъменьнікаў, арганізацыю якіх перасльедује і хочуць забараніць, не паддавацца націску і тварыць дзеля Бацькаўшчыны-Беларусі, свабоды, добра і справядлівасці, бо нішто ня можа затаптаць вялікую літаратуру, якая жыве народным духам.

Сойм заклікае грамадзкасць Беларусі абараніць нацыянальную літаратуру і падтрымкаць беларускіх пісъменьнікаў

Сойм Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”

і Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ

11 сінезні 2005 г.

# **ВАСІЛЬ УЛАДЗІМЕРАВІЧ — НАЗАЎСЁДЫ Ў СЭРЦЫ**

У мінулым годзе назаўсёды адышоў ад нас Васіль Ўладзімеравіч Быкаў — народны пісьменнік Беларусі і вялікі беларус. Вестка пра съмерць балюча ўдарыла, моцна сціснула сэрца. Цяжка было паверыць у страту, думалася-спадзявалася: „А можа памылка, а можа памылка...”

Бяжыць час, патроху адступае першы востры боль, але яго месца заступае вялікая туга і любоў, і пачуцыцё горычы, што не пасыпелася выказаць яму сваё вялікае шанаванье і павагу...

\* \* \*

З Васілем Уладзімеравічам Быкамім упершыню я спаткалася ў 1982 годзе. Тады аддзелу літаратуры Навукова-дасьледчага інстытуту пэдагогікі (куды я толькі што прышла працаўца пасыля сканчэння асыпрантуры) было даручана зрабіць дыяфільмы для сярэдняй школы пра жыцьцё і творчасць народных пісьменнікаў Беларусі (як дапаможны відэа-матэрый для настаўніка беларускай літаратуры). Паміж навуковымі супрацоўнікамі былі разьмеркаваны імёны нашых беларускіх пісьменнікаў. Мне было даручана зрабіць сцэнар дыяфільма пра жыцьцё і творчасць Васіля Ўладзімеравіча Быкава.

Некаторыя нашыя супрацоўнікі пачалі мне спачуваць: „Табе выпала са-мая цяжкая праца, бо Васіль Быкаў на любіць самарэкламы, журналістам заўсёды цяжка дамовіца зь ім аб інтэрв’ю, і ўвогуле — ён чалавек замкнуты, пра сябе гаварыць на любіць, цяжка ідзе на контакт. Адным словам — табе не паshanцавала.”

Як і іншыя мае калегі, я пачала зьбіраць з розных крываціяў відэа-матэрый (фотаздымкі, рэпрадукцыі ілюстрацыяў да розных твораў пісьменніка і г.д.). Але асабістых фотаздымкаў было няшмат, ды і ўсе яны былі надрукаваны ў газетах-часописах). Мне ж патрэбны былі арыгіналы здымкаў ці нэгатывы. Трэба было звярнуцца да самога Васіля Ўладзімеравіча (зы якім я, зразумела, знаёма не была), папрасіць паглядзець ягоны асабісты фота-архіў і скарыстаць тое, што ён дазволіць. Акрамя таго патрэбна было зрабіць ягоныя сучасныя здымкі.

Ішоў час, а я ўсё адцягвала і адцягвала гэту сустрэчу, бо, шчыра сказаць, — баялася. Баялася, што ня здолею добра сказаць. (Прыехаўшы ў Менск зь беларускай вёскі ў 10-гадовым узросце, я пайшла ў рускую школу, бо ў 1960-я гады беларускіх школаў у Менску ўжо не было. Гаварыла па-беларуску, чым выклікала страшэнны перасылед з боку настаўнікаў і дзяцей, і была вымушаная „перавучвацца” на „гарадzkую” (расейскую) мову. „Перавучылася” і па-беларуску ўжо й не гаварыла. Атрымашы беларуска-рускую філіялітічную адукцыю, я выкладала рускую літаратуру, і гаварыла на той час толькі па-руску.)

Аднаго разу ў Доме літэратара праходзіла літаратурная вечарына, на якой прысутнічала Васіль Быкаў. Як кажуць, адступаць не было куды, і я рашылася. Пасыля ягонага выступу, калі ўжо ўсё амаль скончылася, я набралася духу і ледзь ні з заплюшчанымі вачымі (ад хваляванья і страху) кінулася да яго. Я гаварыла на вельмі складна, пераадольваючы хваляванне, неяк здолела патлумачыць, хто я, і выказала свою просьбу, чакаючы (усё ж), што вялікі пісьменнік наўрад ці мяне ўспрыме.

Васіль Уладзімеравіч уважліва паглядзеў на мяне і сказаў: „Добра,

вось вам мой хатні тэлефон, тэлефануці.” Ад нечаканасці я нейкі час не могла прыйсьці ў сябе. Ни верылася, што ўсё „страшнае” скончылася. І я з палёгкай уздыхнула: перасыярогі маіх калегаў аказаліся абсолютна памылковымі.

Калі я ўпершыню прышла да Васіля Ўладзімеравіча Быкава дадому, то ён проста паказаў мне ўсё свае фатаграфіі, якія меў, і сказаў: „Выбрайце.”

Я выбрала цэлы стос і пачала тлумачыць, што калі ён дазволіць, то прасіла б яго даць мне гэтыя фатаграфіі на нейкі час, што пастваюся вярнуць іх як найхутчэй. Ён адказаў: „Калі ласка, бярыце.”

Я хацела ўсё пералічыць, скласыці сыпіс здымкаў, але Васіль Уладзімеравіч спыніў мяне: „Не-не, ня трэба, потым верніце.”

Я шчыра падзяквала і была вельмі ўражаная такім даверам. „Ён жа зусім мяне ня ведае — і дакументаў ніякіх не спытаў, — думала я сабе, — і ня толькі дазволіў праглядзець усё свае сямейныя фота, нічога не хаваючы, не баючыся, што, можа, ня ўсё варты мне паказваць, але й дазволіў узяць з сабой тое, што я папрасіла.”

Я ішла дадому і думала: калі б вось зараз тут, на вуліцы, на мяне напалі б якія бандыты, то я б хутчэй памерла, але фатаграфіі не аддала б, бо я несла ня проста скарб, я несла нешта большае: вялікі давер вялікага пісьменніка.

Потым мы дамовіліся, што я прыду да яго з фотакарэспандэнтам з БЕЛТА (гэта быў Яўген Коктыш), каб зрабіць некалькі здымкаў у яго ў доме. І зноў, як і першы раз, ўсё было вельмі проста — ніякай „дыстанцыі”. Мы размаўлялі, Васіль Уладзімеравіч цярпіў выконваў просьбы фотакарэспандэнта, які яго фатографаваў.

Была восень, лістапад, ішоў дождь, лісты на дрэвах ужо асыпаліся і краявід з вакна быў ня надта прывабны. І я вазымі ды й скажы такую недарэчнасць: „Вось так няўтульна завакном, і непрыгожа, а Пушкін пісаў: „Очей очарованье”. Васіль Уладзімеравіч не рассміяўся, не здзіўіўся маёй наўнасці, а проста адказаў: „Я думаю, што ён меў на ўвазе іншы стан прыроды.”

Я імгненна зразумела сваю недарэчнасць, мне стала няўмка, але Васіль Уладзімеравіч заставаўся сур’ёзны — ні ценю іроніі я не заўважыла на ягоным твары.



Галіна Пазнянка



Васіль Быкаў, Галіна Пазнянка, 1996 г.

...Цяжка перадаць словам глыбіню позірка разумнага чалавека, ад якога сыходзіла і дабрыня, і цеплыня, і, разам з тым, сыціпла стрыманасць.

Што я выразна запомніла з маіх сустрэчаў з Васілем Быкаўм у тых, 1980-х гадах, дык гэта тое, што пасъля кожнай сустрэчы з ім яшчэ доўгі час я знаходзілася на праста пад „ўплывам”, але пад нейкім духоўным уздзеяннем ягонага душэўнага съвятла, і гэтае „съвятыло” як бы агортвала мяне. І яшчэ доўгі час я жыла пад упльвам гэтага съвятла, якое шмат у чым вызначала мае ўчынкі і спосаб жыцця. Упершыню лёс сутыкнуў мяне з такім чалавекам, высакародным, па-сапраўднаму інтэлігентным, вельмі ўважлівым, сыцілым і — простым. І гэта быў вялікі пісьменнік, вядомы ўсюму съвету.

\* \* \*

1990-я гады. Васіль Уладзімеравіч як сябра Сойму Беларускага Народнага Фронту ніколі не пазыніўся на нашыя паседжанні, заўсёды сядоў наперадзе, зылева, бліжэй да вакна і вельмі ўважліва слухаў. Ён не прапускаў ніводнага паседжання. Ён быў заўсёды на тое, што сур'ёзны — ён быў вельмі сканцэнтраваны. Калі ішло паседжанніе, я час ад часу паглядвал на яго. Сам ён амаль не выступаў, але ўважліва слухаў выступаўца — стараўся нічога не прапусціць, ніводнага сказанага слова. Здавалася, што нічога важнейшага на той момант для яго не існавала.

Мы, сябры Сойму БНФ, вельмі яго шанавалі і заўсёды стараліся зрабіць яму хоць што-небудзь прыемнае. Пасъля паседжання Сойму мы заўсёды стараліся адвезыці яго дадому, але Быкаў сыціпла адмаўляўся, каб не рабіць клопату іншым (ён быў надзвычай сыцілым і непатрабавальным чалавекам). Тады мы праста ўгаворвалі яго, ці прыдумвалі, што нам па дарозе і г. д. Аднаго разу ён адчуваў сябе дрэнна (гэта было відаць), яму цяжка было дыхаць, але на паседжанні Сойму ён прышоў, не зважаючы на цяжкі фізичны стан.

Пасъля заканчэння я прапанавала адвезыці яго на машыне дадому. Ён, як заўсёды, адразу адмовіўся, прасіў, каб мы не клапаціліся: „Усё добра, я дабяруся грамадzkім транспартам, не турбуйцеся, тут недалёка”. Мы ўсё ж настаялі і быў вельмі шчаслівія, што хоць чым-небудзь можам быць яму карыснімі. Адвезыці дадому вялікага нашага пісьменніка — гэта быў для нас вялікі гонар. Але Васіль Уладзімеравіч быў чалавек надзвычай удзячны. Ён абсалютна не адчуваў сваёй вялікасці, быў з намі простым, не перастаўаў дзячыць нас, як быццам мы зрабілі сапраўды нешта значнае.

Васіль Уладзімеравіч быў вельмі сардечным чалавекам.

19 чэрвеня 1996 года, у ягоны Дзень нараджэння, некалькі чалавек з Народнага Фронту збораліся павіншаваць яго і з самай раніцы тэлефанаўвалі яму дадому, каб дамовіцца аб сустрэчы. З Амэрыкі мне патэлефанаваў муж, Зянон Пазыняк, сказаў, што размаўляў з Васілем Уладзімеравічам па тэлефоне, павіншаваў яго, спытаў, як мы зьбіраемся віншаваць Васіля Уладзімеравіча. Я сказала, што падару кветкі Васілю Уладзімеравічу і ад яго імі.

Неўзабаве мне патэлефанаваў намеснік старшыні Народнага Фронту Лявон Баршчэўскі і паведаміў, што Васіль Уладзімеравіча няма ў Менску, і візіт адмяняецца. Але пазней (каля 17-й гадзіны вечара) Васіль Уладзімеравіч адазваўся і запрасіў нас з Валянцінам Асташынскім дадому. Зь вялікім урачыстым бела-чырвона-белым букетам прышлі мы ў дом вялікі-

га пісьменніка. Васіль Уладзімеравіч сам адчыніў дзвіверы. Твар яго сіяніцца радасцю. Было надзвычай добра і ўтульна ў ягоным менскім доме... Гэта быў дом, дзе любілі сябrou, любілі ўсё наша, беларускае. Памятаю, ён сказаў, што кожны дзень слухае радыё „Свабоду”, бо вельмі чакае звестак, як ён сказаў, „пра нашых дарагіх пілігримаў” (гэта ён казаў так пра Зянона Пазыняка і Сяргея Навумчыка, якія тады быly ў ЗША).

Калі мы апнуліся ў эміграцыі, Васіль Уладзімеравіч некалькі разоў віншаваў нас са съвятамі, падтрымліваў, прысылаў паштоўкі. Ён сам вымушаны быў жыць за мяжой, і добра разумеў, як цяжка быць удалечыні ад роднага дому. Я некалькі разоў чула ягоны голас па тэлефоне, калі ён тэлефанаваў мужу. Гэта быў вельмі цёплы голас, голас блізкага чалавека... Нас раздзялялі межы розных краінаў, але ён заўсёды быў у полі маіх думак, добрых і съветлых.

Да Васіля Уладзімеравіча ў мяне заўсёды быў вялікі давер. І калі да горла падступаў камяк ад настальгічнай тугі па Беларусі, я ў думках звярталася да Васіля Уладзімеравіча, расказываючи яму пра ўсё-усё. Я ведала, што ён авабязкова падтрымае. Калі-небудзь (думалася мне) я насамрэч ўсё раскажу яму, — а ён зразумее і пашкадуе.



Сяргей Новік-Плюн, Васіль Быкаў, Зянон Пазыняк, 1993 г.

І вось Васіля Уладзімеравіча ня стала. І я ўжо ніколі не раскажу яму пра тое, пра што так шмат рассказала яму ў сваіх думках...

\* \* \*

Васіль Быкаў лічыцца „пісьменнікам ваенай тэматыкі”. Шмат хто любіць яго менавіта за гэта, бо любіць літаратуру „пра вайну”. Тыя ж, хто не зьяўляецца прыхільнікам такой літаратуры, магчыма, ня надта сіпяшаюць раскрыць ягоныя творы і заглыбіцца ў мастацкія сюжэты. На мой погляд, недакладна ўспрымаюць творчасць пісьменніка і адны, і другія. Васіль Быкаў ня ёсьць пісьменнікам толькі „ваенным”. Васіль Быкаў — вялікі беларускі пісьменнік. Гэта пісьменнік беларускага характару і беларускай душы. Тыя сюжэты, калі, якія ён апісвае ў сваіх творах, толькі повад, каб расказаць пра нас, беларусаў. У вобразах Васіля Быкаў я бачу ўсю Беларусь, якую ведаю зь дзяцінства. Учынкі ягоных герояў, спосаб думання, паводзіны — ўсё-усё нашае, беларускае, і добрае, і ня вельмі. І разам з тым — агульначалавече. Бо беларус — і падобны, і непадобны ні на каго іншага. Характар быкаўскага Беларуса — унікальны, як унікальная нашая шматпакутная нація.

Разгарнем і перачытайма сёньня ягоныя творы, углядзімся ў ягоныя вобразы — і мы пераканаємся ў гэтым. Пачнём хатці б з аповесыці „Мёртвым не баліць”, ці адкремпіем першую старонку аповесыці Васіля Быкаўа „Сыцюжа” зноў — і цяжка адварваца, пакуль не перагорнем апошнюю.

## „Сыцюжа”

Падзеі аповесыці „Сыцюжа” разгортваюцца ў цяжкім часе нашай гісторыі. Тут адлюстрравана беларуская жыццё, прыстасаванье да яго і выжываньне простага чалавека ў сітуацыі бальшавіцкага гвалту даваенай калектывізацыі і пачатку 2-й Сусветнай вайны. Галоўны герой аповесыці — Ягор Азевіч. Тонка і пасыльдоўна раскрывае аўтар характар героя. Усё ягоныя ўчынкі і матывы гэтых учынкаў, психалёгія яго думаньня: імкеньне сумясыцца несумяшчальннае — вынікаюць з самога сюжету. Перагорнем разам старонкі аповесыці.

У пачатку вайны раённыя работнікі, раённае начальства (у тым ліку і Ягор Азевіч, які да вайны працаўваў у выканкаме, потым у райкаме партыі) арганізоўвае атрад, каб распачаць барацьбу супраць немцаў. Немцы пачалі іх лавіць і ганяць па лесе, і яны вырашылі зашыцца ў непраходны лясны куток, далей ад вёсак, за балотамі. Тым часам на фронце рабілася, як кажа аўтар, „наведама што”, і аднойчы адзін з іх уцёк і данёс у паліцыю. „Партызаны” ледзь уцяклі з месца стаянкі, а прадукты прапалі.

Праз нядоўгі час адны загінулі, іншыя здрадзілі. Невялікая групка апынулася ў балоце. І ўрэшце „Азевіч, — піша аўтар, — *застаўся адзін, нібыта ўжо не партызан, а згалацнелі няўдака-чалавек, і яму патрабуны быў людзі, харч, жыццло. Без таго, адчуваў ён, нядоўга стрывае. На носе зіма. Зімою ж аднаму ў лесе — пагібель.*”

Куды ісьці? І ён ідзе шукаць вёску. Холадна, хочацца есьці, у намоклых ботах ацжалелі ногі. На ўскрайку лугавіны ён паварочвае да стажка, крыху адпачывае і ідзе далей. Змучаны і згалацнелі Азевіч нарэшце трапляе на хутар і просіцца пераначаваць. Але ноччу некуды зынікае гаспадар. „Мабыць, у паліцыю”, — прамільганула ў галаве Азевіча. І ён выскоквае на двор і бяжыць у ноч.

Далей аўтар знаёміць нас з даваенным жыццём Ягора Азевіча. Гэта сціплы сялянскі хлапец з працавітай сялянскай сям'і, якому ўсё гэтае гаспадарства блізкае і дарагое зь дзяцінства (і сама гаспадарка, і конік, якога ён з любою даглядае). Раённы начальнік Заруба прапаноўвае Ягору працаўца вожыкам у райвыканкаме, і для яго пачынаеца новае (ужо не сялянскае) жыццё ў раёне.

Чым болей ён працуе, тым болей яму падабаецца ягоны начальнік. „*Заруба быў шчыры працаўнік, — чытаем мы, — большасць дзён матляўся ў паездках па раёне, усё на людзях, на сходах. I пра возчыка свайго кланяўся, як бацька. Калі дзе частавалі старышню РВК, дык ён кликаў i возчыка, калі начавалі, дык прасіў уладкаваць і Ягора...*”

Тым часам у раёне пачынаюцца арышты „ворагаў народу”. У Ягора няма няяніць да „ворагаў народу”, аднак аўтар так апісвае стан ягоных думак: „*Нікога з арыштаваных ён ня ведаў. Але калі ворагі нарова, дык што эс? Тады нават добра, што арыштавалі. Тых ужо арыштавалі ня першых, увесень узялі аж шэсць чалавек, пра тое пісала раённая газета, ды менскія газеты пісалі, як выкryвалі ворагаў нарова нават ва ўрадзе рэспублікі. А перад тым раскулачвалі. Нават у іхній вёсцы дзве сям'і раскулачылі і выслалі кудысьці на Поўнач. Ягор нават памагаў адвозіць.*”

Надзвычай цікава раскрыта ў аповесыці праблема калектывізацыі. Народнае непрыніццё калектывізацыі — гэтага гвалту над людзьмі — як бы не закранае сяродомасць Ягора. Сялянскі хлапец, ён слухае бацьку і маці, для якіх калектывізацыя — страшэнная бяда, якае руйнует іхнае жыццё, — і як бы іх ня чуе... Маючы добрае сэрца, ён уверыўся, што іншага шляху, якім ідуць саветы, няма, і прыстасоўваецца.

Размаўляючы з сынам пра калгасы, пра тое, як сялян заганяюць у іх сілай, бацька просіць яго неяк заступніца за іх супраць гэтага гвалту. Але сын адказвае, што палёгкі не дадуць нідзе, ні ў Менску, ні ў Маскве. „*Тая вашая праўда скончылася. Іншая пачынаецца*”, — кажа ён бацьку.

Ягора прымаюць кандыдатам у члены партыі. Разам з іншымі партыйнымі кіраўнікамі выязджаете ў аднаасобніцкія вёскі выбіраць плян зборжжанарохтовак. У асабліві ўпартых, „сабатахнікіх” (як казалі бальшавікі) вёсках Ягор (як і іншыя) ходзіць па хатах і разбівае жорны, каб сяляне не малолі зборжжа, а здавалі яго дзяржаве. Плачуць жанчыны, просяць, каб журнаў не разбівалі, паказваюць на малых дзетак, кажуць, што ўсё здалі. Але камуністы іх ня чуюць. Вось адзін фрагмент такой сцэны.

„*Якраз у той момант з хаты выскочыла кабета з растрэпанымі валасамі, узняла крыку на ўсю вёску. Яна так бэсыціла і кляла іх, што стала няймка, нават боязня стала. Старшыня сельсавета кінуўся ў гэтае ўгаворваць, але тая ўсё крычала і плакала. З нізкага агенца цікаўна пазіралі на падворак некалькі мурзатых дзіцячых тварыкаў. Да шэўскі, аднак, нічога, здаецца, ня чуў і не заўважаў, адно ведаў — камандаваць: „Поехалі дальшэ!” За якіх пару гадзін яны пабілі, можа, з дзясятак жорнаў, наслухаліся крыку, пракленаў і лаянкі, асабліва ад жанок.*”

Нельга сказаць, што Ягору падабаецца гэтая „місія”, яму нават няймка і шкода людзей, але пад жорсткімі позіркамі кіраўніка группы Дашэўскага ён выконвае ўсе загады, нават разбівае жорны ў доме сваіх бацькоў, хоць гэта прыносіць яму немалыя пакуты. І гэта істотнае ў характары Азевіча: ня хоча, але начальства кажа, што трэба, і ён робіць усё, што гэтаму начальству трэба.

Ягор рэгулярна чытае раённую газету „Шлях камунізму”, дзе тлумачыцца лінія партыі ў сувязі з калектывізацыяй, і як бы прымае на веру гэту „лінію партыі”. Але жыццё ставіць перад ім новыя выпрабаванні.

\* \* \*

Нечакана Ягора выклікаюць у райадззел ГПУ да „таварыша Мілавана”, які вучыць яго: „*камсамолец, дык абавязаны шчыра супрацоўнічаць з органамі!*” Ён распытвае Ягора пра Зарубу (куды той найчасцей ездзіць, з кім сустракаецца). Але Ягор не даносіць на свайго начальніка і думае расказаць усё Зарубу. Яму загадваюць пра гэта маўчаць. Ягор пужаецца і маўчиць.

Праз нейкі час Мілаван выклікае яго ізноў. Ягор злуеца на энкавэдзіста (маўляў, чаго прычапіўся?), і на подлія ўчынкі ня йдзе, не становіца даносчыкам. Такім чынам ён хоць і выбірае бок новай улады, але хоча застаецца на пазыцыях народнай маралі. І „новая ўлада” падбіраеца да яго з іншага боку.

Ягор наведвае камсамольскія палітзаняткі, якія праводзіць маладая камуністка Паліна Пташкіна, пачынае сам выступаць на сходах местачковай камсамольскай ячэйкі, уцігваеца ў камсамольскую працу. Раённае начальства раз'язджаеца па раёну агітаваць за калгасы (у тым ліку і Заруба, якога вязе Ягор). Зь імі у воз садзіцца і Паліна. І калі яны заначавалі ў старышні сельсавета ў вёсцы Трыкуны, Паліна сама прыходзіць ноччу да збягантэжанага Ягора ў камору (трывсцень).

Раніцай Ягор адчувае сябе няймка, мучаецца з сваім каханьнем, Паліна ж, наадварот, робіць выгляд, што нічога ня здарылася. Але праз 2-3 дні яна зноў прыходзіць да яго і паміж пацалункамі пытается пра Зарубу:

„*Слухай, ён даўно ў Кандыбічах быў? Ну, у таго настаўніка?*” — „*На тым тыдні быў*”, — сказаў Ягор. „*I начавалі?*” — „*I начавалі*”. — „*А яшчэ хто там быў?*” — „*Ну гэты, што зь Менска прыезджаў. Упаўнаважаны*”. Яна зноў прыціхла, прыслушалася. „*A пра што гаварылі, ня чуў?*” — „*Ня слухаў*”, — проста сказаў Ягор. „*A ты паслухай. Паслухай калі. Добра?*” — „*А нашто?*” — „*Нашто? На тое! Твой Заруба ведаеш хто?*” — „*Хто?*” — „*Скрыты белагвардзеец, паняй?*” — „*Як белагвардзеец? Ён жа бальшавік. З рабочых. На грамадзянскай быў камісарам вясенних курсаў*”. — „*Залівае! Нікім ён ня быў. Ён скрыты вораг. Паняй?* I ты за ім пашкідзі. З кім ён і што? Недарма ён да таго настаўніка ў Кандыбічы зачасцьці. Родная кроў. Той жа таксама контра. Пстыга. Папоўскі сынок”.

Потым Паліна зноў зынікае на тыдзень, а Ягор сумуе і пакутуе. Праз нейкі час яна прыходзіць, але яе цікавіць не Ягор, а тое, ці былі яны з За-

рубам у вёсцы Кандыбічы, пра што гаварылі і ўрэшце — загадвае напісаць на Зарубу данос. Ягор, перапоўнены каханнем і пяшчотай да Паліны, ён разгублены, і усё ж данос пісаць адмаялецца. Тады Паліна піша сама і просіць Ягора падпісаць... Ён вагаеца, разумеючы, што „гэта нядобра”. „Нядобра? Затое па-балшавіцку”, — адразае Паліна.

Пачу́шы ад яе „Ягорка, ну! Зрабі тое для мяне! Ну, для нашага ка́хання”, ён адступае і — падпісае данос. (Інтэрас Паліны пасля гэтага да Ягора раптойна прападае і яна кідае яго.)

„Па-Быкаву”, атрымоўваецца так: Ягор добры вясковы хлапец, працавіты, спрытны і г.д. Але быць праста добрым чалавекам — гэтага акаваеца зусім не дастаткова. Проста „добры чалавек” без цвёрдай пазыцыі можа пайсьці на учынак, які зруйнуеть жыцьцё іншаму. Ягор спрабуе сумясціць прыстойнасць і служэньне бальшавікам. Гэтыя яго імкненныі абрынуліся, бо яны несумяшчальныя. І гэта агульны лёс тых, хто прыстасоўваеца.

Ён перажывае, пакутуе, што падпісаў данос, стараеца не глядзець у очы Зарубу. Вось як аўтар перадае псіхалігічны стан героя, падпісаўшага данос на невінаватага чалавека: „Ягор таропка ўвайшоў у кабінет, Заруба сядзеў, цяжка аблегшыся на стол, неяк уважліва паглядзеў на возчыка. Той аж аблім пад гэтым ягоным позіркам...”

Зарубу (і яшчэ некалькі чалавек) арыштоўваюць. Ягор ўсюды чуе пра „выкryванні ворагаў” і як за „паратунак” хапаеца за прапаганду (у газетах, маўляў пішуць, што гэта ворагі). Ён супакойвае сябе, разважаючы: „Хай сабе Заруба і быў вораг народа і выкryты белагвардзеец, але Ягор у яго сям'ту ту мавучыся. Ну хоць бы выступаць”.

Паступова „добры чалавек” Азевіч, уступішы ў дачыненьне з бальшавіцкім злом, прывыкае да яго, як да нармальнасці.

Так Быкаў падводзіць чытача да высновы: калі са злом не змагацца — яно становіцца нормай. І гэта філясофская выснова Быкава пераканаўча раскрываеца далей...

„Органы між тым рэгулярна прарэджвалі раённае кіраўніцтва, хапалі ўвесну, хапалі ўлетку. Азевіч даўно ўжо не ламаў галаву над пытаньнем: завошта або каго ўзялі? І ён, і ўсе навокал ведалі, што могуць узяць кожнага, абы знайшлася якая прыдзірка. Зрэшты, і без прыдзіркі бралі таксама. Тоё было як лёс, як зынняцкая благая хвароба.”

Пасля сканчэння камсамольскіх курсаў ў Менску, Ягора накіроўваюць кіраўніком камсамольскай ячэйкі на лесапільню. Ягоная съядомасць ўсё болей становіцца партыйнай.

Ён знаёміца з суседкай Анэллю. Яны падружыліся, але „хапун” забраў бацьку Анэлі (як „ворага народа”), і Ягор адразу кідае дзяячыну, а сустрэўшы яе, пераходзіць на другі бок вуліцы.

Незадуважна для сябе, Ягор становіцца іншым чалавекам. Ён ужо гатоў жыць не па сэрцу, не па сумленню, а па партыйных інтарэсах. Гэта ужо выраблены чалавек, які ведае, з кім яму можна дружыць, з кім не.

І ўсё ж далейшыя падзеі паказваюць, што гэты працэс яшчэ не канчаткова узяў у абцугі Ягора. Прыйгадаем яшчэ адзін важны эпізод у развязвіцці яго характара.

\* \* \*

У сувязі з падпісай на пазыку, у вёску выязджае увесь актыў (і райка-маўскі інструктар Азевіч).

Калгас, арганізаваны ў роднай вёсцы Ягора Ліпаўцы ледзьве ліпіць, не хапае насеніня на сяйбу. Ягоная маці хворая, бацька памёр. Есьці няма чаго, хлеб скончыўся. Прокурор Гарадзілаў, які бачыць галечу ў доме Ягора, пытае: „Каго ж мы тады падпішам? Ці гэта толькі ў вас так? Мабыць, ваша дзярэўня — выключэнне? Як вы лічыце?” — „Выключэнне! — злосна кінуў Ягор і з яшчэ большай злосцю дадаў: — І раён выключэнне! І ўся Беларусь выключэнне!” Сказаў і спалохаўся, убачыўшы ў вачах прокурора такі ж самы спалох. Абодва, зацияўшы ў сабе страх, замоўклі.”

Вось, нарэшце, і намацаўся характар Азевіча: сказаў і спалохаўся. Цярпеньне яго лопнула і ён уголас абурэнне, але гэтае „абурэнне” ў Ягора на

вельмі кароткіх ножках... Волі і характару не хапае. Аўтар зноў прыводзіць нас да думкі: гэта тыповы лёс тых, хто прыстасоўваецца.

І яшчэ адзін прыклад. На лесапільню прыслалі на так званас „правоўнае перавыхаванье” настаўніка зь мястэчка — „нацдэм” Дарошку (бо праяўляў вялікую актыўнасць у грамадzkім жыцці, ставіў п'есы на беларускай мове). Ягор шмат размаўляе з Дарошкам, абмяркоўвае розныя пытаньні, з цікавасцю чытае „Новую зямлю”, якую яму дае настаўнік. Гэты чалавек (як і Заруба) выклікае сімпатыю ў Ягора. Вось яго нясыпельня думкі: „...быццам і нішто чалавек, разумны і адукаваны, а во стаў нацдэмам”. (Хоць ён ня надта што разумее у сутнасці палітыкі „нацдэмам”, заўважае аўтар).

Разважаныні Ягора выяўляюць несупадзенне ягонай чалавечай прыроды з патрабаваннямі новай улады: душой ён цягнецца да „нацдэм”, а партыйны голас нашэптвае, што „нацдэм” — гэта дрэнна. Прыроднае, чалавече поўнасцю разыходзіцца з рэальнасцю, і Ягор усё часцей згінаеца перад ёю.

Зрайкама загадалі правесць сход і амбэркаваць працэс „перавыхаванья” настаўніка. Усё ідзе добра, Дарошка на ўсе пытаньні адказаў правільна. Ягор вельмі хвалюеца, ён хоча, каб справа так званага „перавыхаванья” скончылася паспяхова. Але раптам нехта задае настаўніку пытаньне, якое перакрэсьлівае лёс Дарошки: „...вось ты і вучыцель, і граматны, а чаму ты, браце мой, па-беларуску гаворыш?” У залі становіцца ціха, рашэнне аб „перавыхаваньні” адкладаеца.

Ягора выклікаюць ў НКВД і загадваюць напісаць данос на Дарошку (у нацыяналістычнай агітацыі). Ягор адмаялецца, бо падсвядама адчувае праўду Дарошки. Ён ня згодны з тым, што Дарошка вораг — але сваю нязгоду ён глыбока хавае і надалей застаеца верным камуністам. (Дарошку тым часам арыштоўваюць за „падрыхтоўку дыверсіі на лесапільні, называюць яго польскім шпіёнам”).

І зноў пісьменьнік вяртае нас „у рэчаіснасць”, у хвойнік, дзе начаваў змучаны Азевіч. Тоё, што кампазіцыйна аўтар не „падпрадкоўваеца” храналёгіі і апавяданьне ідзе ад умоўна „цяперашняга” часу, калі галодны і халодны Азевіч шукае „сваіх” і толькі час ад часу ўспамінае сваё даваеннае жыцьцё, „мінулае”, гэта дае магчымасць пісьменьніку паказаць сваёго героя ў працэсе асэнсавання ўласнага жыцьця. Ці ўзьнімеша ён да расксяння, ці стане на іншы шлях? Здаецца, павінен, бо ёсьць сьведкам столькіх пакутаў і няшчасцяў людзей, цэлага народа. Ягонае расчараўванье і прасвятленне здаецца вось-вось наступніц.

Холадна. Азевіч ідзе далей, у Завішшу, да былога сябра Вайщашонка, бацьку якога, відавочна, ня любіць светаў. „Савецкай уладзе служылі. Што заслужылі во? — сказаў і прымоўк стары.

З разважаныні Ягора відаць, што ён згодны з бацькам Вайщашонка, але далей „згоды” ня йдзе.

„Заслужылі няшмат, — пагадзіўся ў думках Азевіч. — І яшчэ што заслужаць — невядома.. Хто — каня, а хто, можа, і кулю. Як многія...”

Ягор Азевіч просіць Вайщашонка пажыць у яго, але той адмаялецца. Зноў паўстае пытаньне: куды ісці далей?

У гэты цяжкі момант Азевічу хочацца толькі дадому, у роднай мясьціны, куды яму дарогі і няма. Раптам да яго слыху далятае тупат капытоў — гэта мясцовай кабета з дзецимі едзе ў вёску. Азевіч просіцца пад’ехаць і даведаеца пра іхнную трагічную гісторыю. Бацькоў гэтых дзяцей (яны былі вясковымі настаўнікамі) забілі партызаны. Прышлі ноччу да іх, каб забіць немца, які пасяліўся ў доме настаўнікаў. Бацькаў стаў прасіць, каб таго не забівалі, бо тады немцы заб’юць усіх. „Ах ты халуй нямецкі, фашыстаў зашчышаеш!” — закрычалі партызаны. Яны застрэлілі і немца, і настаўнікаў. І вось дзяцей цётка вязе да сябе.

Сутыкнуўшыся ў чарговы раз з людzkім горам, Ягор Азевіч разважае: „Ды і што ён мог зрабіць, чым сучэшыць людзей. Можа так было і трэба, а можа, і не. Як зразумець цяпер, хто вінаваты. Вінаваты вайна і людзкая жорсткасць, няянівісць і непрыміримасць, што раздзірала людzkія душы. Стралялі, нішчылі, білі — ня дужа разьбіраючыся, ня надта мяркуючы-судзячы — абы больш крыві — і сваёй і варожай. Але ці гэта пачалося толькі з вайной і ці да вайны было ня

тое ж самае... Цэлья горы трупаў. Цяпер, пачу́шы ту ю размову на начной дарозе, ён увогуле разумеў тых местачковых настаўніка і іхні клопат пра гэтых во дзяцей. Мабыць любоў да іх, а не прыслужніцтва да немцаў змусіла іх пярэчыць партызанам. Але ці захадел тое разуме́ць партызаны? Апантаныя сваёй мэтай, можа, падагрэтыя загадам камандзіра, пабілі і тых, і гэтых.”

Здавалася б, выснова вось-вось адкрыеца Азевічу, бо ўсё відавочна. Але ён нясьмелы нават ў думках і далей гэтых горкіх думак Азевіч ня йдзе.

Зсёушы з каня, Ягор ідзе преч ад дарогі, у абход вёскі, шукае якую небудзь будыніку, гушчар, хойнік, каб схавацца, але трапляе на роў, паросшы кустоўем, які пралёг упоперак шляху. Ён палез у гэту шэрную прорву. Упаў, хацелася паляжаць, але небясыпека заснуць і замерзнуць прымусілі падніцца. Выбрацца адсюль аказалася вельмі цяжка. А сынег ўсё съпаў.

Апісаныні стану прыроды ў аповесыці маюць вялікае значэнне. Чытаючы Быкава, пераконваешся, што кожнае слова, кожнае такое апісанынне — на месцы, вельмі адпаведнае і дапамагае зразумець унутраны съвет героя. Быкаўскія апісаныні настолькі рэальныя, слова падабраныя настолькі дакладна, што чытач лёгка ўяўляе гэтыя мастацкія вобразы-карціны і восстра перажывае разам з аўтарам стан ягонага героя.

Чытаємся ў адно з апісанняў. „**Дужа моцна дзьму́у венцер, часам проста рва́у на ім полы шыняля, выдзымываючи рэшту небагатага яго цяпла.** Рукі Азевіч трymаў у кішнях, так яны менш зяблі, ішоў марудна, клыпаў кудысьці па касагорыне ўніз... (сынег) пасыпаў, бы з торбы. Венцер гнаў сънегавую драбнату, асыпаў ёю травяністы дол, сек па съпіне, плячах, па яго злубянем картузе і асабліва балюча — па голых вушах. Начнью далеч ураз заслала белай імглістай мітусьнёй, дол высьвеціўся, на вачах стаў незвычайна бялець уначы, і тады Азевіч з трывогай падумаў, куды ж ён выйдзе?” „У полі побач не было нават дрэва, адно ва́сюлю лютаваў венцер і сынег.”

Чытаючы гэтыя радкі, мы амаль фізычна адчуваем холад. (*Венцер „дзьму́у”, „рва́у, выдзымываючи”, „гнаў сънегавую драбнату”, „асыпаў”, „сек”; сынег „пасыпаў бы з торбы”; Азевіч „ишоў марудна, ён проста клыпаў”.) Ствараеца ўражаныне, што ўсё кругом, увесь съвет удзельнічае ў суцэльнім хаасе.*

З цяжкасцю выбраўшыся, Азевіч „брыйдзе, як п'яны”, ідзе „з угнутай галавой” (так было зручней на ветры) і натрапляе на плот. Гэта было гумно — ток ці павець. (Як высьветлілася пазней, гэта была вёска Заброддзе, дзе яны да вайны білі жорны па хатах.)

Ён зайшоў у пустую будыніну і закапаўся як мага глыбей у сухую кучу гарохавіння. „Ягонае цела здрыжэлася на ветравым сънегавеi, і карпела суняцца, сабраца ў камяк, каб як-небудзь сагрэцца”, — піша аўтар.

Азевіч доўга ляжыць хворы ў забыцці. Жанчына, якая прышла па салому, і пачула ягоны стон, выхажвае яго. А калі ён прыходзіць у съядомасьць, то разважае над сваім жыццём. Ён трапіў у абставіны, зь якіх ня ведае, як выбрацца. Апісаныне разважання героя — гэта быкаўскі мастацкі вобраз Бяды. Чытаємся:

„Чаму ж ён і каго можа навучыць, той яго куртаценкі вопыт? Ня скажаш, што шмат чаму добраму. Але ўжо благому, таму, як ня трэба, — гэтага ў ягоным вопыце было процьма. Але чаму так? Ці ён калі ленаваўся, шкадаваў сябе, ці рабіў што ня так? Ён гатовы быў вылазінца са скуры, каб зрабіць ўсё выдатна, як тое патрабавалася ад бальшавіка. Але што выходзіла з тae рупнасці, на чию яна ішла карысць?.. Ён жыў па чужым сумленыні, па чужых звычаях, чужых законах. Жыццё і людзі распараджаліся ім, як хацелі. І як было ў тых умовах зрабіць што інакш?.. Як бы яму тое удалося, ён не разумеў і цяпер. Яго б за некалькі дзён съцерлі на параджу. Таму круціўся, як мог, пакутваў і саромеўся. Толькі каму была справа да яго пачуццяў, калі ад яго патрабаваліся вынікі.”

Лежачы ў гумнe, Азевіч успамінае мінулае, разважае пра сэнс іхнага „сацыялістычнага змагання” і прыгадвае, што да вайны, ён „съцяўшы сэрца, тады намагаўся думаць: тое патрэбна дзеля вышэйшай мэты.

Хоць бы дзеля краіны, сацыялізму, дзеля будучыні. Мабыць, так думалі-лічылі многія, калі ія ўсе, хоць бы і з іх, раённага кіраўніцтва, ды ішлі гады, і ўсё выразыней рабілася разуменне: калі тое на шкоду тым, хто тое рабіў, дык, мусіць, і не на карысць будучым пакаленням. На згубу і тым, і гэтym.”

Як бачым, зразумець — зразумець, але што рабіць — ня ведае.

Калі ён папраўляеца, размаўляе са сваёй выратавальніцай: „**А хлеб у вас ёсьць?** — Хлеб ёсьць. Намалола на тым тыдні, дык съпякла тры боханы. **Ня тое, што ў калгасе?**”

І аказаўся, хлеб намалола яна на жорнах, якія пабіла тады на тры кускі каманда, у якой удзельнічала і Ягор Азевіч. Муж зрабіў абручы і, саставіўшы камяні, малоў ўначы. (Пазней яго забралі энкавэздзісты.) І цяпер вось гэтая сялянка корміць сваім хлебам таго, хто бурыў жорны, біў камяні.

У канцы аповесыці Азевіч ідзе змагацца далей. Азірнуўшыся на сваю ўратавальніцу, Азевіч першы раз перахрысьціўся, бо не хрысьціўся зь дзяцінства. Быкаў піша: „**Але адчуў, што цяпер было самы раз — прынамсі, не зашкодзіць. А то і паможа. Яму і той цётцы, і ўсім, хто апынуўся ў бядзе. Бо хто ж яшчэ паможа...**” Стан душы Азевіча тут выяўлены псіхалягічна дакладна.

\* \* \*

Па-майстэрску, ня змушана дае пісьменынік харктаў Ягора Азевіча ў развіцці, праз яго учынкі і дзеяньні паказвае харктаў беларуса, дзе ён вытрымлівае, дзе не. Станоўчы ці адмоўны гэты быкаўскі персанаж? Напоўна, і ня тое, і не другое. Мы, чытачы, асуджаём Ягора за некаторыя ягоныя учынкі, але ўрэшце рэшт спачуваем ягонаму цяжкаму лёсу, у якім мы бачым народны лёс, беларускі лёс пад бальшавіцкай акупацыяй. Герой жыве і дзейнічае ў цяжкіх абставінах, у якіх ён, фактычна, павінен выжываць. Спачатку Азевіч гэта не ўсьведамляе, але паступова пачынае ўсьведамляць. У канцы аповесыці ён ужо іншы чалавек. Ён ужо зусім не перакананы ў справядлівасці тae „барацьбы”, у якую ён паверыў спачатку. Але да чаго прывядзе гэтае ўсьведамленыне?

Наперадзе вайна, перамога і пасылавенны сталінізм. Быкаў не дае нам адказу. Ён дае чалавека ў пагранічнай сітуацыі і пакідае яго, раскрыўшы ягоны харктаў у абставінах, якія былі характэрныя для цэлага пакалення. Высновы — за чытачом.

**Галіна Пазняк**

2004 г. Варшава

## УГОДКІ ПЕРАВАРОТУ

24 лістапада мінула 9 гадоў пасля антыканстытуцыйнага перавароту ў Беларусі, які зрабіла Москва рукамі Лукашэнкі. Уся улада апынулася ў руках адной прамаскоўскай асобы. Як звычайна, гэта адбывалася праз імітацыю „усенароднага рэфэрэндуму”. З гэтай нагоды перад журналістамі выказваліся розныя людзі.

Цікавае казаныне зрабіў „прафэсійны перабежчык” П. Краўчанка былы міністар замежных спраў Беларусі, які ў Вярховным Савеце 13-га склікання ўзначальваў міжнародную камісію. Цяпер ён прызнаеца, што ў падзеях дзяvezцігадовай даўніны вельмі нэгатыўную ролю адыграла ня толькі Расея, але і заходнія краіны. (Краўчанка: ) „Літаральна за некалькі дзён да рэфэрэндуму я вёў размову з Генэральным сакратаром АБСЭ спадаром Арагона, быўшым міністрам замежных спраў Італіі, і, па сутнасці, нікай пазытыўнай, станоўчай рэакцыі мы не адчули. Мала хто ведае, што спадар Арагона 24, 25 і 26 лістапада знаходзіўся ў Менску і быў съведкам разгону парламэнту. Я прапаноўваў спадару Арагона звязніцца да кіраўнікоў эўрапейскіх дзяржаваў, каб быў зроблены адпаведны дыпламатычны дэмарш. На вялікі жаль, гэтае зроблена не было. Такім чынам нас аддалі на „закланье” і ўсходу, і Захаду”.

**Тамаш Ракса**

(Паводле радыё „Свабода”.)

# **ДЗІМІТРЫ САЙМС КАНСУЛЬТУЕ КРЭМЛЬ**

12 лістапада ў праграме „Постскріптум” на расейскім тэлеканале ТВЦ у чарговы раз зьявіўся Дзімітры Саймс, выхадзец з былога СССР, прэзыдэнт фонду Ніксана ў ЗША. Апошня гады ён рэгулярна наведвае Москву і кансультуе крамлёўскі рэжым. Робіць гэта адкрыта праз розныя расейскія СМИ, канфэрэнцыі, „круглыя столы” і г. д. У tym ліку праз аналітыкаў ФСБ, такіх як Аляксей Пушкоў, які вядзе перадачу „Постскріптум” на ТВЦ.

На памяці перадачы 20 сінення 2003 года. У той час, пасля „выбараў”, на якіх кгб-фбоўская партыя „Едіная Россия” захапіла заканадаўчую ўладу ў Расеі, многія палітыкі ЗША асэнсавалі небясьпеку ўсталявання ў Расеі кгб-фбоўскага рэжыму. Загучалі рапчуць патрабавані змены палітыкі ў дачыненіі да Расеі. Крэмль захваляваўся. Москоўскуму рэжimu спатрэбліся больш дакладнай звесткі пра палітычны расклад у ЗША, пошуки способу прыкрыцца сваёй агрэсіўнай імпэрскай палітыкі. Выявіліся спэцыялісты аналітыкі, такія як Дзімітры Саймс, якія началі аказваць паслугі Крамлю.

Вось вытрымкі з перадачы за 20 сінення 2003 года:

— «А.П.: У мене есть такая информация, что администрация (администрация Буша) раньше была достаточно единой в вопросе о России. А в последнее время стали говорить о том, что раскол по вопросу о России уже произошел внутри администрации. Насколько это верно?

— Д.С.: Раскол однозначно есть. Я думаю, что он был и раньше. Но просто те, у кого были сомнения по поводу линии на сотрудничество с Москвой, они за последнее время стали гораздо активнее и очевиднее.

— А.П.: Сенатор Маккейн выступил некоторое время тому назад с очень громким заявлением о том, что в России происходит ползучий заговор против сил демократии и рыночного капитализма, и призвал вообще пересмотреть всю политику в отношении с Россией. Вот насколько влиятельна та позиция, которую занял Маккейн?

— Д.С.: Есть тенденция, есть настроения в обществе, динамика в дебатах о России в рамках администрации и в Вашингтоне, в целом она изменилась, и не в пользу сторонников партнерства. Но практических выводов из этого пока, я уверен, президент Буш не делал... И по одной очень важной причине. Да, действительно, самое главное, что происходило в российско-американских отношениях, это личные отношения Буша и Путина. Я уверен, они построены на более чем на взаимной симпатии. Они построены на понимании фундаментальных национальных интересов двух стран. 11 сентября 2001 года я был в Нью-Йорке и видел своими глазами, что там произошло. А сейчас я в Москве. Я останавливаюсь в гостинице «Националь». И вы знаете, что рядом с этой гостиницей произошло. И нападают на нас если не одни и те же люди, то, по крайней мере, очень сходные силы. И вот для меня основной момент российско-американских отношений это не разногласия па Грузии, по Ирану, по другим важным вопросам и потому, как надо выбирать. Я не говорю, что эти разногласия не серьезные, не реальные. Они серьезные, реальные. Но в каждом отношении между странами есть какой-то основной момент, вокруг которого все остальное строится. Президент Буш в качестве такого основного момента в отношениях с Россией видит борьбу против терроризма и оружия массового уничтожения. В этом плане ничего не изменилось.

— А.П.: И последний вопрос. Очень коротко: вот этот год, ближайший который, выборы сейчас у нас и потом выборы в Соединенных Штатах. Это будет год негатива, по сравнению с прошлым, в российско-американских отношениях или все-таки позитив удастся удержать?

— Д.С.: Я сейчас скажу одну очень нехорошую вещь. Я, к сожалению, боюсь, что могут произойти какие-то вещи, дай Бог, чтобы они не произошли, которые вопреки желанию даже каких-то сил и у вас и у нас, нам напомнят, что мы в одной лодке.

— А.П.: Ну что ж. Это, конечно, мрачный ответ, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения российско-американских отношений, получается, что наше партнерство в каком-то смысле неизбежно.

— Д.С.: Наше партнерство может быть в чем-то вынуждено. Но я думаю, что оно если не неизбежно, то, по крайней мере, целесообразно».

Вытрымкі з інтэрв'ю двухгадовой даўніны прыведзены да статкова падрабязна для разумення тэхгалёгіі падачы інфармацыі. Галоўнае хаваеща за мнагаслоўем, за нібыта ўласнымі меркаваныямі. Фактычна Д.Саймс тлумачыць, што адміністрацыя Буша сыцерпіць Пуцінскую палітыку, калі Расея дакажа свой „эфектыўны” ўздел у барацьбе супраць тэарызму. Але для дэманстрацыі „эфектыўных” дзеянняў патрэбныя самыя тэракты. Адсюль гаворка пра „одну очень нехорошую вещь”, і пра „могут произойти какие-то вещі”. Саймс добра разумее з кім ён мае справу, што сабой уяўляе арганізацыя КГБ-ФСБ, якая забрала ўладу ў Расеі. Яшчэ ў савецкія часы ў лубянскіх кабінетах была распрацаваная тэорыя малых войнаў. Малыя войны павінны быті вырашаны задачы ўтрымання ўлады савецкім рэжымам, гасіць ўнутраную нездаволенасць, вырашаны зынешнепалітычныя задачы. Як паказвае практика апошніх гадоў лубянскія стратэгіі перарабілі тэорыю малых войнаў у тэорыю тэрактаў і пакуль „эфектыўна” яе выкарыстоўваюць.

Імідж Расеі за апошнія два гады не палепшыўся. Раскрыты ўздел расейскай кіруючай вярхушкі ў махінацыях з іракскай нафтай пры Саддаме Хусайні, высыветліўся парушэнныі Расеі міжнародных дамоўленасцяў аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі (уздел у Іранскай ядзернай праграме), арыштаваны ў Швейцарыі Адамаў, былы міністр РФ па ядзернай энергетыцы і г.д. Падтрымка антидэмакратычных сілаў і дыктатарскіх рэжымуў у постсавецкіх краінах з мэтай пасылядоўага пашырэння і аднаўлення расейскай імперыі не дадалі прыхільнасці да Расеі. Чым кампэнсаваць гэтыя адмоўны імідж? Для ўсходніх краін такі кампэнсатар знойдзены. Гэта паставіць газу, нафты, сырэвіны і абіяніні нарощчаваць гэтыя паставіць. Са Злучанымі Штатамі Амэрыкі складаней.

Таму кансультант Д. Саймс зноў у Москве. Якраз перад самітам кіраўнікоў дзяржаваў ў Паўднёвой Карэі.

Вось гэтыя кансультаты („Постскріптум” за 12.11.2005 г.):

„— А.Пушкоў: В условиях, когда администрация Буша, как вы сами сказали, весьма ослаблена в глазах общественного мнения США, когда ей приходится трудно и в ситуации, когда в США достаточно активные антироссийские круги, не возникнет ли у Белого Дома, Госдепартамента соблазн расплатиться с этими антироссийскими кругами ухудшением отношений с Москвой? -Д.Саймс: Давления в этом направлении есть. И есть люди, которые говорят администрации, есть газеты, скажем, „Вашингтон Пост”, которые дают одну передовую статью за другой, где говорится: „Да, у нас с Россией есть общие интересы, но с другой стороны, мы взрослые люди, мы в состоянии иметь сложные отношения с Россией. С одной стороны мы будем сотрудничать, с другой, мы будем на нее давить, чтобы она изменила свой режим, чтобы она ввела демократию, чтобы Путин не остался у власти и так далее. Пока администрация этому давлению противостоит. Она противостоит этому давлению по двум причинам: первое, потому что во главе американской внешней политики сейчас, с моей точки зрения, стоят более прагматичные люди, в первую очередь, госсекретарь Кондолиза Райс, чем во время первого срока президента Буша. Есть и второе. США, когда мы говорили про ослабление администрации Буша, надо же понимать, что США имеют целый ряд кризисов, которые США не хотели бы, чтобы они воспламенялись еще дальше, чтобы они становились полномасштабными трагедиями и во всех этих ситуациях у России есть серьезная роль. И поэтому администрация Буша, которой не нужны дальнейшие искусственные проблемы, я думаю, что она будет сопротивляться любому давлению столкнуть ее с Россией.”

Як бачна з гэтых выказванняў, кампэнсатарам нэгатыву ў адносінах з ЗША Д. Саймс прапануе маскоўскуму рэжиму (канешне, ў прыхаваным выглядзе) актыўна ўздельнічаць ў канфліктах. З аднаго боку схавана падтрымліваць крыйсціяну сітуацыю ў Іраку, ў дачыненіях ЗША з Паўночнай Карэй, Іранам, Сірыяй і інш. З другога боку дэманстраваць ЗША дапамогу ў вырашэнні гэтых крыйсціяных сітуацый. Не згубіла актуальнасці і „барацьба з тэарызмам”.

Беларусы мусяць аналізаваць палітыку агрэсіўнай імпэрскай Москвы, ведаць палітыку Захаду, каб абараніць незалежнасць сваёй краіны.

**Сяргей Панкоў**

19 лістапада 2005г.

## ВІК КРУЦІЦА

У блатным расейскім шлягеры ёсьць выразны рэфрэн: „Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал..” А мы думалі, чаму гэта раптам незабыўны Ганс Вік раптам выступіў нядайна з гняўлівым заклікам перастаць спадзяваца на дэмакратыю ў Рasei і больш не заклікаць РФ быць дэмакратызатаром Беларусі. „Гэта была памылковая палітыка!” — шумнуў аўстрыйскай газэце „Die Presse” беларусазнаўца Вік. Толькі „забыўся” германскі шпіён (а па сумяшчальніцтву дзеяч АБСЭ) згадаць, што гэта была таксама й ягоная,— Ганса Віка,— палітыка, за якую Беларускі Народны Рух на ўвесь сьвет абвесьціў Віка персаной нон грата. Чаму раптам стаў „калоцца” мацёры ліс выведкі? Такое зь ім здаралася й раней. Успомнім, як ён прызнаўся, што ўзгадняў (і заявяў подпіс старшыні КГБ) усе пляны АБСЭ па „дэмакратызацыі” Беларусі, што „галоўнай задачай ягонай дзеянісці як прадстаўніка АБСЭ было ўключэнне Беларусі ў дэмакратычную Рaseю”.

І тады і цяпер Вік (і тыя, хто стаіць за ім) пранюхваў пра набліжэньне крызісу і правалу гэтай палітыкі і рабіў папяраджальны крок — прызнаўся сам, каб на супрацоўніцтве з КГБ яго не злавілі іншыя. Так і цяпер ён адчуў правал шродэрскай халуйскай прамаскоўскай палітыкі, правал самага архіхалуя Шродэра і пасыпшаўся адхрысьціца ад свайго шэфі ягонай палітыкі (так рабілі ў свой час і Гімлер, і Канарыс і шраг іншых партайгансес). Дык вось, з 11 сінекня ў нямецкім палітычным съвєце загучалі цікавыя маналёгі. Генсек партыі Свабодных дэмакратоў Дзірк Нібель заявіў на контрактычніні Шродэра на пост старшыні савета акцыянероў будаўніцтва расейска-нямецкага газаправоду: „Гэта моцна тхне карупцыяй. Кожны павінен спытаць, ці на церпяць нямецкія інтарэсы дзеля прыватнай выгады?” Яго падтрымаў лідар Партыі „зялёных” Рыхард Бюцкофэр. Дэпутаты Бундэстага началі разбірацца, з чаго гэта Шродэр зрабіў такую галавакружную расейскую кар’еру? А брытанская газэта „Daily Telegraph” надрукавала сэнсацыйныя матар’ялы. Аказваецца дырэктар Паўночна-эўрапейскага газаправоду (таго самага, што началі будаваць у Валагодзкай вобласці) немец Маціяс Варнінг зьяўляецца быўным агентам Штазі і „працаўшы ў шчыльным супрацоўніцтве з будучым расейскім презыдэнтам Путіным па лініі КГБ у Бэрліне”. Такія вось „друзья юности”, такая вось гэбоўска-гестапаўская кодла будзе пускаць газы ў Эўропу. Дэпутаты Бундэстага падлічылі, што Шродэр на ўсім дырэктарскім газаправодным месцы будзе атрымліваць штогадовы заробак-дывідэнд у памеры 1,5 мільёнаў эўра. „І гэта за тое, — шумяць дэпутаты, — што ён цалкам атруціў нашы адносіны з Польшчай!” Цікавы вэрхал пачынаецца на берагах Рэйна і Шпрэе.

Янка Базыль

## ПРАВАЛ МАСКОЎСКАГА ГАЗАВАГА ШАНТАЖУ



(Фота Ю. Марчанава)

Дэманстрацыя ў Маскве.

У савецкіх школьнікаў была такая лічылка: „А і Б сядзелі на трубе. А ўпала, Б прапала. Што засталася на трубе?” Нават самыя кемлівія адразу не моглі здагадацца: хітрык палягаў у tym, што паміж А і Б на трубе сядзела яшчэ „і”. Усе рагаталі і кілі з няўдалага схаліста.

Ёсьць у крымінальным расейскім фальклёры шэраг фармулёвак, якія часам груба і рэзка, але красамоўна дэманструюць зъяву маштабнага і нахабнага падмансу: „втюхівать туфту”, „брать на понт”, „искать лохов” etc. Даўно ўжо хуліганска-турэмная лексіка зрабілася набыткам крамлёўскай эліты. Бедныя перакладчыкі губляюць прытомнасць, шукаючы падчас міжнародных перамоваў адпаведнік у прыстойных эўрапейскіх мовах „понтам” і „туфте”. Але трэба прызнаць, што раніцай 4 студзеня найбольш адэватным лексічным выразнікам паводзінаў маскоўскіх камбінатараў была менавіта ўлюблёна „самым чытаючым народом планеты” крымінальна „фені”.

Дык вось, ранічкай чацвертага дня газавай вайны расейскія тэлеканалы паказалі сюжэт пад дэвізам „міру мір!” За стол прэс-канфэрэнцыі ў Маскве ўсёліся дырэктар „Газпрома” Мілер і дырэктар украінскага „Нафтагазу” Іўчанка. Мілер (той самы, што апошнім часам гразіўся замарозіць Украіну) для саліднасці пашурхатаў паперкамі і бадзёра, не міргнуўшы вокам, заявіў: „Мы дамоўліся з Украінай і вельмі задаволеныя вынікамі перамоваў і пагадненнямі. Цяпер будзем прадаваць газ па цане 230 даляраў за 1000 кубоў”. Пасля кароткага маскоўскага маналёгу Іўчанка ўзяў мікрофон і сказаў: „Так, мы задаволеныя вынікамі. Цяпер Украіна будзе купляць газ па цане 95 даляраў за 1000 кубоў”. У рэдакцыі РТР адбылося лёгкае замашальніцтва. Вядучая гікнула на дзяжурнага рэпарцёра, што вёў эфір з прэс-канфэрэнцыі: „Дык якая ж цана — 230 ці 95?”

Больш гэту прэс-канфэрэнцыю па расейскіх каналах не паказвалі. Маскоўцы мусілі зьбіраць праз пару гадзін ўшчэдзіць адну прэс-канфэрэнцыю, ўпрыгожваць сцэнар (прымусілі Іўчанку абдымацца з Мілерам) і не даваць слова кіеўскаму госьцю. Ужо ў абед мільёны тэлеглядачоў па ўсёй РФ даведаліся без лішніх падрабязнасцяў, што цана — 230 доляраў і, як той казаў, „ні шагу назад”.

Для слабых у схалістыцы тлумачым пра А і Б. РФ будзе прадаваць сібірскі газ па 230 даляраў не Украіне, а новай бізнесовай структуры, якая будзе зъмешваць гэты газ з туркмэнскім газам і перасылаць яго на Украіну па цане 95 даляраў. Адным словам, Украіна будзе атрымліваць сабе газ па 95 даляраў, а Расея павінна за транзіт свайго газу праз Украіну плаціць па паўднія больш за 1000 кубоў. Вось вам і „ні шагу назад” і „мы ім покажем кузькіну мать”. Брыдкая правакацыя крамлёўскага рэйху правалілася на раніцу чацвертага дня. Украіна выстаяла, ня ўпала на калені, не саступіла рэкэцірам (нават выиграла). І нават Эўразія зашыпела на Расею і запатрабаваў спыніць газавую вайну. А ўсё таму, што крайнай кіруе ўкраінскі нацыянальны ўрад, за якім стаіць згуртаваны ўкраінскі народ. Лямент Вітрэнкі і Януковіч, пагрозы ворагаў Украіны не збліжалі патрыётаў. Украінцы паказалі, як трэба бараніць свае нацыянальныя і дзяржаўныя інтарэсы.

Цяпер расейская і школоўская прапаганда будуть, бlyтаць людзей і беспардонна хлусіць, выстаўляючы сакрушальную расейскую паразу як вялікую перамогу Масквы. Але ўсе ўжо ўбачылі ў поўны рост брахлівага монстра на глянчыных нагах. Нават эўракамісар Ван Хульст (адказны ў Бруслі за энэргетыку) адкрыта заяўіў Маскве: „Такімі паводзінамі Расея канчаткова падрывае давер эўрапейцаў да яе як крыніцы энэрганосібітейства”.

5 студзеня 2006 г. Латвійская газэта „Diena” піша пра хуткую развязку газавага канфлікту пад тытулам „Газавая вайна прымусіла Эўропу думаць пра іншыя крыніцы энэргіі”. Цытуем: „Прадстаўнікі Эўразіі адмаўляюцца рабіць палітычныя ацэнкі газавага канфлікту, які разглядаецца Украінай і заходнімі СМИ як выкарыстаныне Масквой энэргетычнага рэурсу ў якасці палітычнай зброі. На паседжаньні ў Бруслі прадстаўнікі краін вырашылі распрацаўваць сумесную энэргетычную палітыку, бо ня можна пакідаць гэтае пытаньне на паасобныя краіны. Эўракамісар па энэргетыцы Андрыс Піебалтс заяўіў, што Эўракамісія да канца году выпрацуе плян, як зрабіць Эўразію менш залежным ад расейскіх газу і нафты. Ён павялічыць памятаць пра тое, што адбылося ў навагоднюю ноч. У Бруслі актыўна аб-

мяркоўвалі неабходнасць актыўізацыі навуковых распрацовак альтэрнатаўных энэрганосбітаў. Усім відавочная параза Pacei”.

**Наш камэнтар:** Вось як замітілася брусаўская публіка! Навуку падштурхоўваць зьбіраеца „Осеніло”, як у свой час Ньютона, калі яму на галаву ўпаў быў съпелы яблык. Аказваеца, трэба было, каб пад звон курантаў далі па ёўрагалаве пыльным крамлёўскім мяшком. Адразу пасьвятіла ў мазгах і ўспомнілася пра адказнасць перад народамі, якія плоціць шалёны падаткі на ўтрыманье стотысячнай брусаўскай бюраркеты (але калі што, то могуць пад гарачую руку яшчэ раз Бастылію ўзяць). Іранічная інтанацыя камэнтароў, якія робяць ціпер беларускія патрыёты па газавай вайне — ня проста жанравыя публіцыстычны прыём, „каб съмешней было”. Не, мы разумеем, што справа надта сур’ёзная. Але без іроніі ня даць рады ў гэтай сітуацыі. Мы добра памятаем гэтых „эўрапасланцоў” у Менск: гансаў вікаў, віерсмаў, папандопулаў, цапфаў да іншых. Памятаем іхныя пустыя і халодныя рыбіны вочы, памятаем іхныя асьвенцымскія эўраманалёті: „Незалежнасць Беларусі ня мае перспектывы, адзіны шлях прагрэсу для Беларусі — праз аўяднанне з дэмакратычнай Расеяй”. Яны прапанавалі нам у якасці шляху да дэмакраты — рассейскі канцлягер. Яны не саромеліся публічна прызнавацца ня толькі ў любові да Масквы („любові”, шчодра аплочанай на палітычнай панэлі), але і ў шчыльным супрацоўніцтве з КГБ РБ ў справе расколу Беларускага Народнага Фронту, дыскрэдытаці патрыётаў і бессаромнай падтрымкі на міжнароднай арэне прадажнай агентуры ды палітітатаў. І вось крамлёўскі „дэмакратычны друг” пасадзіў іх на халодную трубу ды шалёна зароў: „Я — энэргетычны цэнтар сучаснага съвету, Я-Я-Я! Усіх на месца пастаўлю, на калені!”

Эўрачыноўнікі адмаўляюцца „рабіць палітычныя ацэнкі”, але пад упывам газавага стрэсу, што ня скажуць — усё пра палітыку. Не атрымалася беспакарана здаць у рассейскі канцлягер украінскі, беларускі ды малаускі народы. Год таму ўкраінцы сілай народнай салідарнасці перакуپілі маскоўска-брусаўскі згодніцкі праект. Перакуяць і беларусы.

*Юрка Марозаў*

### **3 пыклу „Беларусы пад акупацыяй”:**

*Алесь ЧАХОЛЬСКІ*

## **Я — БЕЛАРУС!**

### **Дзяды і бацькі**

Усе мае родныя па маці — гэта беларуская шляхта. Сям’я майго дзеда *Ваціслава Сакалоўскага* была вельмі працавітая. Жылі са сваёй гаспадаркай — сям’я так званых „кулакоў”. Быў і конь, і пару каровак, і іншае. Сям’я жыла заможна, была свая замялля. Тут, на хутары каля вёскі Вялікі Бозак (зараз Асіповіцкі раён Магілёўскай вобласці) 21 ліпеня 1925 года, нарадзілася моя мама.

У 1930-м годзе, яшчэ зусім маладым, раптоўна памёр дзед. (Яму вырвалі зуб, і ад запаленінны крыві ён сканаў.) Засталося двое малых дзяцей: моя маці, (5 гадкоў было) і яе брат Косыцкі (7 гадкоў), мой дзядзька. Калі прышлі большавікі, пачалося раскулачванье. Дык бабуля *Марыя* (дзявочае прозвішча бабулі Марыі — *Сухоцкая*), каб выратаваць дзяцей, усё аддала ў калгас. Сітуацыя была такая: ці ў Сібір на пагібелю выбірацца, ці аддаць... Усё забралі разам з зямлёй, гумны пабурылі. Бабулю хату перавезлі ў вёску Казімірова (каля мястэчка Градзянка), а астатніе — усё там засталося. Цяжка жылося.

Калі прышлі немцы, то яны праводзілі „бліякады”: раён бліяковалі, „правочасвалі” ад партызанаў, вёскі выпальвалі, а моладзь зібіралі на адпраўку ў Нямеччыну. (Так нямецкія карнікі спалілі вёску *Асавок* яшчэ ў 43-м годзе разам з жыхарамі, у тым ліку — з родзічамі майі маці (брат бабулі з дачкой і ўнучкай). Мама таксама была сярод тых, каго адпраўлялі ў Нямеччыну пасяля першай такой бліякады, у 1943 годзе. Але першы раз яе адкупіла бабуля: аддала два дзясяткі яек немцу, і той маму адпусціў.

Дык вось бабуля падчас такіх „бліякадаў” нашай вёсکі Казімірова два разы ратавала сваю хату. У першую бліякаду ў 43-м бабуля схавалася пад

печкай (дзе куры), немец зайшоў, прачасаў з аўтамата увесь дах і кінуў запал. Бабуля хуценка вылезла і патушила агонь. Тыя глядзіць: дом запалілі, а ён не гарыць. Прышоў паліцай (беларус), зноў запаліў. Яна зноў патушила, а той пачакаў, потым зайшоў у хату, паглядзеў, плюнуў і пайшоў — не забіў (хоць па нямецкаму загаду павінен быў забіць). Немцы ж сабраліся і пaeхалі.

А ў другой бліякадзе ўдзельнічалі паліцаі і немцы і вёскі палілі. Падонкі, зброд з усіх — людзі без нацыянальнасці, бандыты. Яны што хацелі, тое і тварылі. Бабуля зноў выратавала хату, патушила. А тут у хату зайшоў такі бандыт, не мясцовы чалавек (бо з іхнай вёскі ў паліцыі не было нікога). Убачыў яе і вывеў з хаты, каб расстраляць. Яна стаяла каля хаты — да расстрэлу было імгненьне. Але бабулю выратаваў Бог, бо раптам у той момант узняўся лямант, ракеты пыхаюць. Немцы і паліцаі некуды пабеглі. Пачаўся прарыў гэтай бліякады, бой з партызанамі, і немцы кінуліся туды. Паліцай крыкнуў бабулю: „Не паварочвайся.” І як ішоў, то з пляча зінёў вінтоўку, разъяўрнуўся і ня гледзячы на яе — бах. Бабуля расказвала, што ў той самы момант ёй у жываце моцна зас্বярбела, і яна ў долю сэкунды зрабіла крок убок. І на ўзроўні жывата прасьвісцела гэтая куля — жык! Той нават не глянуў, пабег. Вось такая Божая абарона.

У пачатку чэрвеня 44-га года, калі немцы рабілі другую бліякаду, ўжо выкупіць дачку бабулі не ўдалося, і маю маму, разам зь іншай моладдзю, немцы пагналі ў Нямеччыну. У той момант, калі іх пашыхтавалі ў калену, каб гнаць у Асіповічы, то побач зь імі прагнالі кароў, якіх таксама пазабіралі немцы, і іхня карова *Рабінка* зарыкала каля мамы, і маці, плачучы, разъвітала зь ёю.

Прайшло амаль шэсцьдзесят гадоў з таго часу, але калі мама нядаўна мне пра гэта расказвала, то я бачыў у яе вачах несупынныя боль. Яна да гэтага часу памятае сваю *Рабінку*...

Дык калі прышло савецкае войска, бабуля *Марыя* пайшла ўсыльед за войскам на Захад, ва Ўсходнюю Прусію, шукаць сваю дачку. Адначасова ў калгасе ёй далі даручэнне прыгнаць статак кароў (бо з Нямеччыны гналі статкі з тысячач’ю чорна-белых кароў), абяцалі выдзеліць асабіста ёй адну. (А карова ў тых пасыльваенныя часы была даражэй за любы скарб.) Але, калі яна прыгнала тых кароў, саветы яе падманулі і каровы ня далі.

Пешшу ўшла, перайшла ўсе межы, Польшчу, прышла ў Нямеччыну. Хадзіла, шукала, але, зразумела, дачку яна не знайшла, бо маці была ў заходній Нямеччыне, дзе была ангельская і амэрыканская зона акупацыі.

Мама (завуць яе Алена) ў Нямеччыне працавала ў горадзе Дзюніберг. Там у 20-30-х гадах ангельцы пабудавалі паракавую фабрыку. На гэтай фабрыцы мама працавала. Пазней ангельцы фабрыку разбамбілі.

Фабрыка была пад зямлёй, наверсе рос лес (так была замаскавана) і зробленая была па ўзору падводнай лодкі: усё разьдзелена па адсеках. Калі нешта здаралася, калі порах запальваўся, то, каб не ўзварвалася ўся фабрыка, немцы імгненна закручвалі лук адсеку і адсек бліякаўся, а людзі, колькі іх там працавала (5, 10, 12 чалавек), гарэлі ўжывую, разам з порахам. Таму на выпадак, калі нешта пырхне, каб пасыпець выскачыць, пакуль не закруцяць дзіверы, маці заўсёды старалася стаць бліжэй да выхаду.

Мама працавала там да траўня 45-га, пакуль ня вызвалілі ангельцы. Праз месяц іх усіх ангельцы загрузілі ў эшалён (не пытаючыся ў іх, зразумела) і адправілі ў савецкую зону. Мама праехала ўсе межы, і нідзе ў дакументах не было адзнакі, што яна вярталася дахаты з Нямеччыны, з канцлягера. Цікавы факт: такая сістэма КГБ была, а калі прышлося шукаць даведку, што яна была ў нямецкім лягеры, знайсці не маглі. Даведку знайшлі выпадкова пазней і побач, у Бабруйскім раёне: знайшлі сціпісы, што яна вывезеная. А калі яна вярнулася — папераў няма.

Мой дзед па бацьку — *Лаўрэнцы Чухольскі*, з Вызы (дзе ў 1920-м быў адзін з цэнтраў Слуцкага збройнага змагання супраць большавіцкай акупацыі), з Чырвонай Слабады, што на Случчыне. Але потым прыехаў у Менск і працаваў на чыгуначніку ў Менску ён атрымаў „воўчы белет” і ў межах ста вёраст ня мог нідзе ўладкаўца на працу. (Родны брат майго дзеда (Павел Чухольскі) быў камісарам 14-й чырвонай арміі і загінуў пад Бабруйскам.)

А бабка мая па бацьку, *Алена Урбановіч*, з Лагойшчыны. Яна праца-

вала ў Менску ў пані гувернанткай. Тут пазнаёмілася з маім дзедам, вышла замуж. Дзеду прапанавалі ехаць у мястэчка Асіповічы. Тут ён працаваў грузчыкам на станцыі. Быў высокі, моцны, працавіты.

У нас ёсьць мястэчка Дараганава. Даўней там жыла памешчыца Дараганіха, і мой дзед купіў у яе зямлю, на якой стаіць нашая хата і па сёньняшні дзень.

Дзед Лаўрэнці памёр у 20-м годзе. Якраз прышлі палякі, і ён захвароў на тыф і памёр. Засталося сямёра дзяцей. Дзеці малыя, адзін пад адзін. Бацька мой таксама перахварэў тыфам і запаленнем лёгкіх. Прыйходзіў фельшар, казаў: „Так: тры дні — ці сюды, ці туды.” Ніякіх жа лекаў не было. Некаторыя дзеци памерлі, пражыўшы год ці трохі болей. Адбываўся жорсткі адбор. Засталіся ўжывых трое: мой дзядзька Данька, старэйшы, потым ішоў мой бацька Аляксей і малодшы — дзядзька Сеня. Жыве, у гэтым годзе 1 траўня яму споўнілася 90 гадоў. Мой бацька дажыў да 86-ці, дзядзька Даня — да 85-ці.

За польскім часам (каб выратаваць сям'ю ад галоднай сімерці) бабка **Алена** пайшла ў касыцёл і перахрысьціла дзяцей з праваслаўных у каталікоў, таму што палякі каталікам давалі кожны дзень на кожнага чалавека пайку: каву, булку і штосьці яшчэ. Гэтак заахвочвалі пераходзіць у каталіцтва. Бабуля сказала: „Бог адзін, а жыць трэба, і дзяцей трэба ратаваць.”

Але пры гэтым ксёндз зъмяніў прозвішча, напісаў „Чехольскі” (хочь ў беларускай мове „ч” цвёрдае, і павінна было быць „Чахольскі”).

Як і ўсе беларускія жанчыны, бабуля Алена была добрым і гасцінным чалавекам. Аднаго разу (калі ўжо дзеда не было) вечарам у хату зайшоў чалавек і папрасіўся пераначаваць. Не прадстаўляючыся, не кажучы пра сябе нічога. Бабуля зварыла бульбу, пачаставала яго, наліла малака і паслала яму. Яна не спытала ў яго нічога. Гасціннасць — гэта была звычайная зьява, так было прынята. Беларусы ж такія: што ў самых настале, тым і госьці частуюць, не шкадуючы: калі ласка, сядай, еш.

Калі пачалася вайна, дзядзька Косыцік (малады хлапец) быў у партызанскім атрадзе (брыгада Карава) кулямётчыкам. Да бабулі **Марыі** прыйходзілі партызаны з брыгады, што ваявала супраць немцаў, давалі ёй муку, а яна пякла ім хлеб. З расказаў маёй бабулі і мамы чую, што партызаны былі розныя. Адны ваявалі супраць немцаў, а іншыя прыходзілі і праства рабавалі ўсё: і яду, і вонратку.

У 44-м годзе, калі ўжо савецкія войскі прышлі, усё маладое пакаленне беларусаў зграблі бальшавікі і без усялякай падрыхтоўкі кінулі на Нарву, у тым ліку і мой дзядзька **Косыціка**. Гаспадзін-таварыш Жукаў, якому рэжым Лукашэнкі звіраеца ставіць помнік у Менску, паклаў гэтых 300 тысячаў неабучаных беларусаў на гэтай Нарве. Гэта сапраўды быў падлюга з падлюгай, выкошваў адмыслова тулю моцную беларускую сілу, якая ваявала зь немцамі і была ўжо надзейная Беларусі. Рускія баяліся гэтай сілы, якая магла пачаць змагацца за вызваленне ад савецкай акупацыі (бо ў заходній Беларусі супраціў насельніцтва саветам быў вялікі). Таму ўсе гэтыя людзі, гэтае пакаленне беларусаў, было расеіцамі выкашана. Вярнуўся сусед з суседнім вёскі (ён адзін, напэўна, асалеў з усіх тых, каго забралі саветы). Дык казаў, што як войска перарапраўляліся праз Нарву, ў плыт, на якім быў мой дзядзька, папаў снарад. Ён бачыў гэта на свае очы. Там ён і ляжыць, мой дзядзька Косыцік.

Зараз мая мама жыве у горадзе Асіповічы на вуліцы **Ганны Коваль**. Паўліна Коваль — гэта родная сястра маёй бабулі была замужам за Ковалем, звалі яе Каваліху, у яе была дачка Ганна, яна была партызанкай. Везла зброю партызанам. Яе схапілі немцы. Мучылі, за валасы падвешвалі, потым расстраліялі. Яе імем і назвалі вуліцу.



Алесь Чахольскі. 2003 г.

Бацька мой, **Аляксей Чахольскі**, таксама па сівetu і па маскве паезьдзіў. Паглядзеў сівет. Тады ж і рэпрэсіі ішлі, людзі слова баяліся сказаць. Людзей хапалі. Роднага дзядзьку майго бацькі **Антона** загналі ў Казахстан, бо „кулак”. Там ён і загінуў. (Шмат было працавітых і заможных сялянай — і такі іхны лёс. Сем'ямі высялялі, гналі ў Сібір і Казахстан. Яны аддтуль ужо не вярталіся. Гэта бацька мне расказваў.)

Жыў ён і працаваў нейкі час ў Менску, потым вярнуўся ў Асіповічы. Як „запасынкі” (ён жа з 1911 года) бацька быў прызваны перад самай вайной у Быхаве Магілёўскай вобласці (потым там быў вялікі

ваенны аэрадром) і праходзіў перападрыхтоўку на штурмана хуткаснага бамбардыроўшчыка (хуткасны, „эсбэ” называўся). Прысвоілі званыне малодшага лейтэнанта. А 22 чэрвеня яны там, у Быхаве, прачнуліся пад выцы ёнікецкіх юнкэрсаў. „Так улупілі нам, — казаў, — што вось паверыш, зямлю руць рукамі, каб туды закапацца.”

Нямецкая авіяцыя так бамбіла, так там далі, што размалацілі ўсё. Бацька ня лётаў, бо не было самалётаў — пабілі ўсё, некалькі толькі засталося. Потым ужо пачалі лётаць патроху. А пабудаваныя самалёты былі так: кабіна не была браніраваная, лётчык сядзеў наперадзе, штурман ззаду, а ў хвасце стралок. „Паліцела „дзяявітка”, „эсбэншнік”, — кажа, — бамбаўаць пераправы пад Бабруйскам (нямецкія танкі ішлі ж і немцы выйшли ўжо пад Бабруйск, Барысаў, Беразіну). І тыя хлопцы нашыя лётали. Ну і што? Паліцелі без прыкрыцця дзевяць бамбоўцаў — месершміты шэсць зьблілі. Тры вярнуліся, а адзін самалёт прывёў штурман, бо лётчыку папаў снарад у жывот (у кабіну трапіў). Без прыкрыцця, гэта былі „сімернікі”.

А потым ужо сказаў адступаць, і яны пайшли на Москву. Ідуць, а на супраць нашыя людзі спатыкаюцца. Кажуць: „Куды вы йдзяце?” „Ідзем туды і туды”, — адказваюць. А тыя: „Там жа ўжо нямецкія танкі, куды вы? Вы ўжо ў акружэнні!”

Так яны апынуліся ў палоне. Прыйгналі іх у Крычаў, у лягер. Але пашанцавала: прац пару дзён групе ў 10-15 чалавек (сярод якіх быў і мой бацька), нягледзячы на моцны кулямётны абстрэл немцаў, удалося збегчы. Бацька пераапрануўся ў цывільнае (дала адна жанчына ў вёсцы) і пайшоў дахаты.

А іх як афіцэр-запасынку ня стрыглі налыса (што яго й выратавала). Ён ішоў пераапрануты па дарозе (дакумантаў ніякіх няма). Дайшоў да Чэркава. Там мост праз Сож, на ім нямецкая жандармерыя. І немец усім і здыме шапкі. Паstryжаны — „ком” у адзін бок, да палонных. У бацькі зняўшы шапку — ёсьць валасы. „Ідзі.”

Бацька толькі прайшоў мост, і тут ляціць ззаду эсэсаўцы. За руکі, за ногі — закінулі ў машыну. Куды? Што? Прывезылі ў Чэркава, пасадзілі ў турму (СД).

Аказываецца, акружэнцы вырываліся з акружэння і забілі некалькіх немцаў. Тады немцы набралі 200 чалавек закладнікаў, у тым ліку — і мой бацька. Усё. Сядзяць яны там, вакол усё абнесена дротам, кулямётчыкі стаяць. Раптам падыходзіць немец. Яму трэба было два чалавекі папілаваць дровы. Бацька і яшчэ адзін пайшлі. Пілуць. Падыйшоў адзін немец, кажа: „Вас сёняня ўсіх „шысан”, — і пайшоў на гадзіну. Бацька ўсё зразумеў: расстряляюць. „Мы пад дрот гэты — і далі дзёру,” — расказваў.

Так гэты немец іх выратаваў. А тых людзей усіх расстрялялі.

Прыйшоў бацька дахаты ў каstrychniku 1941 года. Тут ужо стаялі немцы. У раёне начало дзейнічаць некалі партызанскіх атрадаў, не звязаных паміж сабой, але звесткі адны пра другіх мелі. Былі і падпольныя групы, якія працавалі на розныя атрады. Побач з нашым домам жыў адзін з кіраўнікоў падпольнай групы нейкі Кіржыманаў. (У 44-м немцы яго схапілі і расстралілі).

Мой бацька ў 42-м пайшоў у партызаны, быў у атрадзе Кудашова, што стаяў пад вёскай Карытнае, прабыў там некалькі месяцаў. Потым ён атрымаў заданьне вярнуцца ў Асіповічы і збіраць інфармацыю пра немцаў для атрада. Сувязь з атрадам ён тримаў праз Максімаўскую хутару, што пад вёскай Прудок у Асіповіцкім раёне. (Ён зараз пахаваны там, на могілках.)

30 ліпеня 43-га года Крыловіч замінаваў цыстэрны з гаручым на чыгуцны цыстэрны ў Асіповічах і ўзварваў некалькі эшалёнай з „тыграмі”, з бэнзінам, баепрыпасамі. Гэта была вялікая падзея: рвалася ўся станцыя. (Калі кругом пачало ўсё ўзрывацца, з лягера ваеннопалонных разбегліся ўсе вязні.) У складзе падпольнай групы Крыловіча дзейнічаў і мой дзядзька Сямён.

Бацька працаваў, збіраў інфармацыю і г.д. У хаце стаялі немцы, франтавікі. Яны давалі бабулі прадукты (муку, кансэрвы і г.д.), і яна варыла ім есыці. Ім рабіла, і дзесяцім даставалася пасыці. Немцы ўсё разумелі. Калі адыходзілі, дык пакінулі ёй 20-літровую кантру аліўкавага алею.

Аднаго разу мой бацька некалькі месяцаў правёў у СД. Выжыў цудам. Было гэта так.

У 1943 годзе стрыечная сястра бацькі *Лёня* пайшла ў месца, якое ў нас называецца „штаны” (там адзін мост на Магілёў, другі на Гомель). Гэтыя масты ахоўвалі ўласаўцы. І яна, ня ведаючы, дзе тыя партызаны, пайшла (гадумалася!) агітаваць іх у партызаны. За пераход у партызаны яна запатрабавала два аўтаматы. Тут яе і павязалі, добра далі ў карак, і яна расказала, што яе стрыечныя браты партызаны, што ў іх ёсьць радыёпрыёмнік. Уласаўцы прышлі да хаты майго бацькі і арыштавалі яго разам з дзядзькам Сеням. Толькі абшуканыя не зрабілі. А ў хаце на той час хаваўся яшчэ адзін партызан. Ён хуценька забраў ўлёткі, валізку з медыкаментамі (якія былі ў хаце) і ўцёк.

У СД цётка Лёня прызналася, што ў яе братоў былі ўлёткі, чамадан з лекамі і прыёмнік. Немцы кінуліся абшукваць хату. Але прыёмнік на той час быў разабраны і закапаны. Выкапалі. Але больш нічога (зразумела) не знайшлі. Бацьку ж з дзядзькам падпольшчыкі пасыпелі папярэздзіць, што нічога не знайшлі (акрамя закопанага прыёмніка). Таму яны съследчаму СД казалі, што нічога, маўляў, ня ведаючы пра партызаноў, нікага дачыненія... Паколькі ніякіх доказаў „віны” немцы не знайшлі, іх вырашылі выпусціць. Так удалося выратавацца ад смерці. (Дзядзька адседзеў 3 месяцы, бацька — 5 месяцаў.) Зноў — Боская ласка. А з-за дурасыці сваёй сястры іх маглі блемэнтарна пакласці там, дзе ў нас каля Асіповічай ляжаць больш за дзіве з паловай тысячаю расстраляных немцамі беларусаў. (Калі ехаць з менскай трасы, то не даязжаочы Асіповічай, ад трасы паўтары кіламетры зылева, ёсьць брацкая магіла і там стаіць помнік.)

Праўда, бацьку прымусілі ў СД зрабіць электраправодку. Ён ім і кажа: „Вы ж мяне выпусціце, я буду прыходзіць і рабіць. Шэф асіповіцкага гестапа кажа: „Алесь, ты хочаш, каб мы табе „шысан” зрабілі?”

— Як „шысан”? Я ж ні ў чым не вінаваты! — пытается.

— Прыдуць да цябе ў хату „партызанэн”, дадуць „мінэн” і скажуць замінаўца. А мы ж табе зробім „шысан”. Лепш ты пасядзі тут, зробіш справу і потым пойдзеш.

(Цётку потым адправілі ў канцлягер, у Польшчу. Выжыла, потым вышла замуж.)

Затым прышлі саветы. У бацькі была даведка, што ён працаваў у падпольі. А паколькі ў бацькі была „дэфіцитная” спэцыяльнасць, яго адразу „забраніравалі”, і ён на фронт ня трапіў. Напачатку працаваў нават начальнікам асіповіцкай электрастанцыі.

А мой дзядзька Сямён да гэтага часу лічыцца прапаўшым бязьвестак. Калі яго прызвалі, ён быў камандзірам нагляду зенітнага дэвізіёну. І калі іхны зенітны полк нямецкія юнкерсы размалазілі, ён таксама прышоў да хаты. А дадому прышла потым даведка з Масквы, дзе напісана: „Лейтэнант Сямён Лайуронцыявіч Чахольскі прапаў бязьвестак.” А ён жыві і тут, у Беларусі, — „ўдзельнік вайны”.

Бацькі мае ажаніліся ў 1946-м, пасыля вайны, у 1947-м нарадзіўся мой старэйшы брат. Ён быў інвалідам ад нараджэння, яшчэ й глуханямы (вядома ж, мама была пасыля нямецкага канцлягеру). Маці не працавала амаль да 15-ці ягоных гадоў, глядзела хворага сына. Таму ўсе заробкі ляжалі на бацьку. Брат памёр у 18 гадоў.

Бабуля Алена памерла да майго нараджэння. Яна вельмі хадзела мяне ўбачыць, але не дажыла.

Вось такі лёс у маіх дзядоў, бацькоў, дзядзькоў.

## Дзяцінства

Успамінаю маё дзяцінства ў горадзе Асіповічы Магілёўскай вобласці. Памятаю, як мы цяжка жылі. Мой бацька быў простым электрыкам, маці нейкі час працавала швачкай, потым прыбралышчыцця у электрычках. Тэлевізор і лядоўня, напрыклад, звязліся у нас самых апошніх. І кожны раз гэта для нас была вялікая падзея. Тады гэтакія рэчі вельмі уражвалі. Мы вельмі доўга чакалі ўсяго гэтага, бо не было грошей, мы жылі з капейкі. Іншых даходаў не было. У дзяцінстве мы не шыкавали. Памятаю, як пілі мы не малако, а перагон. Маці мяне малога брала за руку, і мы ўшлі некуды праз мост і бралі вядро перагону. Вось так: што сівіньням, тое і мы елі. А яшчэ успамінаю, як смачна было намазаць лусту хлеба тлушчам, прысыпаць сольлю. Ці калі-нікадлі намочвалі хлеб, пасыпалі цукрам (калі быў) — таксама далікатэс.



Дзяцінства. Алесь Чахольскі – другі зьлева.

Памятаю, як хавалі жывёлу (сівіней і інш.), калі прыходзілі падатковыя інспектары. Тады ж усю жыўнасць апісвалі. Калі было два парсюкі, напрыклад, людзі неяк стараліся, каб запісалі аднаго, бо двух трывама тады саветы не дазвалялі.

Хлеб куплялі. Я ўжо гэтага ня памятаю, бо быў малы (нарадзіўся ў 1958 г.), але мая старэйшая сястра Ала расказвала, што ў краму маці нас заўсёды вадзіла дваіх, бо пры Хрушчове буханку давалі адну на аднаго чалавека. Каб узяць 3-4 буханкі, маці вадзіла нас усіх у краму. У чэргах нас і ціснупі, і душылі, і ўсялякія іншыя выпадкі адбываліся.

У школу я пайшоў ў 1965 годзе. Перада мной яшчэ некаторыя дзесяці хадзілі ў беларускую 8-годку, а калі ўжо я пайшоў у першы кляс, то у нас у Асіповічах з 4-х школ не было ўжо аніводнай беларускай. Як прадмет беларуская мова прысутнічала, але астатнія падаткі па-беларуску не выкладаліся.

З раннянга дзяцінства я навучыўся гандляваць. У нас шмат было вішні, і гэта быў адзіны „дадатак” да бюджету нашай сям’і (калі вішні радзілі). Мы іх зьбіралі і з бабуляй вазілі ў Менск. З гэтага нам бацькі адклалі на адзеньне, на абудак.

У Асіповічах я скончыў 8 клясаў і паступіў у Менскую медыцынскую вучэльню №1, якую скончыў у 1977 г. па спэцыяльнасці „фэльчар”.

Што тычыцца камсамолу, я ўпіраўся да апошняга, але ў арміі ўжо ня выкруціўся — „прынялі”.

## Армейская служба

У 77-м мяне прызвалі ў савецкае войска, і я стаў курсантам вучэбнага падраздзялення Кіеўскай ваеннай акругі. Тут вайскоўцаў рыхтавалі для адпраўкі ў Венгрыю і ў вайсковыя часткі Кіеўскай ваеннай акругі. Пазней

асноўная частка курсантаў была накіраваная ў Вэнгрыю, а я застаўся на Украіне. Быў начальнікам аптэкті артылерыйскага палка танкавай дывізіі Шостай танкавай арміі ў званыні малодшага сяржанта, але на пасадзе пра-паршчыка. Атрымліваў 20 рублёў у месяц (салдат атрымліваў 3 рублі 80 капеек, сяржант 10 рублёў). Служыў у самым Днепрапятроку. Праз трох месяцаў я пачаў размаўляць на ўкраінскай мове свабодна. І калі да мяне звярталіся па-ўкраінску, то і я адказваў па-ўкраінску.

Жыў ў медпункце, прымаў і выдаваў медыкамэнты, лячыў хворых, правяраў становыя. За гадзіну да „прыняцца ежы” я абавязаны быў прысьці, паспытаць, ацаніць якасць, праверыць санітарны стан і распісацца

валі зялёной фарбай траву, выразалі зялёныя лісточкі і вешалі на дрэвы (па паняццях ваеннага начальніства, для „прыгажосьці”), фарбавалі бардзюры і г.д. І гэта — на кожны прыезд начальніства і любой праверкі.

Паказуха была ўсюды. Усе гэта разумелі, але ж — „загад не абмяркоўваецца”.

У той жа час салдат мотастралковай дывізіі нярэдка ня ведаў, як выка-паць акоп, таму што ён гэтым не займаўся, а ўсё — страйвым „смотрамі” ці на пляцы. Фактычна, баявая падрыхтоўка (танкавых, мотастралковых частак) зводзілася да нейкай адной гаспадарчай дзейнасці.

Трохі вучылі ў „вучбахах” ваенных акругаў, а потым, у „лінейных” час-тках, уся гэта „вучоба” была ўмоўная. Нейкія зборы правід-зліся, але ўзровень падрыхтоўкі ў савецкай арміі быў вельмі слабы (асабліва, калі зараз парашунаць з узроўнем амэрыкан-скай арміі).

**„Дзедаўшчына”.** Характэрнай прыкметай савецкай арміі была так званая „дзедаўшчына”. І пакуль існуне расей-ская армія, дзедаўшчына будзе існаваць (людзі не забудуцца на гэтае слова). Бо яна там як была, так і зараз засталася.

Што азначае гэта паняцце? Салдат ад навабранца да стараслужачага абавязкова праходзіў праз пэўныя „іспыты”: і каўнерыкі падшываў стараслужачым, і боты ім чысьціў, і бялізуны мыў і г.д. Акрамя таго, стараслужачыя праста фізічна зьдзекваліся з маладых салдатаў. Іх зьбівалі. Знаходзілі лю-бую прычыну: ня так прышыў каўнерык, ня так нацёр бляху рэменя і г.д. Альбо праста, білі без усялякай „прычыны”, каб баяліся старэйших. Білі — і ўсё. У савецкай арміі гэта была нязменная традыцыя.

**Харчаванье салдатаў.** Калі я быў у вучэбцы ў Астры, умовы там былі вельмі жорсткія. Калі ў салдацкай сталоўцы („пункт прыёму пищи”) ставілі на стол нейкую поліўку і так званы „клейсыцер” („бульбай” гэтую ежу называць было цяж-ка, бо там той бульбы было трошкі, астатніе — мука), ставілі посуд на 10-15 чалавек, тады гучэла каманда, і „правы” ці „левы” разыліваў і раздаваў усім яду. Сяржант даваў каманду: „Для прыняцца ежы — адна хвіліна” („для прынятія пішчі”). Мяса і масла забіралі стараслужачыя. Мы, маладыя салдаты, гэтага ня бачылі.

Праз хвіліну новая каманда: „Закончыць прыём ежы! Устаць!” І ўсё гэта не залежна, пасыпей салдат паесьці ці не, Калі не пасыпей, заставаўся галодны. Гарачае ці не — трэба было праста глытаць.

Жыцьцё не вымагала, каб прымушаць салдата абедаць за адну хвіліну, але гэта была адна з умоваў бяздумнага падпа-радкавання камандзе. Нас прымушалі ня думаць, а выконва-ць любую аўтамат-каманду. Да камандзіра роты, узвода было далёка, „Бог” і „цар” — быў сяржант. Такая была сістэма вучэбак савецкай арміі.

З тых часоў у мяне так і засталася звычка хутка есці. Гэта вельмі дрэн-ная звычка, бо псуецца стравінік, ежа не засвойваецца.

**Фармаванье вайсковых частак.** У нашай 120-й дывізіі 70 ад-соткаў прызыўнікоў на Беларусі былі выхадцы з Сярэдняй Азіі. Беларусаў пасылалі ў элітныя часткі (ракетныя, авіяцыйныя і інш) па ўсім Савецкім саюзе, якія патрабавалі інтэлектуальнага думанія. Бо беларус зайдёды ду-маў, як і што выканаць. Іншай частцы арміі давалі аўтамат-кулямёт у руки, і гэта была пяхота — „гарматнае мяса”. Салдаты беларусы цаніліся сваёй дысцыплінаванасцю і разумнасцю. Іх кідалі па ўсім Савецкім саюзе, і служылі беларусы, у асноўным, у стратэгічных частках. Беларусаў цанілі.

Калі, скажам, у камандзіра было 10 беларусаў у роце, то ён гора ня ведаў, бо гэта былі дысцыплінаваныя людзі.

Што тычыцца нацыянальных фармаванняў, то такога ў савецкай ар-міі не было адмыслова. Стваралі так званы „інтэрнацыонал”, каб не было канцэнтрацыі якой-небудзь нацыянальнасці, па прынцыпу: „падзяляй і ўладар”.



1983 год. Армейская вучэбка.

ў кнізе. Мяне ўсе ведалі. Калі было брудна, казаў перамыць. Мае паўна-моцтвы дазвалялі дакласыці адразу камандзіру палка ці начальніку штаба. Я гэтым не карыстаўся, але мяне слухалі. І адносіны з усімі ў мяне быў заўсёды добрыя.

Потым з артылерыйскага палка мяне перавялі ў зенітны полк. Пабыў-я і камандзірам 122-міліметровай гаўбіцы. Мне прапанавалі застасцца на звыштэрміновую службу, мог ісці на Нямеччыну. Але я вырашыў ехаць дахаты. Калі я звальняўся, мяне вельмі добра праважалі. Сябры нават па-шылі мне шыкоўны дэмбельскі касцюм.

У тых савецкія часы пра савецкую армію ўсе казалі, якая яна магут-ная. Але ўбачыўшы гэту сістэму знутры, трэба сказаць наступнае. Так, танкай было шмат, гарматаў, самалётаў — шмат. А баегатоўнасць арміі, фактычна, была ніякая. Чаму?

Як і любая арганізацыя, армія мела свае пляны па баявой падрыхтоў-цы, якія павінны быті выконвацца. Але даволі часта, калі прыязджала ней-кай праверка, начальніства, салдатаў здымалі з палявых заняткаў і ставілі на прыборку тэрыторыі. Прыйбіралі ваенны гарадок, казармы, тэрыторыю палка, дывізіі. Такая прыборка, як правіла, даводзілася да абсурду. Фарба-

Саветы разумелі: калі б мы масава служылі на сваёй тэрыторыі, была б гатовая Беларуская армія. У пэўны момант магло здарыцца так, што яна паўстала б на абарону сваёй незалежнасці. І не было б такой праблемы, што у нас асноўная частка афіцэрства — рускія, якія заселі тут у нас. Но на ўсе асноўныя пасады ў войску на тэрыторыі Беларусі прысыпалі рускіх (як і на Ўкраіну і ў Прыбалтыку) кіраваць. Беларусаў, наадварот, ссыпалі ў Сібір, на Далёкі Ўсход. А прыбышы, што аселі ў Беларусі, паатрымлівалі кватэры, маюць пэнсію з бюджету нашай краіны, і яшчэ кладуць на наш стол свае брудныя боты, ды плявузгаюць, што „беларусав нет”.

На Беларусі народ працавіты і тут былі параўнальна добрыя ўмовы жыцця (былі прадукты, жыльё). На наша беларускае мяса-сало прысыпалі расейскіх асаднікаў. Потым у іх заканчвалася служба, і яны мелі права выбіраць для пасялення любы горад Савецкага саюзу. Выбіралі: Менск, Рыгу, Талін, Кіеў. Ня ехалі ў свае галодныя пензенскія і тамбоўскія губерні, а заставаліся менавіта тут. Ім давалі кватэры (з разылкам на ўсіх членau сям'і). Потым яны уладкоўваўся ў выканкамы, на прадпрыемствы, і не на рабочыя пасады, а на кіраўніцтва (начальнікамі аддзелаў кадраў(!) і іншыя). Яны заўсёды заставаліся пры пасадах. Яны кіравалі. А беларусы — токары-сълесары, калгасынікі. Працуіце, рабочая маса.

Ваенныя асаднікі (па закону!) атрымлівалі ў Савецкім саюзе кватэру на працягу 2 гадоў (што на практыцы адбывалася значна хутчэй). Гэта беларусу трэба было 15 гадоў стаяць на чарзе на кватэру. Прытым ставілі беларуса на чаргу, калі ў сям'і было менш за 6m<sup>2</sup> на чалавека (лічылася жылая плошча кватэры). Таму і будавалі адмыслова.. Калі, скажам, ў кватэры 18,2, 18,5 m<sup>2</sup> жылі тры чалавекі, то на аднаго чалавека не было „менш за 6m<sup>2</sup>.“ Гэтаксама і ў 2-x, 3-x пакаёвых кватэрах.

Прыбыш съязгваў сюды ўсю сваю сям'ю. З 91-га года сюды валамі лілі расейскія асаднікі — хто зь Летувы, хто адкуль. Зрабілі зь Беларусі адстойнік.

Калі гэтае расейскае афіцэрства пагналі з Прыбалтыкі — яно перабралася на Беларусь. Не паехалі ў сваю Расею.

Калі пачаўся вывад танкавых і мотастралковых дывізіяў з Нямеччыны ў 1989-м, 90-х гадах, іх адмыслова выводзілі не ў Расею, а ў Беларусь. Гэтыя дывізіі потым расфармуювалі, але расейскім афіцэрам (якія ня мелі ніякага дачынення да Беларусі) давалі тут кватэры. Гэта злачынства супраць нашага народа.

І зараз яны грамадзянне Беларусі, маюць права голаса і вырашаюць наш лёс. Больш за 100 тысячаў асаднікаў, якія нічога беларускага не ўспрымаюць.

Па закону грамадзянства можна атрымаць толькі праз 7 гадоў. Але Лукашэнка (такога нідзе ў сьвеце няма) зламаў Закон, і яны атрымлівалі грамадзянства вельмі хутка. А калі ваенны прыбыш быў жанаты на беларусы, (часам фіктыўна), то праз гэта яны атрымлівалі і грамадзянства, і кватэру адразу. (Жонка прапісвалася да сваіх бацькоў, адпаведны дакументы падаваліся у выканкам. А там жа сядзела тое самае, іхняе. І кватэры ім давалі ў першую чаргу.) З гэтым трэба будзе яшчэ разьбірацца. Беларусам не давалі жыльля, яны па 15, 20-30 гадоў стаялі ў чэргах, а гэтае навалачы кватэры падавалі, і бясплатна. Гэта пры Лукашэнку.

У дэмакратычных нацыянальных краінах гэта рабіцца па-іншаму. Калі чалавек абараняе сваю дзяржаву, пакуль служыць, ён жыве ў службовай кватэры. Калі выходзіць на пэнсію, ён атрымлівае сацыяльную абарону ад дзяржавы — ці сэргтыфікат, ці чэкі. Да гэтага часу ў яго ўжо і ўласныя сродкі накопленыя. Ён выбірае месца і там купляе сабе жыльё. І гэта нормальная практика.

Але гэтыя людзі не абаранялі Беларусь, Беларускую дзяржаву. Гэта асаднікі, якія селі на шыю беларускага народа. Тыя ж, хто зь Беларусі служыў па-за яе межамі, тыя павінны былі вяртацца без усялякіх перашкоў. Але ж менавіта такім беларусам і не давалі магчымасці вярнуцца.

Ад савецкай арміі на тэрыторыі Беларусі засталося шмат забруджана-га месца: і паліва, і палігоны. Але самае асноўнае забруджанье Беларусі — гэта варожае нам беларусам расейскае афіцэрства. Гэта 5-я калёна, якая ніколі ня будзе дбаяць пра незалежнасць Беларусі, бо ня лічыць беларусаў за людзей (як і ўсіх астатніх акрамя расейцаў). Гэтая група ненавідзіць Беларускую дзяржаву, яе мову і культуру.



1978 год. У савецкім войску.

### „Інтэрнацыянальны доўг”.

Аднаго разу мяне выклікаюць у штаб дывізіі, пытаяюць: „Вы готовы выканаць інтэрнацыянальны доўг?” „Гатоў”, — кажу. А што я яшчэ мог адказаць? Варыянтаў не было.

Мяне накіравалі ў штаб Шостай арміі на падрыхтоўку (гэта быў сьнегань 77-га году). Сабралі нас, чалавек 50 медыкаў з усёй акургі: хірургаў, тэрапеўтаў, непрафесіоналаў таксама (для падрыхтоўкі сан'інструктароў). Мяне прызначылі начальнікам прыёмнага пункту (займацца сартыроўкай). Куды? Што? Які „інтэрнацыянальны доўг”? Нічога невядома.

А справа ў тым, што пачалася вайна паміж Эфіопіяй і Самалі. І Самалі пачала душыць эфіопаў. Савецкі саюз падтрымліваў Эфіопію. Таму нас усіх выклікалі — і назад у вучэльню. Пачалі выдаваць грамадзянскае трапічнае адзенне: шорты, бэрэты (тады нас правізіл „берэтыкамі”) і г.д. Ужо і рыхтавалі па накірунках. Фармавалі перасоўны медыцынскі шпіталь. Вучылі рабіць перавязкі і г. д. Мяне ж забралі ў медсанбат (бо мяне вучыць ні трэба было), і я часова працаўаў лекарам.

На вучэбных стрэльбах здараліся няшчасці. Так на стрэльбах аднаму танкісту папалі з кулямёта ў жывот. Яму зрабілі апэрацыю, і я за ім паўтары месяцы глядзеў, і спаў калі яго. Але, на жаль, ён на маіх вачах і сканаў. Потым яшчэ быўлі цяжкія выпадкі.

Шмат меў сяброў. З многімі афіцэрамі пасябраваў. І калі ўжо фармавалі гэты атрад у Эфіопію, адзін афіцэр (украінец) мне і кажа: „Ты што, хочаш паехаць туды загібашца?” Трэба сказаць, я тады малады быў, ня надта задумваўся, думаў: паеду, паваюю.

— А што мне рабіць? — пытаяюся.

— Добра, — адказаў ён. І калі я праходзіў паўторна медкамісію, то той афіцэр напісаў мне „не годен”. Так мяне гэты чалавек выратаваў. Я тыдзень пробыў тады яшчэ ў Астры („у вучэбцы”), здаў сваё „грамадзянскае” адзенне і вярнуўся ў Днепрапятрок, дзе адслужыў тэрміновую службу.

Праз некаторы час я сустрэў начальніка радыёстанцыі, які вярнуўся з Эфіопіі. Ён мне расказаў, што тэхніку туды перапраўлялі на караблях праз Чырвоне мора, а людзей закідавалі на самалётах. Горад Асмары — 5 кіламетраў лініі фронту. Там была самалійская блякада. Эфіопы разгарнулі тры паясы абароны: першымі стаялі эфіопы. „А мы, — кажа, — днём апэрацыі рабім, а на нач — з кулямётамі стаім у акопах за эфіопамі. Эфіопаў гэтых самалійцаў паклалі ў ўсіх. Але прышла кубінская мотастралковая дывізія, кубінскія лётчыкі, еменскія лётчыкі з паўночнага Емену. І як пайшла ў праўры, ў наступ кубінская дывізія, як далі... Кубінцы ішлі па сваіх салдатах, не зважалі на сваіх параненых. А мы толькі падбіralі іхных параненых. Нашых, — кажа, — хто на перадавую на „санітарках” гэтых ездзіў і трапляў пад артылерыйскі ці авіацыйны ўдар, таксама паклалі.”

Кубінцы прарвалі гэту блякаду. Прыйцель казаў, у дзень прымалі па тысячу параненых. І бяз рук, бяз ног — усяляк. Самалійцы як даведаліся,

што кубінцы пайшлі ў прарыў, самы ўцякалі, кідалі і тэхніку, бо ведалі, што тыя дадуць моцна. Кубінцы, канешне, выратавалі Эфіопію. (Там нават некаторы час стаў кубінскі вайсковы кантынгент.)

Усяго хапіла нашым беларускім хлопцам у Эфіопіі: і пад абстэрламі гінулі, і жаўтухай перахварэлі, і дэзінтэрыйай. Вады няма — сыпірт пілі. Гарачыня! Вельмі цяжка было. Кожны, хто ацалеў, нейкую іхнную хваробу прывёў. Але мяне гэты лёс мінуў.

### Сталеніне.

9 траўня 1979 года я быў ужо дома, у бацькоў у Асіповічах. Куды далей? На „хуткую” ісьці? Зайшоў у ваенкамат у Асіповічах (там стаяла артылерыйская дывізія). Але мне пасады не знайшлося, усё было занятае. Тады я паехаў у Менск у штаб 120-й Рагачоўскай гвардзейскай дывізіі. Мяне націравалі ў трэці мотастралковы батальён 56-га палка. Пропанавалі пасаду фэльчара ў званыні прапаршчыка. Я падумаў: прапрацују, потым паступлю ў Акадэмію. Але, як паказала жыцьцё, усё робіцца па волі Боскай ...

Я прышоў на пасаду начальніка аптэкі батальёна. Камбат у мяне быў паліак, Сямашка Марк Міхайлавіч. Калі пачаліся польскія падзеі (часы Салідарнасці), калі ў Польшчы йшлі мітынгі, наша дывізія стаяла ў поўнай баявой гатоўнасці. Дык майго камбата выклікалі ў штаб Беларускай ваеннай акругі і пытагаў: „Товарыш маёр, куда пovedете вы свой батальён?” Доўгая была размова (падазравалі, што ён на надта надзейны для саветаў).

Я пачаў служыць, жыў у інтэрнаце. Асабістага жыцьця не было, таму што ўвесь час на службе, на стрэльбах — тады ішла насычаная вайсковая падрыхтоўка. У мае абавязкі ўваходзіла і дзяжурства па медсанчасці, і праверка сталоўкі. (Дарэчы, для камандзіра палка, для кіраўніцтва была там спэцыяльна так званая „гречанская заля”, і ежа там была асобная).

У 1981 г. я ўдзельнічаў у вайсковых вучэньях „Захад” (моцныя, вялікія вучэньні былі). Наш полк павінен быў перапраўляцца праз Заходнюю Дзьвіну (гэта было ў Шумілінскім раёне). Мы будавалі гаці, праходы для танкаў праз раку. Я малады, не жанаты, таму заўсёды пасыпалі наперад. Я езьдзіў, глядзеў, навучыўся самавыжыванью. Бывалі выпадкі, што траба і паесці нешта знайсці, і згатаўць, і нешта памыці і г.д. Вучыўся жыць самастойна. У бацькоў я ўжо бываў рэдка: па службе не выпадала. (Калі куды ехаць, трэба было абавязкова стаўць у вядомасць камбата.)

Потым, калі амэрыканцы стварылі сілы хуткага рэагаванья, нашу дывізію разъвярнулі ў 5-ы армейскі корпус і пачалі рабіць у адказ таксама сілы хуткага рэагаванья. З палка зрабілі брыгады (гэта 1983 год).

\* \* \*

Раней мой бацька ўвесь час дома слухаў па радыё „Голос Амэрыкі”, ці „Німецкую хвалю”, „Бі-бі-сі” і г.д. Я прыязджаю дадому і кажу бацьку: „Што гэта ты варожыя галасы слухаеш?” Ён адказвае: „Сынок, трэба ведаць усё, а потым рабіць высновы”.

З цягам часу я зразумеў, што бацька мой меў рацю. Але і ў тых часы пачварства гэтай сістэмы я ўжо бачыў, гэтыя „блаты” кругом (у арміі ўсё было гэтаксама, як і на „грамадзянцы”).

У кожнай вайсковай акрузе была так званая „прыдворная” дывізія. Вось 120-я дывізія якраз была такої „прыдворнай”, праз якую праходзілі ўсе „сынкі” розных маршалаў, генэралоў, камандуючых і г.д. Калі ў цыбе быў сват-брат у Москве, у Генштабе якім-небудзь працаўваў, нават маленькім клеркам, значыць усе „дзеткі” праходзілі праз нас. Вось наш просты селянін-беларус, у якога не было, як казалі, „валасатай лапы”, той сядзеў на ўзводах па 5-7 гадоў — ніякага службовага „руху” не было. А гэтыя „сынкі” прыходзілі камандзірамі ўзводаў, праз год ім прысвойвалі „старэйшага лейтэнанта”, ставілі камандзірам роты. Ён яшчэ нічога не разабраўся, не навучыўся. Праходзіў год — яго ставілі начальнікам штаба батальёна, давалі „капітана”, Яшчэ год — і ён зыходзіў у Акадэмію. Тры гады — і чалавек ужо выходит з палка, нічога не навучыўшыся (ні салдатамі кіраваць, ні з людзьмі працаўваць, не засвоіўшы некаторыя неабходныя рэчы), заканчваў Акадэмію і прыходзіў ужо начальнікам штаба палка ці камандзірам палка. Менавіта такія „камандзіры” клалі салдат у Аўганістане, дзе былі вялікія страты.

Тое самае працягваецца і зараз у расейскай арміі. Маскоўцы прывыкли заўсёды ваяваць „гарматным мясам”, а ня тэхнікай і розумам. Трэба дывізію пакласыці ў лоб на „вышынню” — ну, хай ідуць, „вперад”, бабы, маўляў, нараджаюць. У іх такая псаіхалёгія. Ім трэба „зоркі” на пагоны. Наглядзеўся я шмат на гэту свалату, на самадурства, на халуйства, на разьмеркаванье кватэраў і г.д.

\* \* \*

Зампаліт мне казаў: „Вы, товариш, падыходзіце, вы павінны быць камуністам.” Я казаў: „Не, не, не, я яшчэ маральна не дасыпей, не гатовы, таварыш маёр.” Тым больш, што зампаліт наш быў алькаголік. Полк стаіць на пляцы, камандзір шукае зампаліта, а той выходзіць без фуражкі, у расхрыстаным шынялі, а потым, пасыля трох дзён запою, ён пачынае выхоўваць падначаленых за тое самае.

\* \* \*

У дывізіі быў такі „бзік” — дывізійны хор. Мне камбат кажа: „Так, сказалі даць некалькі чалавек у хор. Пець можаш?” „Не, таварыш маёр”, — кажу. „Будзеш пець! — загадвае. — Аўторак-чацьвер усе будзеце хадзіць на рэптыцыю.”

Файна. Гэта ж не на службу хадзіць. Сабралі нас у сакавіку рыхтавацца да 9 мая. Любімая песня начальніства была: „Мы, коммунисты, правдой сильны свой, цель нашей жизни — счастье простых людей...” і г.д. (усю гэту ахінею). Святочныя канцэрты заўсёды пачыналіся з такіх „партыйных” песняў, а заканчваліся — і ўсе гэтыя „таварышы” прапаршчыкі, афіцэры дружным натоўпам ішли у лясок, „водачкі”, вінца папіць. Адбываўся так званы „адпачынак”. Глядзеў я на гэты съвет...

\* \* \*

Калі ў батальёне якога-небудзь салдата камісавалі па хваробе, яго трэба было дастаўляць да месца. Таму я шмат пaeзьдзіў па Савецкім саюзе як суправаджаючы. Быў ва Ўзбекістане, Арменіі, на Украіне, у Прыбалтыку вазіў байцоў. Запомнілася паездка ва Ўзбекістан. 1980 год, пачатак сакавіка. Даюць мне салдата Раджабава — вязі.

Тады ў камандзіроўкі езьдзілі за свой кошт, а гроши „на дарогу” атрымоўвалі толькі пасыля вяртаныя (з прыкладаныем білетаў і г.д.) Як хочаш, а вязі за свае гроши. Салдату даваўся пляцкарт. Да Москвы мы даехалі пляцкартам, а з Москвы да Тэрмеза я купіў купнейшыя білеты (ехаць было яшчэ у Сухар-Дар’інскую вобласць). А праз Тэрмез ішла моц салдатаў і зборы ў Аўганістан.

У Тэрмезе нас сустрэў брат гэтага салдата (на „Волзе”). Ён быў на месцыкам дырэктара саўгаса, дзе вырошчвалі бавоўну. (Пра так званыя „баваўнінныя справы” я тады яшчэ нічога ня ведаў.) Гэты брат мне і кажа: „Я цябе так не адпушчу. Ты ў нас павінен пагасыць!” — сказаў, як адрезаў. Трэба сказаць, я і пагуляў!

Вечарам сабралася ўся радня таго салдата. Мне далі чапан (такі халат), я ў ім ўжо і хадзіў. Адразу мяне навучылі гаварыць некаторыя словаў пазубэцку. Бо ў іх кожны, як уваходзіць у дом, пытаецца пра здароўе, сям’ю, дзяцей і г.д. Гэтага рытуалу прытрымліваюцца абавязкова.

Па традыцыі госьці найперш абавязкова падыходзіць да старэйшага. Паколькі я ў іх быў ганаровым госьцем, то па іхнай традыцыі падыходзілі спачатку ўсе да мяне (як да ганаровага госьця), у тым ліку і старэйшыны. Самы апошні прышоў дзед з кіечкам. Усе адразу — да яго (галава клана), а ён падышоў да мяне. „Як там, сынок?” — пытае. „Якшы, якшы”, — адказваю (усё парадку, значыць).

Мужчыны селі, жаночая справа толькі — падаць. І пачаўся „фэстываль”. „Ну, — думаю, — як жа яно тут будзе?” Паставілі плоў, гарэлку, плялы. Селі мы на куркішках (зэлдікаў жа ў іх ніякіх). Жанчыны прынесці ваду і посуд. Яны палівалі, і ўсе памылі рукі, выцерлі. Елі рукамі, я тасама. Паспрабаваў плоў, зноў прынесці ваду мыць рукі. Сапраўдны рытуал. Гарэлку парайлі запіваць зялёнай гарбатай. Наліваюць і наліваюць. А съякота... Я не могу столькі выпіць, сколькі наліваюць. Тады мне кажуць: „Пераварні плялу і гэта будзе азначаць „досыць”. Ніхто наліваць больш ня будзе.” Я так і зрабіў. Больш не налівалі.

Быў я і „на экскурсіі” на рынку. Ніводнай жанчыны, гандлююць толькі мужчыны (і ў крамах, дарэчы, таксама). Калі прышлі абедаць у шашлычную, шашлычная імгненна „зачынілася” для наведвальнікаў, стол накрылі толькі для нас. Шашлыкі, плой, гарэлка.

Вечарам — мы запрошаныя ў Енгебад. У сакратара райкама сыну спаўняеца 7 гадоў, і яму па мусульманскому звычаю рабілі абразаныне. „Паглядзіш, — кажуць, — якое гэта съята”. Гэта вялікі „той” — і пелі, і танцавалі. Былі запрошаныя ўзбецкія і туркменскія артысты. І чаго там толькі ні было. Пабачыў я і традыцыйную іхную барацьбу. Гуляла ўся вёска. А „выбранныя”, іхная эліта, чалавек 50 (бай, сакратары абкама і г.д.) — гулялі асобна.

Нарэшце паехалі афармляць камандзіроўку. Але дзе б мы ні зьявіліся, проста так нас не адпускалі. Адразу званок у рэстаран, выклікаючы музыкаў — і мы ў гэтым рэстаране адны. Зноў усё накрыта — і „фэстываль”. Аднаго разу ляціць праста на мяне адзін узбек і абдымаеца: „Саша, Саша”. Гляжу — саслужывец, у Днепрапятроўску служылі. Той кідаеца да маіх знаёмых і просіць: „Заўтра мы яго забярэм.” Я ледзь здолеў адмовіцца (мне ж траба было вяртатца). Але надзвычай хлебасольныя. (Дарэчы, неаднойчы мне прапаноўвалі жанчын. Я адмаўляўся, але што цікава, усюды для гэтага ў іх — славянскія дзяўчата, пра выкарыстаныне ўзбечак гаворкі ні йдзе. За гэта галаву адрезалі б адразу, і жанчыне, і мужчыне. Вось так.)

Нарэшце дакуманты аформленыя. Цяпер запрашаныцца да дзеда таго салдата, што я прывёз, але я ўжо ўзмаліўся: „Не, не, трэба ехаць”. Бы калі б я ўсё запрашэнны прымай, то праста патануў бы ў тых гарах і стэпах.

Вяртаяся. Брат салдата ведаў, што я плаціў за білеты і за ўсё астатніе па дарозе, таму вымае мне пачак „пляцёрак” і пытаем: „Табе на дарогу хопіць?” Упершыню за жыцьцё я ўбачыў пачак у 500 савецкіх рублёў.

Вось так я зъездзіў ва ўзбекістан. Іхнае шанаваныне традыцыяў, сваёй мовы, усяго свайго нацыянальнага мяне тады моцна ўразіла.

Потым ездзіў я ў Ерэван, вазіў армяніна. Зноў жа — гасціннасць, сардэчнасць, і што найбольш уразіла — ва ўсім адчувалася нацыянальная традыцыя (мова, сустрэча гасцей згодна нацыянальных звычаяў, нацыянальныя сіравы і г.д.). Звязлі мяне на адзін з іхных гістарычных мэмарыялаў у памяць загінулых ад генацыду ў 1915 годзе (калі туркі выразалі два мільёны армянін). Кожны армянін ведае гэтае месца і шануе памяць.

Адным словам, я паездзіў шмат, і пабачыў на свае вочы, што у кожнай нацыі ёсьць свае звычай, ўсе і ўсюды — гавораць на сваёй мове, прытымліваючы сваёй традыцыі і культуры, адносяца да усяго свайго — зь вялікай пашанай.

У той час гэта яшчэ не перавярнула маю душу і съядомасць. Тады я яшчэ заставаўся рускамоўным беларусам, але праз чужое я патроху пачынаў задумвацца (спачатку на ўзоруні пачуцьцяў): чаму ж у нас — ня так, чаму?

## Цаліна

Падчас службы мне прышлося пабываць на так званай „Цаліне”. За саветамі дзеля выкананыя „харчовай праграмы” штогод з розных ваеных акругаў (у тым ліку і з Беларускай ваеннай акругі) пасыпалі на ўборку ўраджаю „цалінныя” батальёны. Зь Беларусі, з Прыбалтыкі ішлі батальёны ў Раствоўскую вобласць, Струўропальскі край. Некаторыя батальёны ішлі ў Арлоўскую вобласць на ўборку цукровых буракоў. Усё было разьмеркавана па акругах.

На ўборку ўраджая ў Беларусі прызываўся і так званыя „партызаны” — 30-ці-40-гадовыя былія вайскоўцы з „запасу”. Фармавалася рота, батальён, апэраратыўная група, і беларусы выязджалі на ўборку.

**1982** год. З нашага палка сфармавалі „цылінную” роту. Мяне прызнаўшылі начальнікам ПХД — адказным прадуктова-гаспадарчай часткі узвода — і адначасна — фэльчарам узвода. (Гэта пасада была ўпершыню ўведзеная ў цалінныя батальёны ў 82-м годзе.) Ва ўзводзе быў 1 афіцэр (камандзір) і трох працаршчыкі (два другія, акрамя мяне, адказвалі за тэхнічныя стан і пары машын).

Нас напачатку направілі на Кубань — ў Краснадарскі край, станіца Ханпёрская (40 кіламетраў ад Ціхарэцка), а потым — у паўночны Казахстан у Канчэтайскую вобласць.

Кубань нас ўразіла — багатая зямля, чарназём. Але ў станіцах было мала мужчынаў. Таму да нас прыезджаў брыгадзір і прасіў дапамагчы. Вось нашыя беларускія батальёны і працавалі на толькі на ўборцы пшаніцы, але вельмі шмат дапамагалі і па гаспадарчай частцы (і калгасныя фермы рамантавалі, і дахі перакрываў, і сена прыбіралі і інш.). Дачыненіні зь мясцовымі людзьмі ў нас былі прыхільнія. Мы ім дапамагалі, і яны нам таксама. Садавіна-гародніна, мёд і іншыя прадукты заўсёды былі на салдацкім стале. І калі нас запрашалі ў госьці, заўсёды на стале была качка (запомніліся проста армады качак і гусей на іхных вазёрах, рэчках).

Напрыканцы жніўня нас перавялі ў Казахстан (адкуль мы толькі ў лістападзе вярнуліся дахаты). Тут было горайд.

Савецкі саюз — гэта была краіна дэфіцытаў. Адзін з такіх „дэфіцытаў” на Беларусі быў вэнгерскі кансерваваны гарох (надта папулярны быў салат з гэтым гарохам), а ў Казахстане гэлага гароху было поўна. Потым мы везьлі яго дадому скрынямі.

\* \* \*

У 1983 годзе я ажаніўся. Нарадзіўся сын, але ў 1984 г. мяне зноў паслалі ў Кустанайскую вобласць, зноў у паўночны Казахстан, які багацейшы за паўднёвы (з ягонымі стэпамі, дзе ўсё выгарае.) Тут ёсьць лясы. І ўраджайнасць большая.

Але тое, што зааралі гэты іхны стэп — гэта было злачынства супраць казахскага народу. Загубілі ўсё. Іхны ўклад жыцця — зусім іншы. Яны заўсёды займаліся каняводствам, вырошчвалі авечак, бараноў. Земляробствам у стэпах яны не займаліся. А саветы зрабілі „падніяту цаліну”...

У першыя гады „засваенія цалінных земляў” збожжа там сеялі гэтак, як і ў Беларусі, Расеі — пераварочвалі зямлю. А гэта ж стэп. Як вецер — падымалася чорная бура. Так выдзымула увесь чарназём. І потым колькі ўгнаеніні туды ні клалі — пясок ёсьць пясок. Стэп не прызначаны для таго, што зь ім зрабілі саветы. Гэтае злачынства, падобнае на злачыннае асушенінне балотаў на Беларусі. Тое самае, тая ж мэтода, прадуманая гэбістамі, і не прадуманая навукай. Хаця навука тады таксама дзейнічала пад „кіраўніцтвам” ЦК кампартыі. Калі б не разваліўся Савецкі саюз дык павярнулі б устыч сібірскія рэкі (як плянавалі), тады б прыродзе быў поўны канец.

Жылі мы ў мазанцы (дом са зьмешанай саломы і гліны). Ва ўмовах стэпу гэтыя дамы надзвычай непрыстасаваны для жыцця. Памятаю, кожную ноч пад намі тупалі зграі пацукоў. Спаць было немагчыма.

Бачыў, як казахі адзначаюць „байрам”. Спэцыяльна пад гэтае съята ў іх забіваюць жарабцоў. У казахаў каніна, жарабяціна — як у нас цяляціна. Але жараба ці конь, які рыхтаваўся на съята — ніколі не хадзіў за плугам (каб мяса не съміярдзела потам). Такая ў іх традыцыя.

Я ізноў пераканаўся, як казахі шануюць свае звычай. І зразумела — казах з казахам абавязковая размаўлялі на казахскай мове.

## Выбар

Калі ў 1984 годзе я прыехаў з цаліны, перада мной зноў паўстаў выбар. У мяне заканчвалася 5-гадовая вайсковая падпіска. І калі б я працягнуў яе, мне трэба было ў 1985 г. ехаць ў Аўганістан. Тады ўжо было зразумела, што вайна гэтае надўга, і вайскоўцаў увесь час рыхтавалі туды на замену.

У 83-м годзе я ў Аўганістан на трапіў. Але ўжо тады нам сказалі так: „Вы ня радуйцеся, ўсяроўна паедзце, на замену.”

Пачалі прывозіць першыя цынкавыя труны з салдатамі. Наш начальнік медпункта з 39-га палка, старэшыи лейтэнант пабыў там усяго 23 дні. Яго прывезлы бяз рук і бяз ног. „Пальшэрская аперацыя” — падарваўся на міне-лавушцы. Потым жонка хадзіла, „выбівала” пратэзы, кватэрну — на-мучылася.

У мяне на той час быў маленькі сын. Жонка павінна была нарадзіць другое дзіця. Але „асабістыя абставіны” ў савецкім войску нікога не цікавілі. Адправілі б абавязкована. А калі б я адмовіўся споўніць „інтэрнацыянальны доўг”, мяне б зволілі па артыкулу „Ж”: дыскрэдытацыя воінскага звання і савецкага чалавека („воўчы” білет). Будучыня была б змрочная. На працу ўладкавацца з такім „білетам” было б цяжка.

Паглядзеўшы, як прывозяць з чужога Аўганістану труны з нашымі салдатамі і на ўсё гэтае вар’яцтва, я падумаў: „За што мне там паміраць? Што я там забыўся?” У пачатку 1985 года я напісаў рапарт аб звольненіі з войска.

Пайшоў працаўца. І не шкадую. Бо калі б я ня звольніўся тады і калі б увогуле застаўся жывым, то звольніўся б толькі зараз і ня меў бы ні кала, ні двара.

## Чарнобыль

У мянэ ўжо было двое дзяцей (сын 83-га года нараджэння і маленькая дачка, 85-га г.н.). А жылі мы ў так званай „камуналцы”: 2-пакаўвая кватэра на дэзве сям’і. Наша сям’я з двумя малымі дзецьмі займала пакой  $11\text{m}^2$ . Балкону не было. У суседзяў таксама невялікі пакой (без балкону) і 2-е малых дзяцей. На дэзве сям’і адна ванна. Так мы пражылі 6 гадоў. (Праз 6 гадоў жонка атрымала невялікую службовую кватэру.)

У 1986 годзе выбухнуў Чарнобыль. У той час мала хто разумеў, што адбылося. У траўні 1987 года мянэ, 29-гадовага цывільнага чалавека, прызываюць (з запасу) на зборы. Я прышоў у ваенкамат і кажу, што ў мянэ дзеци малыя, пра бытавую сітуацыю. Як, маўляў, жонка адна застанецца. Гэта нікога не ўсхвалявала. Кажуць: у цябе „дэфіцитная” спэцыяльнасць, нікога іншага мы знайсці ня можам. (Увогуле, сямейныя абставіны для савецкай арміі ня зьяўляліся прычынай, каб не прызываць). І жонка (як шмат якія беларускія жанчыны) застаецца адна з двумя малымі дзецьмі ў маленікім пакойчыку. Так і гадавала... Нейкія капейкі на дзяцей жонцы на працы плацілі, але гэта істотна не ўплывала на дабрабыт. І каб не дапамаглі бацькі, ня ведаю, як бы выжыла мая сям’я падчас майёй адсутнасці.

На наш батальён было 2 медыкі: начальнік медслужбы, Слава Хмель, генэтык (спэцыяліст па паталёгіі цяжарнасці) і я. Слава Хмель шмат разоў ездзіў на Магілёўшчыну, абследуваў цяжарных жанчынаў, рабіў аналізы, лекаваў. Вельмі кваліфікаваны спэцыяліст. Але зараз і гэту галіну медыцыны падкласілі. Адпаведны аналіз каштую вельмі дорага. Раней нам шмат дапамагаў Захад (гуманітарна, для гэтых аналізаў). І шмат няшчасціць папярэджвалі. Зараз дапамогі няма (кіраўнік дзяржавы не зацікаўлены ў здароўі нацыі), і цяперака цяжарныя жанчыны ў Беларусі пакінутыя на волю лёсу.

\* \* \*

Мянэ прызначылі начальнікам аптечкі асобнага хімічнага батальёна, які фармаваўся ў Барысаве (у так званым Зялёным гарадку). Там стаяў кадрыраваны батальён (камбаты, афіцэры — камандзіры ротаў). У 1986 годзе гэты батальён ужо разварочвалі ў Чарнобыльскай зоне, і ён працаўваў там калі паўгода.

Магілёўская вобласць, дзе мы працаўвалі (як і Гомельская), пацярпела вельмі моцна. Расейскія лётчыкі асадзілі радыяцыйныя воблакі менавіта на Магілёўскую вобласць. Зразумела, тады гэта замоўчвалася, але і зараз падаецца неадпаведна. У некаторых мясцінах Чарнобыльскай АЭС было чысьцей, чым у тым жа Вепрыне, Чудзянах, куды ў 90-м годзе прыязджаў М. Гарбачаў.

У Вепрыне (Чэркаўскі раён) стаяў штаб нашага батальёна, у мясцовым участковым шпіталі быў разгорнуты наш медпункт. Тут мы праводзілі дэзактывацыю. Яна ўключала разьведку радыяцыйнай забруджанасці (выяўлялі больш забруджаныя месцы), потым выбіралі грунт (ішлі нашыя роты і выбіралі, засыпалі пяском, мылі дахі). Працы было шмат...

**Экіпіроўка.** На тия часы ў сувядомасці, у псіхалёгіі людзей адчуваньня небясьпекі не было абсолютна. Магчыма, вышэйшыя кадравыя афіцэры, якія ведалі больш, трохі і разумелі сітуацыю. Але ў нас, у так званых „ліквідатараў” (ці „партызанаў”), тых хто практична займаўся дэзактывацыяй, адчуваньня небясьпекі не было. Мы мелі дазімэтры (якія ўвесь час „трашчэлі”), у кожнага ліквідатора быў так званы індывідуальны „асобны камплект хімічнай абароны”, але ўсе вайскоўцы (ад салдата да афіцэра) пагрозу для здароўя не разумелі. Можа, тыдні два папрацаўвалі ў камплекце, а потым... Стаяла гарачыня, съпёка... І ўсе паздымалі гэтыя камплекты.

Спачатку яшчэ працаўвалі ў рэспіратарах, а потым паздымалі і рэспіратары. І працаўвалі так: як было, так і было. Ніхто дадаткова нам нічога не тлумачыў.

Акрамя таго, мы троі месяцы елі бульбу з бурта, дзе быў вельмі высокі ўзровень радыяціі. Калі на шрубалёце прыляцелі маскоўскія генэралы і ім паказалі гэтае месца (па-моему, больш за 16 мілірэнтген у гадзіну), то яны хуценька разъвярнуліся і збеглі. А мы троі месяцы елі адтуль бульбу, пакуль туды дайшла наша батальённая выведка.

Што яшчэ? Там столькі ўсяго было. Мясцовая людзі таксама елі ўсё з падворку. Што там казалі пра „дастаку чыстых прадуктаў” у забруджаныя зоны, — ўсё гэта быў поды падман. Для адчапнога вазілі малако. Але ўсе трymалі кароў, елі з агароду цыбулю, буракі, бульбу і г.д. Разам з імі ўсё гэта елі і мы, ліквідатары. Людзі езьдзілі ў лес на нарыхтоўку радыяктыўных дроваў. Злачынства страшэннае. Але ніхто не сачыў за гэтым, ніхто не тлумачыў. Прыйходзілі і да нас людзі сталага веку, прасілі дапамагчы, і мы дапамагалі гэтым старым і прывозілі ім дровы. Гэта зараз я разумею, што гэта значыла. Ніхто ж толкам не тлумачыў. Налівалі, канешне. Гарэлкі гэтай там было...

Тую дапамогу, якую павінны былі выдаваць жыхарам (тушонку, іншыя прадукты) — ўсё раскрадалася. На чарнобыльскія раёны ішлі тады аршанская сывініна (памятаю, па 1 рублю 60 капеек), тушонка. Жыхарам зонаў павінны былі прадаваць па норме і па дзяржаўных коштах гэтыя сапраўдныя дыфіцыты. Але ж гэтага яны не атрымлівалі, ўсё разыходзіліся па раённым начальстве. У лес хадзіць было нельга — дазімэтры зашкальвалі. Таму людзі елі, практычна, ўсё сваё. Аб гэтым магу сказаць дакладна, бо еў сам. Так вось адбывалася.

Увогуле, наш батальён (апэраратыўная група „закапаў” дзесяць 50 мільёнаў савецкіх рублёў. (Мне аб гэтым гаварыў камбат.) Гэта кошт нашай працы (разьведка, дэзактывацыя і г.д.), камандзіровачныя, жыхарам плацілі так званыя „грабавыя” (што жылі ў зоне), паліва, тэхніка, ўсё, што там пабудавалі (пасёлкі і г.д.). Мы працаўвалі паўгода, і за гэты час гэтыя сумы была патрачана толькі нашай апэраратыўнай групай. А працаўвала такіх апэраратыўных груп — пяць. І кожных паўгода (па-моему, на працягу пяці гадоў) прызывалі людзей.

За гэтыя грошы, якія там сапраўды закапалі, можна было поўнасцю закрыць гэту зону адразу, сапраўды закапаць, каб гэтых сёньняшніх сталкероў там не было. Но паступова людзі адтуль пачалі выязджаць, а пазней гэтыя ж зоны пачалі засяляць чужынцамі, з іншых краінаў — наркаманамі, алкаголікамі, бамжамі, злачынцамі і г.д.).

Зараз Вепрына і Чудзянаў ўжо няма. Яны ўжо не існуюць.

Мы стаялі там і працаўвалі паўгода, а жыхары там жылі яшчэ доўга. Частка зъехала адразу, хто зразумеў. Паступова пачалі зъезджаць іншыя, але іх ня ўсе.

Яшчэ памятаю: заўсёды на губах быў саланаваты смак. Гэта не зусім соль, але нешта ня тое ў роце — заўсёды, пастаянна. Чым яно было выкліканы, ці псіхічным станам, ці чым іншым? Працаўвалі ж без рэспіратараў. Паўгода бяз выездзу.

Раніцай уставалі, ішлі на „развод” (ставіліся задача — і кожны займаўся сваёй справай). Вечарам быў душ. Абмываліся і — адбой. І так дзень у дзень. Толькі раз ў два-тры месяцы „запаснікам” можна было зъездзіць у Барысай на суткі.

**Навакольле.** Ваколіцы *вёскі Вепрын*. Якія там прыгожыя мясціны! А рыбы ў вазёрах! Адразу пасыля авары ў ваколіцы каля вёскі Вепрын спусцілі ўсе вазёры, бо там, у вазёрах, была самая высокая радыяція, як і ў лесе. І жыўнасць зьнішчалі. Гэтую рыбу грузілі ў КамАЗы і адвозілі ў магілёўскі. Але людзі, як убачылі, што столькі рыбы прости зьнішчаць, хапалі гэтых карпаў, шчупакоў, ляшчоў — і елі... Іх нельга было есці — там утрыманыя радыёактыўныя было жудаснае. А людзі не звярталі ні на што ўвагі. Цягнулі гэту рыбу. Но ў галавах ня ўкладвалася: як гэта, добрая, съвежая, жывая рыба — і у магілёўскі?

Калі нас недалёка была радыяцыйная *вёска Малінаўка*, дзе жыць было нельга. А ў паўтары кілометрах ад яе пабудавалі катэджы — знакаміты *насёлак „Майскі”*. Праз троі гады сказаць: вось жа і тут, у Майскім, жыць нельга.

## **Здароўе ліквідатораў**

Хлопцы, якія былі мабілізаваны адразу пасля выбуху станцыі, рассказвалі мне наступнае. У той першай партыі былі і тыя, хто быў і ў нашай, другой чарзе ліквідатораў паўторна (напрэд, камбат, яшчэ некаторыя). Салдатаў і афіцэраў (камандзіраў узводаў) праз паўгода замянілі на „партызанаў”. А камандаваньне з гэтага батальёна — зампаліты і інш. — адбыўшы паўгода, адразу пайшлі ў другі раз. Такая была сітуацыя. Ніхто праіхнае здароўе ня думаў.

Толькі потым, як трохі нешта адкрылася, пайшла першая праўда пра Чарнобыль, найперш дзякуючы Народнаму Фронту. У 90-м годзе ад КПСС забралі будынак на вуліцы Чырвонаармейскай у Менску і перадалі інстытуту Радыяцыйнай медыцыны. Тады ўжо ліквідаторы маглі там праісці абследваньне.

Ужо трэй гады, як Лукашэнка зноў забраў і гэты будынак, і Аксакаўшчыну. Там зноў IV-е Ўпраўленне Луکі. Інстытут перанеслы туды, дзе была водагразіяльчэбніца. А зараз Лука, фактычна, зынішчыў НІР радыцыйнай медыцыны. Таму што тут было адпаведнае абсталаваньне, і Аксакаўшчына таксама прымала на абследваньне і лячынне. Я там праходзіў абследваньне як ліквідатор, хадзіў па пущёўцы на лячэньне. Мне як ліквідатору рабілі бясплатна тамаграфію. Вельмі зручна было. А цяпер мне на абследваньне трэба ехаць у Гомель — яны ж перавялі ўсё туды.)

Маё асабістое здароўе пагорышлася, а мае сябры з батальёна, шмат хто, — паміраноць. У мінулым годзе аднаго пахавалі, 36 гадоў было, працаўваў у Чарнобыльскай зоне кіроўцам аўтамабіля. Ён на май вяселы ляшчэ быў.

Злачынствам было яшчэ і тое, што калі вайскоўцы праходзілі медкамісію, людзей з язвай страўніка і іншымі з хранічнымі хваробамі накіроўвалі ў зону — фактычна, на забойства.

Мне як медыку прышло напрацягу двух першых тыдняў камісаваць некалькі чалавек, бо, папрацаўшы толькі два тыдні, у іх адчыняліся іхныя язвы, і яны зыліваліся крывёю. Прышло тэрмінова весьці іх ў шпіталі, тэрмінова ратаваць.

17 гадоў праішло, нешта ўжо пачынае забывацца, але некаторыя рэчы я памятаю дакладна. Асэнаваньне таго, якое злачынства было зьдзейснена над беларусамі, прышло пазней. Але фактаў вельмі шмат. Вось мы стаялі ў тым месцы, дзе жыць было нельга, немагчыма. Праз 4 ці 5 гадоў прышло новы батальён і ўсе дамы закапаў. Там, дзе мы стаялі паўгода (з траўня па лістапад), няма ні дамоў, ні вёсак — пуста.

Батальён — чалавек 300. А ў апэратыўнай групе было пяць батальёнаў. *Краснапольле, Слу́гі гаро́д, Чэрыкаў, Крычаў*. Мы апрацоўвалі пяць раёнаў ў Марілёўскай вобласці. Але самы моцны ўдар вытрымалі *Краснапольскі і Чэрыкаўскі* раёны.

Каб радыцыйнае воблака не пайшло на Расею, рускія пасадзілі нам яго на галовы — расстралялі над Марілёўшчынай. Яны не прыехалі таксама дапамагаць беларусам ратавацца. Ратавалі беларусы сябе самы, менавіта беларускія батальёны ратавалі сваю зямлю і свой народ. Хіба на гэта можна забыцца?

Узрост ліквідатораў быў ад 20-ці (некаторыя толькі што прышлі з савецкай арміі) і да 45-50 гадоў. У каго быў ўжо ўнукі, а хто яшчэ толькі зьбіраўся завесці сям'ю. Старэйшыя „жартавалі”, маўляў, нам ужо нічога ня трэба, а вы ж яшчэ маладыя...

\* \* \*

Праз тры месяцы працы нам зрабілі аналізы крыві, і мне сказали, што ў мене дрэнныя аналізы. (Лейкацыт аў мене было 2400. Гэта вельмі мала, гэта лейкапінія (рак крыві, па-іншаму). Трэба было тэрмінова прымаць меры, лячыцца. Тады да мене дайшоў сэнс нашай сітуацыі і што гэта можа скончыцца дрэнна. Але мне прышло працаўваць далей, бо замену мне не знайшлі (хадзіць павінны быў знайсці). І я свой тэрмін дабыў да канца.

Чаму? Быў малады, у небяспеку неяк ня верылася... А па-другое, — скрыўлены, неадэктывны „савецкі патрыятызм”. Я павінен зрабіць для свайго народа — і я рабіў. Аптэка, лекі, сыпірт, розныя медыкамэнты — адказнасць за іх была на мене. Гэта немалыя матэрыяльныя сродкі. Я

папытаўся, каму перадаць. Мне сказали, што шукаюць замену. Ну і шукалі паўтары месяцы.

Калі скончыўся тэрмін і батальён расфармавалі, я ўсё паздаваў, здаў справаздачу, і толькі пасля гэтага пайшоў у вайсковы акруговы шпіталь лячыцца.

Лячылі прыстойна, адносіны медыкаў да ліквідатораў былі адпаведныя. І кроў падлячылі. Я вярнуўся дадому. Але адчуваюць было такое, што я павінен быў памерці.

1989 год. Мне 31 год. Ноччу, сплю, раптам падымамся і сяджу. Стан такі: сплю і ўсё маё жыццё як бы імгненна праплывае перада мной. І цяперака не могу сказаць, сон гэта быў, ці што. Наступае паўза — і спыняеца сэрца. Долі секунды, а здаецца — вечнасць. Таму што ўсё — сэрца стала. Я гэта ўсьведамляў. І гэта напрацягу паўгода ці года. Напачатку раз на тыдзень, потым часцей, а потым сталася такое кожную ноч. Сплю і раптам чую: сэрца стала. Я кажу жонцы: зараз памр.

Мне паставілі дыагноз: нэйтрацыкулятарная дыстанія (НЦД) па каардынальному тыпу. Я гэта звязваю толькі з Чарнобылем.

\* \* \*

Аднаго разу настаў такі момант, калі я быў ўжо ў „трубе”. Я стаяў на каленях і плакаў. Яна такая цепляя, прыемная, съветная, адчуваюць было незядомое. А ў канцы стаяў — Ён. Было прыемна. Я плакаў і цягнуў да яго рукі. Ён стаяў, быў такі, як на іконе. Ветру не было, а адзеньне калыхалася. Потым Ён кажа: „Ідзі яшчэ.” І ўсё.

Я цяпер разумею, чаму Ён так мне сказаў. Тоё, што я раблю сёньня ў Курапатах, — наканавана мене Богам. Выпадковасці няма.

Зараз такое адчуваюць з сэрцам бывае рэдка. Вось і нядайна было. Але гэта, магчыма, з-за напругі. Бо паставяная напруга, стрэс: і па быту, і па палітыцы, і па Беларусі, і па Курапатах. Так вызначана. Сколько нам адведзена (як кажуць), столькі пражывем.

Я цяперака проста ўпэўнены, што пзўную свою долю для беларускага народа, для Беларусі, я зрабіў. Гэта вельмі важна, гэта мяне супакойвае.

\* \* \*

У 91-м годзе вышла распараджэнне Гарвыканкама даць кааператыву першую чаргу шматдзетным сем'ям і ліквідатарам. (Гэта азначала, што я атрымаў ўсяго толькі права будаваць кватэру, бо ў Савецкім саюзе ні купіць, ні пабудаваць жылыё без дазволу ўлады было немагчыма.) Пашанцавала: я ўскочыў, як кажуць, у апошні цягнік. Пачалася страшэнная інфляцыя, „Саюз” дажываў апошнія дні. І было відавочна, што ўсё, канец, чакаць дзяржаўнай кватэры ня мае сэнсу. На заводзе я стаяў у чарзе на кватэру першы (як ліквідатор). Мне і выдзелілі кааператыву.

Усім далі ссуду. (У мене як у ліквідатора была яшчэ ільгота — бесправіцэнтная ссуда). Але на першы ўзнос трэба было заплаціць 15 тысячаў. Гэта была вельмі вялікая сума. Мы сабралі ўсё, што было ў бацькоў, ўсё сваё сабралі — і першы ўзнос быў зроблены.

Цікава было далей. Восеніню 91-га года, калі гэты кааператыв выдзялялі, поўны кошт кватэры быў 20 тысячаў савецкіх рублёў. У лютым 92-га сабралі наш кааператыв і кажуць: ваша кватэра будзе каштаваць 150 тысячаў савецкіх рублёў. Усталівалася мёртвая цішыня. Потым раздалося жаночае выцьцё, потым мужчынскі рык. Што там было! А заробак на заводзе быў ад 100 да 300 (што значна радзей) савецкіх рублёў. Гэта быў сур'ёзныя змены. Але ніхто не адмовіўся.

Тыя крэдыты, якія прыўлашчыла камуністычнае намэнкліятура, загарнула сабе і пабудавала сотні, тысячи катэджаў — гэта гроши усіх грамадзянаў Беларусі. Тады гроши, якія былі ў грамадзянаў на ашчадных кніжках, ўжо „зняці” было немагчыма. Нейкі час іх яшчэ можна было перавесці на будоўлю кватэры. І мае невялікія зьберажэнні не прапалі.

Так у 92-м я пабудаваў кааператыв. Мне, аднаму з нямногіх беларусаў, гроши якіх пайшлі ў кішэнь усіх гэтих кебічаў, пупеек і г.д., пашанцавала. Шмат народнага капітalu ўвасобілася ў мёртвія „катэджы”, якія сёньня стаяць, як сведкі злачынства „намэнклітуры” перад беларускім народам.

## **Усьведамленьне**

Калі пасъля путчу 20 жніўня 1991 г. на плошчы быў мітынг, я пачаў Зянона Пазьняка. Тады ГКЧП яшчэ не праваліўся і нічога не было ясна. Мітынгі былі 2 дні. Я пайшоў і 21-га.

Да нацыянальнай ідэі мне было яшчэ далёка. Камуністычнае пачварства я бачыў і ў арміі, і на працы, і ў жыцьці. Таму ў Фронт я прышоў на антыкамунізм і з-за Пазьняка.

Пайшла інфармацыя, успомніў слова бацькі, што ён гаварыў, паслу́хашы „Голос Амэрыкі”. Думаю: не дарэмна гэта. Пачаў слухаць Пазьняка на мітынгах. Думаю: Божа мой, такі разумны чалавек, а на яго камуністычнае пропаганда кажа „фашист”.

У 1992 годзе Фронт зьбіраў подпісы за адстаўку Вярхоўнага Савета. Я яшчэ ня быў у Фронце (пасъведчанье мне далі ў 93-м), але год я ўжо працаў як прыхільнік. Пачаў пра акцыю збору подпісаў, зайшоў ва Ўправу і пытаваўся: „Дзе б мне далучыцца?” Мне далі тэлефон Міраслава Кобасы (ён быў кіраўніком суполкі у нашым раёне, на Захадзе). Я патэлефанаваў і сказаў, што хачу далучыцца да збору подпісаў. З гэтага часу я пачаў становіцца фронтавцам.

У пачатку 92-га я з сям'ёй перасяліўся на новую кватэру ў раён Сухарава і там ўжо сам згуртаваў людзей. Я пачаў шукаць тут аднадумцаў і арганізаваў суполку Народнага Фронта. Напачатку знайшоў *Алега Радзюка* (сёння актыўны абаронца Курапатаў і адзін з будаўнікоў Народнага Мэморыялу) і *Алега Гаёўскага* (які зараз пайшоў да палітычных „прагматыкаў”). Мы надрукавалі ўлётку пра тое, што створана Сухаравская суполка Беларускага Народнага Фронта „Адраджэнне” і заклікалі далучыцца. Тады прышоў *Валера Сідарчук*, *Мікалаі Кірылавіч Крылсаноўскі*. І пайшла ў нас праца. Усе ўбачылі, што мы існуем. Праз нашу суполку прайшло досьць шмат людзей. У 1994 г. падчас збору подпісаў за кандыдата ў прэзыдэнты Зянона Пазьняка мы сямёра сабралі 890 подпісаў. Па раёне Сухарава мы правялі вельмі моцную агітацыю за Пазьняка, ўсе пяць ўчасткаў былі зачытавы назіральнікамі. Нашыя вынікі съведчылі самі за сябе: адзін участак — за Пазьняка **32%**, астатнія — **29%, 28%, 27%**.

З шасыці кандыдатаў на нашых участках Пазьняк быў на першым месцы. Потым ішоў Шушкевіч, а Лукашэнка ў нас быў на трэцім месцы, Кебіч на чацвёртым. Вось такая сітуацыя. Я перадаў дадзеныя ва ўправу, і позна ўжо клаўся спаць з думкаю, што ўжо Пазьняк трапіў у другі тур. Мы ж ня ведалі, што была страшэнная фальсіфікацыя. „Ну, — думаю, — будзем змагацца далей!” Хаця, шчыра кажучы, тады сур’ёзна займацца палітыкай я ня думаў. Я проста хацеў зрабіць так, каб мы жылі, як нармальная людзі. Таму тады я шчыра і моцна працаў. Я ня думаў, што гэта зацягненца.

Далей займацца палітыкай прымусіла навыкананасць задачы.

## **Нацыянальная ідэя**

Як я прыйшоў да нацыянальнай ідэі? Пачаў чытаць беларускія кнігі, беларускую гісторыю. Гэта дало вялікі зрух у съядомасці. Ну і, натуральна, Народны Фронт, Зянон Пазьняк.

Калі пачаў чытаць, стаў цікавіцца, пачаў пытаць маму, адкуль яна, хто мае продкі. Раней я ніколі гэтым не цікавіўся. Ну, сяляне, ды й сяляне. А хто такія, як было? Бацька зрабіў свой уплыў. Ён слухаў „Голос Амэрыкі”, „Нямецкую хвалю”, потым расказваў мне. Потым я ўжо сам пачаў слухаць. Шмат чытаў эканамічнай і іншай літаратуры. Зразумеў, што мы — багатая нацыя: на людзей, на тэрыторыю, на рэсурсы, на геа-палітычнае становішча. І мы ня горшыя за астатніх. Паступова пачаў зьяўляцца гонар за сябе: а чым я горшы за іншых? Успомніў, што нават у савецкай арміі азэрбайджанец гаварыў на азэрбайджанскай мове, армянін — на армянскай, прыбалты, таджыкі і г. д. Нават у арміі яны ўсе кучкаваліся і размаўлялі на сваёй мове. Як афіцыёў заканчваўся, яны ў кучу і — „гэр-гэр-гэр” — па-свойму. Чаму мы, беларусы, ня так? Потым зявіліся цывёрдасць і ўпартасць. Пакуль задача ня выканана — будзем рабіць справу.

## **Фронт**

Паступова я зразумеў, што трэба больш актыўна ўключыцца ў адказную арганізацыйную працу. Чаму? Мянэ не задавальняла праца Ўправы.

Убачыўшы такую сітуацыю, я пачаў больш актыўна займацца фронтавскімі справамі. У майі суполцы два разы быў старшыня Фронту, выступаў.

У 95-м годзе Зянон Пазьняк прапанаваў мянэ ў Сойм, але ва Ўправе мянэ яшчэ не было. (Мянэ абраўся сакратаром Управы ў 97-м.) Я прыходзіў з канкрэтнымі пропановамі і плянамі ў выкананьня. Але Ўправа ўжо арганізацыйнай працы не займалася. Я ўбачыў, што ў некаторых „фронтавцаў” няма стрыжня, што ў іх пачынае гніць знутры, што яны робяць свае прыватныя справы, карыстаючыся іміджам Фронта.

Цяпер ужо зразумела, чаму так адбываўся. Людзям, якія потым прышли да зрады, прагнулі грошай.

Выклікалі зьдзіўленыне і некаторыя дэпутаты. Добра быць дэпутатам Вярхоўнага Савета, быць навіду, калі ў цябе ёсьць нейкія права. А зараз ты ўжо не дэпутат, ты ўжо шараговец, табе трэба змагацца з усім на агульных правах. Гэта іншая сітуацыя. Гэта — акупацыя. (А некаторыя да гэтага часу жывуць у 92-94-м гадах, калі яшчэ была быццам бы нейкай дэмакратыі і можна было нешта зрабіць.)

Успамінаў Валянціна Голубева ў 1995 годзе. На Зыездзе старшыня пропанаваў яму стаць намеснікам. Наступіў момант ісціні для Голубева (як і для тых івашкевічаў, дзіян і г.д.). І ён сказаў: „Я ня буду намеснікам”.

Я потым аналізаваў: прыйшоў час ісціні пад дубінкі — а ня хочацца. Надыходзіла будзеная штодзённая шэрэя праца. На tryбуну Вярхоўнага Савету ўжо ня выйдзеш, цябе ня будуць ужо паказваць па тэлебачаныні. Прыйшоў час выпрабаваньня. І як стала цяжкай, дык стала відавочна, што некаторыя асобы пачалі вырашыць свае прыватныя інтарэсы і пашчуху — адыходзіць. Сённяшні час вызначае, і людзі вызначаюцца. Напэўна, і дзякую Богу, што вызначаюцца, што так атрымала. Так нам наканавана.

\* \* \*

Я зараз з жахам думаю, што б было, калі б усе гэтыя цяперашнія „аб'яднаныя апазыцыянеры” прыйшлі да ўлады? Была б страшэнная карупцыя. Гэтыя людзі сядзелі б і плявали б у столь, нічога ня робячы. І гэткія паводзіны поўнасцю дэскрэдytавалі б беларускую ідэю.

У Фронце ў асноўным засталіся тыя, хто маральнасць у палітыцы ставіць на першае месца і не шукае выгады асабіста для сябе. Для іх незалежнасць Беларусі, наша мова, культура, сымволіка — для іх гэта съятое не на словах. Хаця ў гэтих людзей ёсьць сем'і, дзеці, але яны не задаюць пытаньні: за што жыць. Кожны выкручваеща, як можа, але свой ўнёсак у абарону незалежнасці ўносіць, ахвярна зъбіраючы подпісы і ахвяраваныні, працуячы ў Курапатах на талацэ, ахвярнуючы ўласны час і грошы, размаўляючы зь людзьмі.

## **Раскол Фронта. Маё бачанье.**

З 96-га года я пачаў займацца Віцебскай вобласцю. За гэтыя гады ў мянэ ўсталяваліся асабіўныя персанальныя адносіны з кіраунікамі наших суполак і радаў Віцебшчыны. Я ведаю гэтих людзей, на што яны здольныя. І гэта вельмі важна — чалавечыя персанальныя контакты.

На ўсіх дэманстрацыях у Менску ў 96-м годзе я кіраваў дружынай (пасъля Анатоля Крыварота, які стаў сакратаром Управы). У нас тады была даволі моцная дружына. У 97-м годзе на Чарнобыльскім Шляху наша дружына затрымала чатырох правакатараў (якія білі вокны ў інтэрнаце Беларускай Палітэхнічнай акадэміі) і перадалі міліцыі. Пасъля гэтай справы ўладамі была „спущаная на тармазах”, таму што правакатары былі іхныя людзі. Але затрымаўшы гэтых падонкаў, мы спынілі далейшыя правакацыі на самым пачатку. (Наперадзе калёны была яшчэ адна правакацыя — пабілі вокны ў адной краме па шляху шэсцяці. Там таксама правакацыю спынілі.)

Ужо тады, калі выехаў з Беларусі Пазьняк, я ўбачыў нейкую неадпаведнасць паводзінаў і Баршчэўскага, і Хадыкі, і Вячоркі, і Бяляцкага. Мянэ вельмі зъдзіўляла, што гэтыя людзі не прыкладалі ніякіх намаганняў, напрыклад, па збору сродкаў для функцыянування арганізацыі. Усе аплаты арэнды сядзібы, съяўгла-ципла і г. д. ляжала на некалькіх чалавеках, якія шукалі неабходныя грошы. А гэтыя людзі былі як бы такой публікай, якая прыгожа гаварыла і была „над усімі”, партыйны такі „бамонд”. Такое было адчуваньне, што яны лічылі сябе „вышэйшымі” за шараговых саброў. Гэта адчувалася выразна.

Ва Ўправе былі такія ж паводзіны. Калі я прыходзіў зь нейкімі практичнымі прапановамі, то рэакцыя Івашкевіча была ніжай: пілі „каўку”. Адчуўненне было, што Ўправа не займаеца сваімі функцыямі. А ўжо ўмацаваўся Лука, ужо прышла дыктатура, сітуацыя пачала зьмяняцца да горшага.

У 97-98-м гадах з'явіўся так званы „трэці сэктар”, праз які пачалі ўцягваць сябру ў партыі ў „грантаўскія” справы. У каго слабіна была наконт грошай — пайшлі туды. Праз гэтыя структуры пачаўся агентурны развал Фронта. Гранты давалі невялікія, але некаторыя купляліся на гэтыя капейкі. Гранты для іх з'явіліся асноўным сродкам існаванья. Самае істотнае, што гэтыя гранты не працавалі на Беларусь. Усё, у асноўным, раскрадалася, усё было пустое. Таму што тыя газеты, бюлетэні, якія выпускаліся на гранты, сэмінары, якія праводзіліся, — усё было, так бы мовіць, толькі фармальна дэмакратычнае, павярхоне і агульнае, без разумення реальнага становішча і нацыянальнага лёсу беларускага народа. Ідзе ціхая акупацыя нашай краіны, антынацыянальная палітыка рэжыму, плітычнае агрэсія з Масквы, пазыцыйная вайна за Беларусь — а яны пра агульную дэмакратыю, за „правы чалавека”. Якія „правы чалавека”, калі акупацыйны рэжым, калі пад пгрозай незалежнасці дзяржавы, калі вынішчаюць беларускую культуру, мову, школу! Нам хочуць адсекчы галаву, а яны рупяцца пра прычоску! Рэжым праводзіць этаңы беларускага насељніцтва і нацыянальной культуры, а грант-дэмакраты ні бум-бум, маўчашь. А гэта што — не права чалавека!?

Так людзі пачалі адпрацоўваць тыя сродкі-падачкі, і ўжо ў тым накірунку, пра якія ім казалі (бо давалі гранты адмыслова, пад спэцыяльную тэматыку — ня больш; сам чалавек не выбіраў, „тэма” гранта была папярэдне сформулявана. Атрымаў — адпрацоўваў.)

Частка людзей, як кажуць, „села на грантасосную іголку” і для іх (калі яе дастаць) — усё авальвалася. І зараз мы ўсё гэта бачым. Прайшло некалькі гадоў, дасталі зь іх гэтую „іголку” — і дзе дзеліся гэтыя ўсе „барацьбіты”, арганізацыі?

Адбылося так: людзі зрабілі маральны выбор, за гроши яны былі гатовыя выконваць волю тых гаспадароў, якія гэтыя гроши даюць. Ці гэта былі немцы, ці маскоўцы, ці іншыя, але быўшыя нашыя партыйцы сталіся абмежаваныя ў выборы. Бо ім ўжо ненавязылі кіравалі, грантадаўцы ставілі пэўныя задачы, накірункі.

Немцам таксама непатрэбная незалежная Беларусь. Для чаго ім патрэбны „дэмакратычны калідор” (як яны кажуць пра Беларусь)? Ім галоўнае — труба і танны газ. А нашыя інтарэсы яны ніколі ня ўлічвалі, зьнішчылі мільёны беларусаў у 1-ю і 2-ю Сусветную вайну.

Мы павінны пра гэта таксама памятаць, памятаць гісторыю, Грунвальд, Воршу. Мы ў той жа самай геапалітычнай сітуацыі, якая, на жаль, засталася: мы паміж немцамі і Расеяй, і яны дзейнічаюць сумесна. Для іх Беларусь як незалежная дзяржава непатрэбная. Калі мы ўсе гэта усьвядомім, то і дзеяніні будуть адпаведныя. Няма чаго спадзявацца на Захад ці, тым больш, на Ўсход. Ніхто нам не дапаможа акрыя нас самых. Сіла ў нас і сіла наша.

Думаю, што „раскольнікі” гэта ўсё разумеюць, але яны выбралі ўжо свой шлях, яны ўжо ў тым коле, зь якога яны вырвавацца ня могуць: яны купленыя. Незалежнасць — гэта зараз стала толькі іхній рыторыкай. У сутнасці іхных дзеянініў незалежнасці ўжо няма. У іх на першым месцы „дэмакратыя”, німецкая ці маскоўская, толькі не беларуская. Але калі захопяць дзяржаву, калі зьнішчаць Беларусь, то пра якую „дэмакратыю” можна гаварыць?

\* \* \*

У 1999 годзе былі прыдуманыя „альтэрнатыўныя” выборы прэзыдэнта. Гэта, фактычна, быў плян палітычнага зьнішчэння Фронта, распрацаваны

ў Рэспублікі. Ім хацелася палітычна зьнішчыць Зянона Пазняка як лідэра, як палітыка. Быў запраектаваны так званы плян „Чыгір”. Калі б Фронт вырашыў ня ўдзельнічаць у гэтых „выборах”, то развал структураў Фронту і зьнішчэнне сталіся б на першым этапе „выбараў”. Неабходна было ня дазволіць ім ажыццяўіць іхнія задумкі, кантраляваць мэханізм іхнай разбуральнай працы. Без паэтапнага ўдзелу зрабіць гэта было немагчыма.

Для гэтай афёры знайшлі выканаўцу. Маскоўскую авантuru арганізоўваў В. Ганчар (па складу харката ён аферыст; мы ж памятаем, як ён падтрымліваў Лукашэнку, як адышоў ад ідэалаў Беларусі, як „кінуў” Карпенку



Зянон Пазняк і Біл Клінтан у Курапатах. 1994 г.

(фота А. Кушнера)

і г. д.). Ён расчышчаў поле для 2001 года (бо і сам спадзяваўся, што стане кандыдатам у прэзыдэнты ад апазыцыі). Але ён не ўлічыў аднаго: хто такі Лукашэнка, хто за ім стаіць і што яны зробяць з тым, хто прававаў афёру, змарнаваў іхнія гроши і хто ім яшчэ й пэрсанальна пагражает.

\* \* \*

Калі паглядзеце, хто зьнік, — гэта тыя людзі з былога атачэння Лукашэнкі, якія працавалі ў яго камандзе і выконвалі ягоныя загады. Ён ведае кожнага зь іх. Быў запушчаны плян „выбары”. На каго было абаперціся Ганчару? Усе гэтыя партыі (АГП, БСДР, БСДГ НГ) — толькі на паперы. Ёсьць „генэральская тусоўка”, а ўсё астатніе — на паперы (акрамя спэцслужбаў). Заявы ў іх ляжаць, але нікто з іхных „сябраў” не працуе, акрыя пару дзясяткай. (Нішчатаць Беларусь, а яны „программы” распрацоўваюць.) Калі ў цябе ёсьць міжнародныя сувязі — ты прыкладзі ўсе намаганні на захаванье незалежнасці Беларусі, пакажы ролю Рэспублікі. Не. Адны ездзяць у Брюссель-Берлін, другія — у Маскву. Вось і ўся „каляніяльная апазыцыя”: статкевічы, лябедзькі, вячоркі, ператварыліся і паступова ўцягнуліся ў зраду („увайшлі ў пер’е”). А зараз — вяртаныя назад няма.

\* \* \*

Рукамі старшынёй абласных выбарчых камісій Ганчар (якога мы вымушаны былі дапусціць у ФРОНТ) і яго памагатыя вычапілі людзей. Папрацавалі і псіхалігічна, бо шукалі асобаў, якія сквапныя на гроши і дзеля іх

гатовыя здрадзіць. Знайшлі: Магілёўская вобласць — **Анатоль Фёдараў**; Віцебская — **Васіль Шалухін**; Горадзенская — **Мікола Баўсюк**; Менская — **Валянцін Баранаў**; Гомельская — **Яўген Мурашка**, Берасцейская — спадар **Фукс**. Па Менску — **Уладзімер Кішкурна**.

Падабралі гэтых людзей і началі задаваць ім праграму дзеяньняў. Кіраунікі гарадзкіх, абласных арганізацыяў, некаторыя іхныя намеснікі началі апрацоўваць людзей.

Пазыняк паставіў Ганчару і Чыгіру умову свайго ўдзелу ў выбарах: дзейніцач строга ў межах Закона. І калі мы ўбачылі, што пайшлі парушэнні — усё стала зразумела.

Зянон Пазыняк накіроўваў афіцыйныя лісты Ганчару ў ЦВК з патрабаваннем праводзіць выбары па закону, у адзін дзень. Ніякай рэакцыі. Ганчар прызначае выбары на 10 дзён. У той жа час Баршчэўскі, Вячорка, Хадыка прыкладаюць ўсе намаганні, каб гэтыя „выбары” ў 10 дзён працягваліся. Іхная рэакцыя на нашыя заўвагі, што трэба спыняць беззаконне, трэба патрабаваць выканання заканадаўства, была вельмі нэрвовая.

Памятаю паседжаньне кірауніцтва Фронту ў пачатку траўня (за некалькі дзён да пачатку выбараў). Мы патрабавалі ў адзін дзень правесыі галасаваньне — колькі прагаласуе, столькі і прагаласуе. Сэнс быў такі: паказаць, што беларусы прагнуць свабоды, хочуць зьменаў. Мы адчувалі, што Фронт хочуць утапіць у балоце.

Да гэтага часу ніякіх сродкаў (пра якія раней гаварыў Ганчар) выдзелена не было. Было дадзена пару траншаў старшыням абласных камісіяў, якія, фактычна, нікому з кіраунікоў раённых і гарадзкіх выбарчых камісіяў іх не далі (каму далі 20 далаўраў, каму 15, а ўшла размова на тысячу далаўраў). Тады ўсё і стала відавочна. Прышчаплялі карупцыю.

Ганчар праз гэтых людзей і праз гэтыя гроши пачаў разбурэнне Фронта. Ставілася ўжо канкрэтная задача, людзей апрацоўвалі так: „Пазыняк нам не дае магчымасць атрымаць нармальная гроши, нам бы іх навалілі, кожны меў бы кампютар, машыны, офісы і г.д. Калі будзе іншы старшыня, то дадуць грошай, мы будзем атрымліваць добры заробак за змаганніе, за палітычную барацьбу.”

Так адбывалася псіхалагічнае, маральнае разбурэнне. Сродкі на гэта далі невялікія, можа, 8-9 тысячаў далаўраў кожнаму з іх. І за гэтыя гроши яны началі працаваць супраць Беларусі.

Калі мы ўсё гэта ўбачылі, усе фальсіфікацыі „датэрміновага” галасавання, мы патрабавалі спыніць беззаконне. Пайшлі лічбы, што прагаласавала за дзень 200 і болей тысячаў чалавек. А старшыні камісіяў звоніць і кажуць, што сродок з ЦВК не далі, а сказали звісці якія-небудзь скрыні для галасавання самім. „У мяне 16 тысячаў выбаршчыкаў, а мне далі толькі тысячу бюлетэняў. Казалі зрабіць ксэраксы і закінуць у выбарчую скрыню. Як напішаце, так і будзе,” — паведамлялі старшыні раённых камісіяў. А гэтыя баўсюкі-фёдаравы казалі: „Ды ўсё будзе нармальная, Пазыняк стане прэзыдэнтам. Мы ўсё зробім.” Пазыняка адкрыта хацелі ўтапіць у грязь.

Яны ж падпісалі і пустыя блянкі ад Абласных камісіяў (што, дарэчы, стала вядома рэжыму) і перадалі пустыя блянкі Ганчару, каб у іх можна было напісаць, што заўгодна.

Мы прынялі меры. Старшыня Пазыняк абзваніў ледзь ня ўсю Беларусь з заклікам выходзіць з камісіяў. У Фронце падзел адбыўся так: там, дзе людзі выйшлі з камісіяў, тэя арганізацыя пайшлі за Пазыняком. Тэя, якія ў фальсіфікацыях пайшлі да канца, падраблялі подпісы і пратаколы, — яны здрадзілі.

У пачатку траўня па патрабаванні Пазыняка сабралася кірауніцтва Фронту і было вырашана выходзіць з гэтай смуродлівой гісторыі, з гэтых „выбараў”. Спадар Хадыка тады правакацыйна прапаноўваў: „Вось 16-га адбудуцца выбары, і калі 17-га Ганчар апублікуе фальсіфікацыю, то мы заявім, што гэта фальсіфікацыя і мы не прызнаём гэтыя вынікі.” Вінаваты, маўляў, Ганчар.

Але ж мы ведалі аргументацыю Ганчара. Ён бы сказаў: „90 адсоткаў раённых гарадзкіх і абласных камісіяў — вони фронтаўцы. Вось пратаколы, падпісаныя вашымі людзьмі. Гэта вы фальсіфікатары.” І — канец Фронту. А Пазыняк? Зразумела, што б зрабілі з ягоным „абраннем”: „Прыяджайце, маўляў, спадар „прэзыдэнт” і фармуйце ўрад”. Вось схема

палітычнага зынішчэння Фронта і ягонага лідэра. Усё было падрыхтавана ФСБ-КГБ. Уся гэта афера, асабліва каманда Чыгіра, была інфільтраваная агентурай, якой было ўсё вядома, як што адбывалася. Усё было пад наглядам спэцслужбаў.

Тады тая частка Фронта, якая цвёрда стаяла на маральных пазыцыях Пазыняка (Беленъкі, Папкоў, Раманцоў, Каролік, Крыварот, я) началі таксама абтэлефонуваць арганізацыі (старшыня са свайго боку) і казаць, каб выходзілі з камісіяў. 13-га траўня старшыня здымалі сваю кандыдатуру. І тады началася істэрыка, бо ўсе пляны здраднікаў ляслуці. Што б яны ўжо потым ні рабілі, гэта ўжо было неістотна.

\* \* \*

Перад 6-м Зыездам Фронту началася апрацоўка людзей. Спэцслужбы падкінулі думку: нам трэба „акцэптабельны” палітык, успрымаемы для Захаду і для Ўсходу. Пазыняк (па-іхнаму) для гэтага не падыходзіў. Яны рыхтавалі на гэтую ролю Вячорку. Роля Баршчэўскага была ў арганізацыі ўсяго гэтага, у казуістычным вядзены Зыезд і палітычным нішчэнні Пазыняка. Баршчэўскі выказаўся ў друку: „Фронтам будуть кіраваць не з-за мяжы, а з-за Беларусі”. Агентура ў Фронце падкідвалі рэплікі: „ён даўно за мяжой”, „трэба абіраць чалавека, які будзе тут кіраваць Фронтам у Беларусі” і г. д.

Яны ўсе ездзілі па рэгіёнах (вельмі актыўным быў Сіўчык, Баранаў, Баўсюк, Кішкурна, Кавалец, Хадыка, Вячорка) і агітавалі: трэба здымама Пазыняка, бо ня даў зарабіць.

Калі адбылася першая сесія Зыезду, то ўсё было відаць, як на далоні: як праводзіліся падрыхтоўка, як апрацоўвалі людзей. Усё гэтае пачварства павылазіла. Так Юру Качуку і ўсёй делегацыі Баўсюк катэгарычна заяўляў, каб не галасавалі за Пазыняка. Юра мне расказваў, што Баўсюк адабраў у яго бюлетэнь, выкросылі Пазыняка (Юра гэты бюлетэнь у скрыню для галасавання ня кінуў).

Нягледзячы на велізарныя выслікі „прагматыкаў”, старшынёй на 1-й сесіі Зыезду быў абраниы Зянон Пазыняк (перавага ў чатыры галасы). Але вельмі брыдкую здрадніцкую ролю на Зыездзе сыграў Лівон Баршчэўскі падчас вядзення 1-й сесіі (навучыўся ж недзе). Выглядала подла. Ён заявіў, што старшыня не абраниы (хаць ў Статуте ясна сказана: старшыня абираецца большасцю галасоў) і тут жа зачыніў першую сесію Зыезду. (Другая сесія Зыезда павінна была абраць Сойм.)

Пасля гэтага началася вакханалія ціску. Прышлося шмат што вытрымаваць. У кірауніка Канцылярыі У. Юхо забралі ключы ад сядзібы. Гэта былі і Кавалец, і Баршчэўскі, і Сіўчык (якога пэрсанальна Пазыняк выратаваў у свой час ад таго, што той нарабіў). Той жа Хадыка патрабаваў тады пакарання Сіўчыку. Яны былі такімі зачытаннымі ворагамі, а тут — аб'ядналіся.)

Менавіта Слава Сіўчык ноччу, як злодзея, ламаў замок ва Ўправе і ставіў свае замкі. (Пазыней Сіўчыка выключылі з той партыі. Ёсьць прымаўка: здраду прымяюць — здраднікаў вешаюць. Тое самае адбылося з Баранавым, з Фёдаравым. Усё з цягам часу становіцца на свае месцы.)

Тых, хто быў за Пазыняка, агрэсіўна не пускалі ва Ўправу. Усё было падрыхтавана па варыянту зынішчэння ўкраінскага Руху — каб мы началі біцца паміж сабой. СМІ разыгралі б свой сцэнар: маўляў, сёняня ноччу адны ламаюць замкі, устаўляюць свае, назаўтра другія робяць тое самае. Ідзе бойка, яны змагаюцца за мэдальці, за прыватныя шкурныя інтарэсы, і на Беларусь ім наплывае і т. п.

Мы разумелі гэта і на канфлікт не пайшлі. На жаль, за раскольнікамі гвалтоўна засталося тое памяшканье, якое з такімі цяжкасцямі дабывалі нашыя людзі. Дзякуючы намаганням і Пазыняка, і найперш Галіны Вашчанкі, у Фронце была такая добрая штаб-кватэра. Шкода. Але прыйдзе час — усё стане на свае месцы.

\* \* \*

Перапынак паміж двума сесіямі зъезду можа доўжыцца 1 хвіліну, суткі, тыдзень, месяц ці два. Дэлегаты, якія былі вылучаны на зъезд, нязменныя, застаюцца тэя ж самія.

Перад пачаткам другой сесіі група раскольнікаў абсалютна не па статутных нормах начала мяніць дэлегатаў, началі вылучаць новых. Мяніць

пачалі тых дэлегатаў, якія прагаласавалі за Пазняка. Але Мандатная камісія Зыезду пацьвердзіла тое, што 2-я сесія праходзіць з тымі дэлегатамі, якія былі вылучаныя на Зыезд і галасавалі на 1-й сесіі.

Мы на паседжаньні кіраўніцтва прааналізавалі сітуацыю і зразумелі, што нас чакае. Таму прынялі адпаведныя заходы. Я кіраваў дружынай, і прапускаў на Зыезд дэлегатаў згодна сьпісу Мандатнай камісіі. На працягу трох гадзін прышлося стрымліваць разьюшаную зграю заангажаваных журналісташті і тых, якія не былі дэлегатамі. Усё астатнє праходзіла ў зале. (Казалі, што Баршчэўскі ў экстазе нават зьеў некалькі мандатаў???)

Я прысутнічаў толькі, калі кідаліся да Юры Белен'кага і хацелі забраць мікрофон. Правакацыя не ўдалася і Хадыка заклікаў раскольнікаў зыйсьці са зъезда. Яны сышлі, але кворум у зале застаўся. Зышла меншасць. Мы абрали Сойм, намесьнікаў і г.д.

Паколькі зышла невялікая частка дэлегатаў, то яны пачалі пісаць „праваколы па вылучэнні на Зыезд” невядома ад якіх суполак, не галасуючы (часам увогуле тых, што не зъяўляліся сябрамі Фронта), з вуліцы (самі сябе вылучалі). Гэта была суцэльнай падробка. Але ж яны былі ўжо спрэктываванымі. Калі людзі на шляху здрады і падману — гэта рабіць ім ужо ня цяжка. (Я падумаў, што было б каб гэтыя камбінатары трапілі ва ўладу? Ня дай Божа! Вось табе і „агульная дэмакратыя”, вось табе і Ганс Вік, вось табе і „апазышан”!)

Праз некалькі гадзінай (!) яны назьбіралі такім чынам адусоль „дэлегатаў” і правялі свой нелегітимны зъезд, асноўную, большую частку якога ніхто не вылучаў.

\* \* \*

Як сталася, што зарэгістравалі дэльве арганізацыі пад адной назвай?

Міністэрства юстыцыі пайшло на парушэнні заканадаўства, (закона аб грамадzkих аўяднаннях), бо рэгістраваць дэльве арганізацыі пад аднолькавымі назвамі нельга.

Поўная назва нашай грамадzkай арганізацыі — **Беларускі Народны Фронт „Адраджэнне”**, скарочаная назва — **„БНФ „Адраджэнне”**. Поўная назва нашай партыі — **Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя — БНФ**, скарочана — **Партыя БНФ**. Сутнасць у tym, што тады (падчас Зыезду і пасыля) ішла перарэгістрацыя партыі і грамадzkіх аўяднанняў. Хутка пасыля Зыезду мы падалі дакуманты ў Мін’юст на перарэгістрацыю. Мін’юст цягнуў час, пераправяраў усе нашыя дакуманты некалькі месяцаў. У лютым нам выдалі пасьведчаныні. Так нас перарэгістравалі першымі. У нас усё было юрыдычнае правільнае, граматнае зроблена.

Праз пэўны час мы са зьдзіўленнем чытаем аўтаву ў „Звязядзе”, што згублены дакуманты Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне”. У той жа дзень мы падалі інфармацыю ў газету „Звяздза”, што нічога на страчана, прад’явілі дакуманты, і на наступны дзень газета дала абвяржэнне.

Новая арганізацыя (тых што вышлі са Зыезду) правяла свой сойм, адмовілася ад слова „народны” і падала дакуманты ў Мін’юст (пазней за нас). Мін’юст нашу абвестку да ўвагі ня зъяў, пайшоў на парушэнне заканадаўства і зарэгістраваў іхнью грамадzkую арганізацыю пад назвай **„БНФ „Адраджэнне”**, а іхнью партыю — **„Партыя БНФ”**. Зарэгістравалі іх даволі хутка, без цягніны, праз месяц пасыля нас. Было відавочна, што усё зроблена адмысловы.

Зроблены быў ня проста непрыстойны ўчынак (невыпадкова рэжым дапамог ім). Іхныя паводзіны паказваюць, што інтэрэсы Адраджэння для іх не галоўныя.

Што канкрэтна я маю на ўвазе?

Калі быў яшчэ адзін Фронт, спадары Бяляцкі і Хадыка, як прадстаўнікі Фронту, па свайму ўласнаму хаценьню, без дазволу Сойму падпісвалі дакуманты з расейскім „Правым выбарам”, з „Саюзам правых сілаў” Рады. Фронт іх на гэта не ўпаўнаважваў! У справах жа Фронту (выпуску партыйнай інфармацыі, выпуску ўлётак у абарону незалежнасці і г.д.) ніякіх намаганняў зь іхнага боку не было.

Нікага ўздзелу ў абароне Курапатаў яны не прымалі. Яны ўдзельнічалі ў фальшывых мясцовых выбараў, удзельнічалі ва ўсіх перамовах з расейскім псеўдадэмакратамі. Яны зараз зноў занятыя разам з вікаўскай

„аб’яднанай апазыцыяй” падрыхтоўкай выбараў у нелегітимную „палатку” і рыхтующа да ўздзела ў незаконным рэфэрэндуме аб трэцім тэрміне Лукашэнкі (хоць зразумала, што гэтага рабіць нельга). Такім чынам фактычна яны ўдзельнічалі ў легалізацыі рэжыму. Гэта ёсьць непавага да нацыянальных інтарэсаў Беларусі. У іх паводзінах відаць прымітыўны разылік, спадзянаныне на выгаду.

Рэальны незалежніцкі працы сёньня ў іх няма, няма ніякіх улётак. Няма. Толькі ёсьць інфармацыя па радыё „Свабода”, што яны быццам бы надта шмат рабіць. Гэта ўсё пустое. Яны зараз сышліся з савецкім генэралам Фраловым (з „палаткі”). Гэты Фралоў выступаў у Горадні, расказваў, як ён піў гарэлку з палкоўнікам ФСБ, з расейскім генэралам Рагозіным (маўляў, у мяне падтрымка з расейскага боку). Сядзяць гэтыя вячоркі ў Горадні, іх сабралі, ім расказваюць, і яны, разьвесіўшы вушы, слухаюць. Сорам. Пра якую сувядомасць можна гаварыць?

## **Kурапаты**

Пра Курапаты я даведаўся ў 93-м годзе, усяго толькі. А пабываў там толькі ў 95-м. У Фронце было шмат працы, у тым ліку арганізацыйнай, ставіліся палітычныя першачарговыя задачы — імі і займаўся. Пытаныне пра Курапаты на некалькі гадоў было сыцішанае. На першым месцы былі выбары, змаганыне супраць расейскай палітыкі г.д. Гэта ўсё забірала шмат часу.

Да Курапатай я дайшоў к 2000 году, бо стала відавочна: калі не пачаць нейкія канкрэтныя заходы, рэжым зынішчыць Курапаты. Старшыня падыходзіў да гэтага значна раней, гаварыў пра пабудову Народнага Мэмарыялу. Яшчэ ў 1998 годзе ў артыкуле „*Курапаты. 10 гадоў пасыль*” Пазняк напісаў:

*„Якімі я ўяўляю мэмарыяльныя Курапаты? Маё ўяўленыне простае, разылічанае на духоўны рост беларускай нацыі. Ня будзе росту — ня будзе і мэмарыяльных Курапат. Я ўяўляю, што кожны беларус, кожны чалавек, які ў нейкім пакаленіні роду пацярпеў ад камуністычнага генациду, ці проста кожны той, хто мае сэрца і веру, жаласць і любоў да свайго народу, той хай прыносіць у Курапаты свой крыж і ставіць яго, дзе захоча. Я ўяўляю мэмарыяльныя народныя Курапаты, дзе над магіламі сасновы лес дрэў і лес рукатворных крыжоў. Калі ідзеши ад шашы па дарозе ў гару да магілы — паабапал калюмны крыжоў. Іх тысячы, іх дзясяткі, сотні тысячай, прынесеных беларусам і ўкананымі ў пакутную, палітуру няянінай крыўёю зямлю. Яны стаіць паабапал Дарогі Смерці: крыжы-людзі, крыжы-беларусы зь імёнамі расстраляных, забітых, замучаных продкаў, што сабраліся тут перед Страшным Судом.*

Кожны нясе сюды свой крыж. Колькі яго прыдзеца несыці кожнаму? Год? Два? Ці, можа, пятнаццаць? Ці цэлую вечнасць?

Колькі яго прыдзеца несыці ўсім? Невядома. Пауль што ў Курапатах чатыры крыжы. Чатыры крыжы...”

Гэтыя слова ўражвалі, але тады ўсе нашыя сілы былі ськіраваныя на палітычнай барацьбе. 1999 год — цяжкі ўдар расколу Фронта. На плечы зваліся ўсе арганізацыйныя цяжкасці па перабудове арганізацыі. Трэба было прыкладыці неверагодныя намаганні, каб умацаваць Фронт і Партию, вытрымаць навалу, гэту шалённую атаку — і захаваць адраджэнскі Вызвольны Рух.

1999-2000 гады — зьявілася разуменне, што трэба тэрмінова займацца Курапатамі. Настаў другі гістарычны момант Курапатаў. Мы выразна адчулі небясьпеку, якая павісла над імі. Пайшла гэбісцкая істэрыя ў афіцыйнай прэссе супраць Курапатаў, началіся размовы пра кальцавую дарогу праз урочышча. Мы даведаліся, што варыяント дарогі па праекту 93-га года ў абход Курапатай рэжым не пратусціць. Значыць — калі пашырэнне — то зынішчэнне часткі Курапат. А калі ня будзе супраціву — зынішчаньне поўнасцю. Спыніць гэта можна было толькі нейкім неардынарнымі крокамі.

Старшыня Фронту Зянон Пазняк зноў заклікаў пачаць стварэнне Народнага Мэмарыялу. Менавіта ён прапанаваў ідэю Крыжовага шэсцяці на Дзяды. Падрыхтоўку да Крыжовага шэсцяці 2000 г. рабіў я. Я тады прышоў ў Курапаты і ўбачыў, што там адбывалася (проста жах): заросшыя магілы, съмецьце кругом, кустоўе хмызняк, магілы, дзе бруд, дзе смажаць шашлыкі, дзе вогнішчы, сабаки выгульваюць, — ну такое ўжо там тварылася... Я

падумаў: ну як жа гэта зрабіць, як асіліць, з чаго пачынаць. Здавалася гэта немагчымым. І я стаў думашць над простымі практичнымі рэчамі. Любая ідэя для ўвасаблення павінна быць падрыхтавана практична. І ўсё ж я не сумніваўся, што мы гэта зробім. Проста я такі чалавек: калі я стаўлю сабе задачу, то прарапрацуваю плян — і я ўсяроўна яго выканану. І буду іншым прапаноўваць і патрабаваць. Як бы цяжка ні прышлося.

І калегі мае думалі гэтаксама, як гэта зрабіць, і на кіраўніцтве пытаньне разглядалася. Канцэпцыя Мэмарыялу сур’ёзна абмяркоўвалася са старшынём Партыі і была выпрацаваная за люты-сакавік 2000 г. (тэхналёгія, колькасць крыжоў, дзе і як разъмешчаць, якія крыжы павінны быць усталяваныя найперш, як адтаіць зямля). Па прапанове старшыні Фронту было прынята канцэптуальнае рашэнне масава ставіць крыжы. З гэтага моманту я пачаў думашць і шукаць канкрэтныя шляхі, каб гэта вялікая праца сталася для нас, беларусаў, як і заклікаў Пазыняк, масавым узрушэннем.

У 2000 годзе адбылося вялікае Крыжовае шэсцьце, усталявалі крыжы.

Гэту мінулае падрыхтоўчая праца. Разам з кіраўніцтвам Партыі і Управы (С. Папковым, П. Шашкелем, А. Крываратом) мы выбраўлі месцы для ўсталявання першых крыжоў. Тэхнічнай працай па вырабу крыжоў займаўся я. Мне дапамагалі нашыя прыхільнікі, якія разумелі, што значаць Курапаты для беларусаў. Яны ахвяравалі на гэту справу і матэрыялы, і сваю працу. Зараз мы пакуль што ня можам называць іх усіх, але прыдзе час, і ўсе, хто дапамагаў мне, хто ахвяраваўся на высакародную справу, будуть называныя памённа. Прыдзе час!

Тое, што зрабілі гэтыя людзі (хто дапамагаў з 2000-га году, і тыя, хто потым далучаўся ў 2001-м, 2002-м, 2003-м) — гэта высакародная справа. Іх даволі шмат, як і самой падрыхтоўчай тэхнічнай працы было надзвычай шмат. Гэтыя людзі разумелі, што яны робяць і для чаго. Тут улічваеща ня толькі сам матэрыял, але і выраб крыжоў, і перевозка, і шраг пэўных тэхнічных момантаў, якія пакуль што ня могуць быць разгaloшаныя па пэўных прычынах.

На першае шэсцьце было падрыхтавана 20 вялікіх крыжоў і шмат меншых.

Акцыя рыхтавалася, але не афішавалася, і шмат што было нечаканым і для самых удзельнікаў шэсцьця. Калі мы панесылі крыжы, то гэта сталася вялікім узрушэннем для самых удзельнікаў паходу. Гэтая працэсія, самыя крыжы — пэўным чынам узьдзейнічала, узынімалі дух людзей — і удзельнікі, і „назіральнікі”.

Раней, калі, мы ішлі на Дзяды ў Курапаты са сцягамі і транспарантаў, рэакцыя „нядзельнікаў” была іншая. Шмат было і варожых выкрыкаў, і абразаў, тым больш пропаганда рэжыму спрыяла гэту мінулася. Калі ж у 2000 годзе мы ішлі з крыжамі (то было, праўда, пару нейкіх бальшавіцкіх выкрыкаў), але ў асноўным людзі, якія ня ўдзельнічалі і проста глядзелі на шэсцьце з прыпынку, з вуліцы, былі пад уражанынем — і стаялі моўчкі.

Гэта і быў пачатак мэмарыялізацыі Курапатай. Але пасля гэтага масава крыжы яшчэ ня ставіліся. Новы штуршок у справе ўзынік тады, калі ў 2001 годзе з'явілася пагроза зыншчэння магілаў, калі ўвосень пачаўся наступ уладаў на Курапаты. Мы ізноў рыхтаваліся да Дзядоў, зноў адбылося Крыжовае шэсцьце.

У матэрыяльным пляне адна нашая Кансэрваторыя-Хрысьціянская Партыя — БНФ не магла вырашыць гэта: мы існуем не на гранты. Тому Мэмарыял павінен быў на беларускія гроши нашых людзей, на іхныя ахвяраваныні. Крыжы выраблялі людзі, якія ахвяравалі на гэта свой час і рабілі іх бясплатна. Але выдаткі ўсяроўна былі (скажам, на матэрыялы, на набыццё лесу, выдаткі на электраэнэргію і г. д.). Па мінімуму нешта абавязкова трэба было аплочваць. Тады ў мяне з'явілася задумка арганізаваць збор ахвяраванняў па ўсёй Беларусі. Я прапанаваў такі падыход: зрабіць ведамасці і па ведамасцях зьбіраць гэтыя гроши. Хтосьці пагадзіўся, хтосьці не. Пакуль не пачалася сама праца.

З 2000 па 2003 год сітуацыя з Курапатамі вельмі зьмянілася. Мы ўстаўёўвалі крыжы зноў і зноў. Людзі-„нядзельнікі” пачалі па-іншаму, з разуменнем ставіцца да нашай ініцыятывы. У 2002-м годзе, калі мы ўрачыста ішлі з крыжамі, я выразна бачыў спачуванье „нядзельнікаў”. Знайшлася адна жанчына (каля станцыі мэтро, пэўна камуністка), якая пачала лемантаваць, але на яе накінулася можа чалавек дзесяць „нядзель-

нікаў”, якія стаялі на прыпынку. Я чуў такія слова: „Вы што, ня бачыце, што яны нясуць крыжы!?” „Гэта ж крыжы!” „Што вы да іх маеце?! Людзі ідуць у Курапаты!”

За тры гады пераламалася сітуацыя, адчувалася наша маральна перамога. Для мяне гэта было ня тое, што нечакана. Было незвычайна прыемна ўбачыць, што наша праца мае плён. Змены відавочныя. Зараз можна з упэўненасцю сказаць, што у простых „нядзельнікаў” цяпер ёсьць разуменне важнасці ўшанавання памяці пра генацыд.

Пасля першага Крыжовага шэсцьця мы ў партыі пастаянна абмяркоўвалі, што рабіць далей. Бо Курапаты на той час уяўлялі сабой, фактычна, судзельную „шашлычніцу”, месца, дзе пілі, гулялі, выгульвалі сабак. Гэтаму спрыяў рэжым (як папярэдні камуністычны, так і ціперашні). Ніякіх тармазоў для вандалаў не было. Сумленныя людзі, зразумела, гэта не рабілі, але вынікі дзеяньня несумленных былі паскудныя.

Мы пачалі ўстаўёўваць крыжы і вычышчаць Курапаты ад съмецьця, хмызьняку, заросшыя магілы — ад кустоў. Мы гэта зрабілі і робім пастаянна. І паступова пачалі выцясняць з Курапатаў усялякі зброд. Калі ў 2000-м на нашыя звойнікі яны рэагавалі нэрвово: „А што, мы — адыхаем”; „гэта было даўно” і г.д. 2001 г. — таксама яшчэ прыходзілася „вымятаць” шашлычнікай і вытівох. Якраз самыя падзеі былі вакол кальцавай дарогі, гэтыя нашыя бойкі, барацьба за кожны кавалачак съятой зямлі. І калі пачалі выразаць лес, рабіць падсыпку, мы актыўізівалі стаўленне крыжоў, і на шляху той будаўнічай тэхнікі паставілі шмат крыжоў. Гэта на нейкі час (месцы на два) спыніла наступ. Пачалася размова, кансультатыўныя. Тэма Курапатаў зноў загучала ў друку.

Нягледзячы на нашае змаганыне, рэжым прыняў рашэнне будаваць дарогу напрасткі, але разбурыць асноўныя пахаваныні, дзе яны плянавалі, мы ім не далі. Без змагання — разбурылі б усё, у гэтым не было ніякага сумнёву. Мы ж бачылі, як стаялі будаўнічыя вешкі па дарозе. Было выразна відаць, што палову магілаў яны б захапілі, несумленна. Я лічу, што перамога адбылася ня толькі маральна (і дарога пайшла ня так, і сітуацыя ў грамадзтве стала іншай у выніку змагання). Праблема гучэла ў друку. Мы ніколі не давалі сваёй згоды, каб там будавалі дарогу, мы заўсёды стаялі цвёрда, каб дарога пайшла ў абход Курапатаў.

Пасля ўсталявання крыжоў, ахвярных выступаў, публікацыяў, пасля прыцягнення міжнароднай супольнасці да гэтай проблемы (мы ж усім паведамлялі пра падзеі ў Курапатах, там былі і амбасадары, і АБСЭ) пытаныне было паставілена публічна.

Нашая партыя не падпісвала ніводнай паперы па згодніцтву з уладай. Але гэта рабілі іншыя, яшчэ й самы раскопвалі Курапаты. Тым часам трэба было сказаць ясна і дакладна: тут будаваць нельга!

Што ж, кожны рабіў свой маральны выбар. Канешне, шмат нашых сяброў пацярпела: і штрафы, і катаванні і г.д. Але змаганыне заўсёды прыносіць плён. І каб не было змагання, не сумніваюся, — з Курапатамі усё было б вырашана на карысць рэжыму.

**Пасёлак „сонечны”.** Напрыканцы мінулага году Менскірайвыканкам адбёў поле, калі якога вазілі нашых пакутнікаў на расстрэл у Курапаты, пад забудову катэджнага пасёлка пад называй „сонечны”. Калі да мяне трапілі ўсё дакументы, распараджэнні, праекты, цяжка было паверыць, што такое можа быць. У 80-ці мэтрах ад Курапатай плянавалася пабудаваць „увеселіцельныя заведенія” (казіно, рэстараны, катэджы і развязарніц гэта ўсё ў бок магілаў). Калі ВІГ-Эўрабуд і нямецкая фірма „Хорнбахер і Болль” давалі рэкламу, мы звярнуліся ў нямецкую амбасаду з запытам, што гэта за людзі такія знайшліся. Амбасада адказала, што пра такую фірму яна ня ведае. Але ўжо ўстаноўлена, што гэта за людзі.

Давалі рэкламу: „Рядом зелёны лес!” У мяне ўсё ёсьць, цэлая папка: усе публікацыі, дакументы па Курапатах, фотаздымкі, рэкламы іхныя. Я адмыслова завёў гэту папку. Гэта гісторыя, і прыдзе час — разбярэмся і з экспедыцыямі, і з рашэннямі. Дырэктар „ВІГ-Эўрабуду” признаўся, што ён укладаў гэту справу вялікія сродкі. Я так разумею, што шмат пайшло і на хабар чыноўнікам.

За гэтым „праектам” стаялі вялікія гроши і людзі з крымінальнай сувадомасцю, але сітуацыю ўдалося пераламаць.



Талака ў Курапатах. 2003 г.

(фота А. Масюты)

Я пераканайся, што змаганьне за съвятую справу ніколі не бывае надарэмна, якім бы „безнадзейным” яно не выглядала на першы погляд. Змагаца трэба заўсёды. У съвятых спрахах дапамагае Бог. Так і з Курапатамі.

Шмат было змаганьня. Па-першае, нашая праца, тое, што мы даглядаі Курапаты, што ставілі крыжы, вычышчалі, што мы упрадкавалі Курапаты. Ужо паставлены сотні крыжоў. Усё гэта было заўважана, і для змаганьня зьявіліся аргументы.

Па-другое, шмат было юрыдычнай і тэхналягічнай працы. Пра гэта не гаварылася, але ціха і спакойна рабілася справа. Шмат зрабіла *Мая Тодараўна Кляшторная*. Мы дзеянічалі як бы паасобку, але ў адным накірунку. Мы са свайго боку рабілі справу, яна са свайго. Нашыя дзеяньні і стваральная праца ў Курапатах давалі спадарыні Кляшторнай у яе так бы мовіць „частцы змаганьня” неаспречныя аргументы. Калі трymа-чатырма гадамі раней чыноўнікі казалі: „Ну што вы патрабуецце, у вас жа там съмецьце, паглядзіце, грязь.” І калі мы зрабілі сваю справу, зьявіліся аргументы „Паглядзіце, — казалі мы, — створана алея, усё прыбрана, няма хмызняка.” Не зважаючи ні на якія цяжкасці, мы ахвярна і бесперапынку рабілі і робім тое, што павінны рабіць дзяржаўныя структуры: леспрамгас, лясніцтва і г.д. Для гэтага дзяржава павінна была выдзеліць спэцыяльныя сродкі, і людзі адпаведных установаў штодзённа займаліся б гэтай справай. Як мы, штосуботу займаемся.

„ВІГ-Эўрабуд”, калі займаўся адвадом зямлі, не замовіў праект ахоўных зонаў і плянаваў зацвердзіць ахоўныя зоны па сваім праекце — 80 метраў ад Курапатаў(!) і самавольна працягваў працу (працягнуў падстанцыю без дазволу, пачаў пазначаць межы, слупкі ставіць, завезылі будаўнічыя матэрыялы, якія ляжалі нядбайна, неахайні і г.д.) Выйшла распараджэнне старшыні Менскага абласнога выканаўчага камітэту аб навядзеніні парадку на зямлі („Аб добраўпрадкаўні ....). Мы ўсюды падавалі інфармацыю: „Ідзе парушэнне, ідзе парушэнне!”. Абласная прокуратура была абавязана далучыцца да спраўы. І сапраўды (трэба аддаць ёй належнае), началіся прокурорскія рэагаваньні. Фірме забаранілі працу без зацверджаных ахоўных зонаў.

Тым часам дзіве цудоўныя беларускія жанчыны з Праектнага інстытута (*Вольга Кукуня і Тацьцяна Косьціч*) без усялякай аплаты распрацавалі праект ахоўных зонаў.

Канешне, было шмат перапіскі з чыноўнікамі, прыкладзена шмат змаганьняў, і ўрэшце рэшт Навукова-мэтадычная Рада пры Камітэце аховы гістарычнай спадчыны і культурных каштоўнасцяў 20-га траўня 2003 г. зацвердзіла гэты праект.

Калі ахоўныя зоны былі зацверджаныя, гэта і стала юрыдычнай падставай для перамогі. У выніку нашага няспыннага і граматнага змаганьня ўлада вымушаная была адступіць. Было прынятае рашэнне будоўлю забараніць, матэрыялы зьевезьці, дамовы з „ВІГ-Эўрабудам” ва ўстаноўленым парадку скасаваць. Што і было зроблены.

Я ўжо казаў, што пад уплывам фронтаўскага штодзённага змаганьня напрацягу 2000-2003 годоў, зъмяняліся адносіны простых людзей да Крыжовага шэсця. Тое самае можна сказаць і пра адносіны пэўных чыноўнікаў да гэтай спраўы, што таксама паспрыяла перамозе. Я нават думаю, што ў некаторых з іх там, у Курапатах, таксама ляжаць іхныя дзяды.

Гэтае штодзённае змаганье за Курапаты, нашыя талокі, паставяннае інфармацыя пра іх прынеслы свой плён. Зъмянілася тое, што, здавалася, зъмяніць немагчыма. І зараз у чыноўнікаў няма такой агрэсіі ва ўспрыманні Курапатаў, што назіралася раней. І тут — нашая перамога.

Зімой былі д’ябальскія наскокі вандалаў на Курапаты — зламалі 20 крыжоў. Што ж, яны зламалі 20 крыжоў, а мы паставілі яшчэ 100. Яны нешта ѹшчэ пашкодзілі, а мы яшчэ паставілі 50. І гэтыя дзеяньні, тое, што мы не спыняемся, ставім і прыбіраем, зноў ставім і вычышчаем ад нечысьці, зъмянілі зьнешні выгляд Курапатаў. Ужо ёсьць разуменне і ў тых, хто выпадкова патрапіў у Курапаты.

Дарэчы, цікавая рэч. З боку старой бетонкі, што ідзе з Заслаўя, ёсьць поле. Раней туды людзі хадзілі (ци ў лес, ці па ягады, ці на палеткі да лецішчаў) праз Курапаты. А зараз ідуць у абыход, у самы Курапаты не заходзяць, таму што з усходняга боку ўздоўж леса ўжо стаяць крыжы, стаяць крыжы і

з паўночнага боку. Ствараецца крыжовая ахойная зона. Крыжы далёка відаць, і людзі ўжо ведаюць, што там. Мне і на працы казалі, што бачылі нашыя крыжы, нашую працу, што цяпер ведаюць, дзе Курапаты.

Так, гэтая праца вельмі вялікая. Хаця ня так проста ўсё. Ладуку Клінта на ламалі некалькі разоў. Але Крымінальная справа ўзбуджаная. Міліцыя пачала назіраць за Курапатамі. Адносіны да самай праблемы лепшаюць. І нашая пастаянная прысутнасць, і прысутнасць крыжоў, і прысутнасць (з нядыўнага часу) міліцэйскага патруля прывялі да таго, што зараз, фактычна, няма шашлычнікаў. Туды ўжо не заходзяць ні піць-гуляць, ні шашлыкі рабіць. У мікрараёне Зялёны Луг жыхары ведаюць пра Мэмарыял, зъмяніліся псаіхалігічныя адносіны да гэтага месца. Нармальных людзей, у якіх нармальная псіхіка, крыжы абавязваюць, засыерагаюць ад лёгкадумства, спыняюць. Ім ужо зразумела, што сюды ісьці піць-гуляць нельга.



*Курапаты ад акружнай дарогі. 2003 г.*

Талокі, дабраўпрадкаваныне, стаўленыне крыжоў — усё гэта набывае ўжо масавыя харктар. Але ёсьць людзі, якія ў справе Курапатаў асабліваахвярныя.

### *Асобы*

Тут я хацеў бы найперш сказаць пра **Уладзімера Станіслававіча Юху**. Гэта чалавек, які ўсе гады змагаецца за Курапаты, дзень у дзень. Шмат пацярпеў, яго нават у 2001 годзе судзілі з крыжом. Пасьля падзеяў 8 лістапада (калі кінулі АМАП на змагароў), спадара Юху прывезылі ў Савецкі суд з крыжом. Ён ня выпусціў свой крыж, які трymаў, не аддаў, і яго з крыжом і судзілі. Ён шмат зрабіў у справе выратаваныя Курапатаў. Чалавек абсалютна ахвярны. Дарэчы, яго нідзе на працу не прымоюць за беларускую мову. Ён па-іншаму прости ня можа гаварыць, і ўжо некалькі гадоў беспрацоўны (пасьля таго, як яго скарылі з Акадэміі мастацтва).

Я разумею такіх людзей, разумею, чаму яны ахвяравалі частку жыцця на змаганыне, каб захавалася памяць, каб захаваліся Курапаты. Бяз усялякіх сродкаў, без анікай „рэкламы”, гістэрычных выступаў (як у некаторых) — штодзённая шэрэя праца для Беларусі.

Хацеў бы яшчэ сказаць і пра **Сяргея Пятровіча Папкова** — намесьніка старшыні Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ. Прыходзіў з сякерай, сексухі хмызняк, прыбіраў, ставіў крыжы. Ён адзін з першых зачлікаў ставіць крыжы на шляху будаўнічай тэхнікі. Нягледзячы на тое, што ён займаецца і адказвае за шмат якія галіны дзейнасці Партыі, ён таксама пастаянная працуе ў Курапатах. Ён шмат пацярпеў ад уладаў за гэтую справу. Асабліва калі рэжым актыўнізуваўся ў справе зыншчэння Курапатаў, ён быў адзін з першых, хто перагарадзіў дарогу самазвалам, экскаватарамі і АМАПу. Частка тых крыжоў, якія былі паставлены ў Курапатах, асьвяча-

ныя святарамі, знаходзіцца пад кальцавой дарогай. Яны так і засталіся стаяць, засыпаныя пяском і жывірам, як ахвяры, ў Курапаткай зямлі.

Нельга пераацаніць працу наших жанчынаў: **Вольгі Кацянковай, Ангеліны Масюты, Таццяны Цяцёркінай** і шмат іншых беларускіх жанчынаў. Сябра нашай партыі **Уладзімер Плотнікаў** не адзін раз быў жорстка збіты ў Курапатах амапаўцамі за съявтую справу.

Людзі прыходзяць, працуюць, дапамагаюць. У асноўным — гэта сябры Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ, якія ахвяруюць сваім вольным часам, адпачынкам. Штосуботу прыходзяць і працуюць.

У такім беларускім паняцці, як „Курапаты” сапраўды закладзена высокая ідэя, якая дае штуршок чалавечаму рушэнню, збірае і яднае людзей на агульную справу.

### *Хто ж змагаецца за Курапаты?*

У так званай „незалежнай” прэсе за ўесь час барацьбы за Курапаты было шмат шуму, што абаронцы Курапатаў — гэта быццам бы не сябры Кансэрватыўна-Хрысціянской Партыі — БНФ, якія людзі. На радыё „Свабода” гэтая думка шмат пропагандавалася, і кніжка адмысловую выпусьцілі пра іх, пра нейкія „камітэты” па абароне Курапатаў. Быў створаны адмысловы імідж тым людзям. Мы разумеем, для чаго гэта рабілася.

Хтосьці пад гэтыя „камітэты” атрымаў грашовыя дывідэнды. На працягу трох гадоў я пару разоў бачыў іх у Курапатах, і ў асноўным тады, калі там былі замежныя амбасадары, калі „ладуку Клінтану” аднаўлялі. Тады ўсе гэтыя „прагматыкі-грантасмокі” з'яўліліся пад журналісткі юпітэры: і лябедзькі-жыхары, і ўся тая „камарылья” (інакш я не могу назваць гэтую публіку). А каб прыйсці проста так, без фотакамераў, з рыдлём пад сякерай, ці прынесці крыж у Курапаты — за гэтая гады я ніводнага з іх ня бачыў. Ніводнага. Уся гэтая рэклама пра іхнью „дзейнасць” — хлуснія. Так званыя „незалежныя” СМИ адмыслова стваралі імідж гэтым людзям нібыта як барацьбітам за Курапаты. Радыё „Свабода” перадавала пра быццам бы „патрулюваныне” ў Курапатах Партыі Свабоды і Маладога Фронта. Усё гэта ерунда, хлуснія. Аб’явілі — на гэтым увесь „энтузізм” і выйшаў. У Курапатах з гэтых арганізацый няма ніводнага энтузіяста. Падрастаюць маладыя прагматыкі... „Школу” яны прайшли ў старэйшых.

Пра так званых „абаронцаў” і кнігу пра іх. Кніга напісана ў адным на-кірунку. Ну стаяў гэты іхны намёт. І каму яны перашкодзілі? Як пракладаў рэжым дарогу, так і пракладаў. А наглядаць, як капаюць, як прывозяць жывір, размячаюць дарогу — ну і што з гэтага назірання? У працы над Народным мэмарыялам з іх ніхто рукі не зачапіў.

Хаця, трэба сказаць, там былі розныя людзі. Былі і съядомыя маладыя, якія лічылі, што яны прыносяць карысць. Можа, яны і прынесцілі карысць (я гэта не адмаўляю), але было шмат, якія прыходзілі туды проста паесці, таму што тым, хто начаваў у Курапатах, людзі дапамагалі. Сярод „абаронцаў” былі ахвярныя асобы, але найбольш было выпадковых, для якіх Курапаты нічога ня значылі. Пабылі — і пайшлі.

Ў адзін з летніх дзён 2002 г. я прышоў у Курапаты, чую — іграе музыка, розныя вясёлія песні, рок (у гэтым месцы!). Гляджу — стаіць магнітафон.

Я адразу падышоў у лягер „абаронцаў” і сказаў: „Паважаныя людзі, тут жа съятое месца, тут жа могілкі. Які тут можа быць рок? Чым вы тады адрозніваецца ад тых жа будаўнікоў, якія пракладваюць дарогу па касыях?”

Гэта адклалася ў маёй памяці, бо паводзіны гэтых людзей былі неадпаведныя. І я ня толькі ў гэтым выпадку. Вакол намёту заўсёды было брудна, не прыбрана, неахайна, съмецьце. І трэба разобрацца, хто і што стаяла за гэтымі людзьмі і хто атрымаў за гэтую „вахту” вялікія сродкі. Я думаю, час назаве гэтых імітатарапаў, якія арганізавалі той „лягер абаронцаў”, якія, фактычна, нічога і ні ад каго не абаранілі.

Пра сродкі, якія атрымлівалі „на Курапаты”, штатныя асобы з „Хартыі”, мне паведаміў адзін з тых, хто ў гэтым удзельнічаў. Было сказана пра 80 тысячачаў даляраў, але я думаю, што было болей. Той чалавек ведаў пра 80 тысячачаў, якія былі выдаткованыя, фактычна, на імітатарскую працу, каб хлопцы і дзяўчыны жылі ў намёце.

Але столькі сродкаў туды, безумоўна, не пайшло. Дзе гэтая сродкі — мне невядома. Хто даваў грошы? Можна згадацца. Далі тыя, што

ўбачылі, якую працу мы пачалі па стварэнні Народнага Мэмарыялу. Ім спатрэбілася стварыць інфармацыйнае супрацьдзеянне для нас. Знайшлі мэтад. Пасадзілі маладых людзей, і праз адпаведныя структуры (так званыя „незалежныя” СМИ, радыё „Свабода”) пачалі раскручваць тое, чаго не было на самой справе. Бо пра абарону Курапатаў там шмат не рупіліся, найболыш сядзелі, елі і спалі. Вось і ўся падзея.

Унутры іхнага намёта было вельмі неахайна, брудна. Я быў у іхным намёце ня раз і ўсё гэта бачыў на свае вочы. Навокал усё было забруджана. Прывіральні ніякай не было, і ўся „гігіена” тварылася ў гэтым лесе, на магілах.

У гісторыі з Курапатамі ня ўсё так адназначна, як падавала „незалежная” прэса. Калі ж гаварыць пра кнігу, там шмат цікавых рэчаў. Напрыклад, слова спадарыні В. Трыгубовіч зараз нікуды ня выкінуць, гэта калі яна выступала супраць усталяваньня крыжоў у Курапатах, „турбуючыся” за „пакрыўджаных” мусульманаў і г.д. Слухаць гэты абсурд было проста сорамна. Ня ўкладвалася ў галаве, як можна так казаць. Але як толькі беларусы з Амэрыкі (сп. Бартуль) далі ёй самой колькі там далаўра і папрасілі ўсталяваць крыжы дзеля памяці, гляжу — крыжы звязліся (ўжо й пра „правы” мусульманаў” забылася). Ну, дык як гэта называецца?

Усе новыя крыжы, што звязліяще ў Курапатах, я ведаю, бо асабіста сачу за будаўніцтвам Народнага Мэмарыялу. Але ж я ніводнага разу ня бачыў спадарыні Трыгубовіч на талаці у Курапатах, як і лябедзяк, вячорак, статкевічай і іншых „прагматыкаў”.

З гэтага для мяне відавочная выснова: маральнасць палітыкі таксама мераецца Курапатамі. Гэтым людзям, іхным словам ня можа быць ніякай веры, бо выпрабаваньне праходзіць праз Курапаты. Яны гэтае выпрабаваньне не прайшли. І іхныя партыі таксама не прайшли гэтага выпрабаваньня. Ня бачыў я іхных „шматлюдных” партыйных збораў у Курапатах.

Для мяне — гэта не палітыкі, гэта прыстасаванцы, прагматыкі. Чалавек, які ня вытрымаў экзамену Курапатамі, ня можа быць сумленным беларускім палітыкам, бо маральнасць вызначаецца тут.

\* \* \*

Калі я ўпершыню пабыў у Курапатах, калі падышоў да кожнай магілы, прайшоў гэты лес, у мяне звязліся адчуваньне, што ў гэтым жыцьці я павінен зрабіць тут ахвяру, і гэта будзе, напэўна, самая галоўная мая справа. Мяне скаланула карціна магілаў сотняў тысячай невінаватых нашых беларусаў і тыя папялішчы паслья вогнішчай вандалаў, якія я пабачыў. Я думаў, як гэта спыніць. Ідэя Зянона Пазньяка аб пабудове Народнага Мэмарыялу трапіла мене ў самую душу.

\* \* \*

Спыніць вандалізм заклікамі цяжка. Патрэбны быў менавіта такі „тормаз” — чыстае прыбранае месца і крыжы. Усё. І вось настай момант,магчыма, гэта была Боская дапамога, Боскі штуршок — і справа рушыла.

Я прадумалі плян дзеяньня, каб усталяваць дзясяткі тысячай крыжоў. Гэта цяпер і мая мара — каб кожная душа закатаванага беларуса была ўважаная ў крыж.

Усе нашыя дзеяньні мы абмяркоўвалі з кіраўніцтвам Партыі, але пэўныя практычныя моманты не абмяркоўваліся і не агучваліся — не пары.

Удзячныя я нашым сябрам. Зрабілі мы ведамасць і пайшлі збиратці сродкі. Зноў знайшліся незвычайнія людзі, якія ёсьць толькі ў нас. **Вольга Іванаўна Кацянкова** — вельмі адданы гэтай справе чалавек. **Часлава Антонаўна Семяновіч** з Горадні сабрала звыш аднаго мільёна рублёў на крыжы (500 далаўраў ЗША).

Выкарыстоўвалі ўсе магчымасці, звярталіся да знаёмых, да суседзяў і г.д. І скажу так: нідзе адмовы я ня чую. Давалі людзі розныя сумы, але — не адмаўляліся ніколі. І усім ім — дзякую, незалежна ад колькасці грошай.

Пачалі думакаць, як канкрэтна рабіць крыжы. (У той час было такое вялікае супрацьдзеянне, што прыходзілася добра падумакаць над гэтым пытаньнем „як?”.) У гэтай справе мне дапамог адзін беларус (на жаль, пакуль не магу называць яго прозвішча, час не прысьпей) знайсці людзей, якія вельмі па таннаму кошту зрабілі крыжы. Гэта быў 2002 год, і мы тады паставілі 240 крыжоў. Іх вырабляе сябра нашай партыі **Anatol Rjabko**.

з Жодзіна. Праца йдзе, і я пляную, што ўжо будзе паўтысячы крыжоў за два апошнія гады.

Асвячэнне крыжоў кожны раз надае моцы тым, хто тут працуе і надае духу насыці гэтаму месцу. Таму, хто цяперак спакусіца і падыме руку на такі крыж, — будзе пакараныне. І гэта — стрымліваючы фактар. Бо людзей з нармальнай псіхікай крыж стрымлівае.

Студзень 2003 г. — верасень 2004 г.

### ***Post scriptum***

Напрыканцы свайго расповяду я б хацеў падсумаваць некаторыя звязы, якім ацэнка не даецца: што зрабілі і робяць для Беларусі два чалавекі, якія зараз у эміграцыі. *Ніхто яшчэ гэтай ацэнкі не даваў. Я хацеў бы скажаць пра Галіну Пазньяк і Зянона Пазньяка. За гэтыя гады было выдадзена больш 100 тысячай асобнікаў „Беларускіх Ведамасцяў” (больш 50-ці нумароў). І гэта зрабілі ўсяго 2 чалавекі.*

На такі аўём працы звычайна працаюць цэлія творчыя калектывы. Я хацеў бы пазначыць і для нашых сяброў, і для тых, якія прыхільна стаяцца да Беларусі, што гэтыя людзі рабілі і робяць вялікую справу.

Апрача гэтага выдадзеныя (у самых неспрыяльных умовах) чудоўныя кнігі („Глёрыя Патрыя”, „Новае стагоддзе”, „Беларуска-расейская вайна”, „Гутаркі з Антонам Шукейцем”, „Прамаскоўскі рэжым”, пазма, фатаграфіі і вершы „Вялікае Княства”), і відавочна — надзвычай глыбокія артыкулы. Косяччу чалавеку, косяччу беларусу, прачытаўшы гэтыя творы, я думаю, стала б зразумела, хто ён ёсьць на гэтым свеце.

Хто скажа праўду пра Пазньяка? Прышло час пра гэта скажаць. І я хацеў бы сваю долю ўнесці ў гэтыю праўду. Таму што гэтыя людзі, Зянон і Галіна, практычна, ахвяраваліся сваім жыцьцём, сваім уласным дабрабытам, дабрабытам сваіх родных. Не шыкуючы, а выжываючы ў цяжкіх умовах палітычнай эміграцыі, не жывучы ў розных „катэджах” (як пілавузгаючы іхныя бытывія паплечнікі, і ворагі) — съцілія людзі, яны робяць вялікую справу для Беларусі.

Акрамя таго, тое, што Беларусь да гэтага часу — незалежная дзяржава, што не ўдаецца крамлёўская агрэсія — у гэтым вялікай праца Зянона Станіслававіча Пазньяка на замежжы. Гэта сустэрэчы з палітыкамі, гэта розныя канфэрэнцыі, гэта праўдзівая інфармацыйная пра тое, што адбываецца на Беларусі. І гэтым чалавеку трэба аддаць належнае.

Усё сваё жыцьцё, усё, што ён зрабіць, ён ахвяраваў і ахвяруе для Беларусі. І дзякую яму. Хай Бог дасць яму здароўя. Ён сваё слова ўжо моцна сказаў, гаворыць цяпер і, я думаю, яничэ скажа.

**Алесь Чахольскі**

Студзень 2006 г.

(Да друку падрыхтавала Галіна Палачаніна)

## **Зянон Пазньяк: Павінна быць народная воля**

Гэты мой звярот да ўсіх грамадзянай Беларусі, якія ўдзельнічаноць у пэрадвыбарчай кампаніі, да арганізатару і выкананаўцу збору подпісаў, а таксама да законных прэтэндэнтаў на выбары. **Рэальная сітуацыя выглядае так:** — Лукашэнка ня мае права балатавацца на трэці тэрмін. — Бюлетэні, у якіх упісаная асока, што ня мае права балатавацца, ёсьць незаконныя. — Удзел у такіх выбараў па схеме і правілах рэжыму дапамагае забясьпечыць фальшивую перамогу Лукашэнкі. — Выбары па схеме рэжыму незаконна выйграе рэжым. — Москва зігрывае з прэтэндэнтамі на выбары, каб узягнуць іх у правілы фальшивай выбарчай гульні і зрабіць бачнасць законнасці. — Москва цвёрда і даўно паставіла толькі на Лукашэнкі, бо ад захавання ўлады Лукашэнкі ў Беларусі залежыць лёс сучаснай улады ў Крамлі. **Высновы:** — Незаконнай схеме выбараў рэжыму трэба супрацьпастаўіць альтэрнатыўную народную і законную схему выбараў і ажыццяўіць яе. — Нельга адмаўляцца ад удзелу ў выбараў, бо з боку рэжыму справа йдзе не аб закон-

ных выбарах, а ёт захопе ўлады пры дапамозе выбараў. Пры адмаўленні ад выбараў улада будзе захоплена. (Мэханізм адпрацаваны). **Што рабіць:** — Трэба праводзіць Народнае галасаваньне. Гэта значыць, што ў рамках афіцыйнага тайнага галасаваньня народ галасуе самастойна сваім бюлетэнямі. Гэта ёсьць законнае дзеяньне, пагрунтаванае на артыкуле трэцім Канстытуцыі. Дзеяньні выбаршчыкаў у Народным галасаваньні не пярэчаць выбарчаму заканадаўству. **Працэдура Народнага галасаваньня:** — На ўчасткі для галасаваньня выбаршчыкі йдуть са сваімі заранё падрыхтаванымі бюлетэнямі, дзе ўпісанае прозвішча альтэрнатыўнага народнага кандыдата, за якога яны галасуюць. (Можна ўзяць з сабой чысты ліст паперы, тады свой бюлетэн можна напісаць у кабіне для галасаваньня). Гэта ёсьць Народны Бюлетэн. — Выбаршчык бярэ бюлетэн рэжыму, ставіць подпіс у сыпісе выбаршчыкаў і йдзе ў кабіну. — У кабіне выбаршчык кладзе ў кішэню бюлетэн рэжыму і дастае свой бюлетэн. — У скрыню для галасаваньня выбаршчык апускае свой бюлетэн. — Выбаршчык заходзіць бюлетэн рэжыму для перадачы яго Народнай Грамадзкой Камісіі (НГК). Вынікі галасаваньня будуць відавочныя. Важна захаваць бюлетэн рэжыму і перадаць яго ў НГК. Больш 50 адсоткаў такіх бюлетэніў, сабраных НГК, будзе сведчыць аб Народным імпічманце Лукашэнкі і аб адхіленні яго ад улады. Падкрэсліваем, гэта працэдура законная, дэмакратычная і мірная. Пасыль Народнага галасаваньня і Народнага імпічманту ўлада будзе перададзена Часоваму Ураду, які арганізуе новыя выбары прэзыдэнта і парламанту. Заклікаем прыняць узел у далейшым фармаваньні і разгортваньні Народнай Грамадзкой Камісіі (НГК). Галоўная задача НГК — збор сабранных выбаршчыкамі бюлетэніў рэжыму, аб'яўлінне вынікаў галасаваньня грамадзству, арганізацыя працэдуры Народнага імпічманту Лукашэнкі, перадача ўлады Часоваму Ураду.

**Зянон Пазняк**

5 студзеня 2006 г.

## **ЧАМУ ПАТРЭБНАЕ НАРОДНАЕ ГАЛАСАВАНЬНЕ**

Перамагчы рэжым, удзельнічаючы ў ягонай схеме выбараў, якія ён сам праводзіць, канцралюе і фальсіфікуе, практична немагчыма. Вопыт гэтага пацвярдждае. Перамогі народнага кандыдата нельга дасягнуць адразу адным дзеяньнем на выбарах. Но законных і справядлівых дэмакратычных выбараў ня будзе. Але можна перамагчы народнай тактыкай у некалькі этапаў. Першы этап — Народнае галасаваньне, калі народ удзельнічае ў афіцыйных выбарах, але галасуе па сваіх схеме, пагрунтаванай на Канстытуцыі і законах. Сутнасць Народнага Галасаваньня ў блакіроўцы машыны фальсіфікацыі. Народны Бюлетэн будзе ўлічаны пры падліку як „несапраўдны”, а ў выбаршчыкаў застанецца доказ іхнага галасаваньня — афіцыйны бюлетэн. Калі гэтых доказаў будзе больш за 50 адсоткаў — „элегантная перамога” стане немагчымай. Рэжым можа яшчэ накідаць сваіх бюлетэніў, за тых, хто ня прыйдзе галасаваць. Таму, каб пазбавіць яго гэтаймагчымасці, павінен быць масавы выхад людзей на выбары на Народнае галасаваньне. Калі народ пераможа ў 1-м туры, то другі тур стане поўным разгромам Лукашэнкі. Пасыль галасаваньня ўсім трэба ѹсыці і прыязджаць на Цэнтральную плошчу Менска. Там можна стварыць умовы для працы НГК і іншых ворганаў, якія пачнучуць свою дзеянасць. Наступны этап — дэмакратычныя выбары прэзыдэнта, прызначаныя Часовым Урадам.

**Зянон Пазняк**

8 студзеня 2006 г.

## **ФРОНТ ВЫІСТАЯЎ І РАЗГОРТВАЕ СЪЦЯГІ**

Памятаю расповяд аднаго актыўнага ўдзельніка польскай „Салідарнасці” — змагарнага руху 1980-х гадоў. Войтэк казаў, што пасыль аба-

вяшчэння генэралам Ярузэльскім ваеннага становіща ў сінегі 1981 г. арыштаваныя змагары „Салідарнасці” убачылі некаторых са сваіх нядауніх паплечнікаў у мундзірах з пагонамі. Вядома, што польскі камуністычны рэжым і ягоныя спэцслужбы меркавалі стварыць прафсаюзік пад называй „Салідарнасць” і псеўдаапазыцыйнымі дзеяньнямі завесыці пратэст польскага народа ў тупік. Нічога ў іх ня выйшла. У „Салідарнасць” у 1980 г. на працы лічаных дзён запісалася 10 мільёнаў чалавек, вызначыліся сапраўдныя, а не падстаўныя лідары — і паліцэйская порхаваўка ляснула, пачалося сапраўднае змаганье супраць камуны і савецкай акупацыі.

У Беларусі рэжым і спэцслужбы хацелі пракруціць такі ж сцэнар. Калі ўлетку 1988 г. пачалося стварэнне народных франтоў у Прыбалтыцы, камуністы БССР вырашылі стварыць свой „нарфронт”. На гэта ёсьць дакумэнтальныя съвядчанні. Калі пасыль правалу путчу ў жніўні 1991 г. дэпутаты Апазыцыі БНФ Зянон Пазняк і Сяргей Навумчык увайшлі ў будынак ЦК КПБ у Менску, то пад нагамі сярод цэкоўскіх дакумантаў ваяліся таксама пратаколы з паседжаньня, дзе цэкоўцы прынялі решынне „о созданіі народнага фронта Беларуссіі”. Але ў каstryчніку 1988 г. ворагаў апярэдзілі Зянону Пазняку, Васілю Быкаў і тысячы іншых патрыётаў, якія заснавалі і павялі на змаганье сапраўдны Беларускі Народны Фронт „Адраджэнне”.

Кантора вымушана была дзейнічаць наўзდагон. Сярод іншага партыйная камуністычнае арганізацыя Акадэміі наук БССР накіравала ў БНФ свайго актыўнага дзеяча прафэсара Ю. Хадыку. Прафэсар і шэраг іншых таварышаў на працы шэрагу гадоў спрабавалі шкодзіць народнаму руху, блытаць людзей, праваліць съвятую справу. Але доўгі час ім гэта не ўдавалася. Энэргія тысячай патрыётаў, якія змагаліся па ўсёй краіне, упэўненае кіраўніцтва лідэра Фронту Зянона Пазняка гасілі марнія спробы агентуры. Фронт дамогся вялікіх перамогаў, галоўная зь якіх — аднаўленне незалежнасці Беларусі ў 1991 г.

Хадыка запомніца фронтайцам як архетып Юды-здрадніка, як „засланыя казачок” ад КПБ. Ён засвяціўся ў безылучы эпізодаў. Калі ў 1994 г. да ўлады прыйшоў шклоўскі дзеяч, Хадыка заклікаў на нарадзе сяброў Сойму БНФ „падтрымаць Лукашэнку”. Калі ў красавіку 1995 г. група дэпутатаў Фронту начале з Зянонам Пазняком распачала галадоўку пратэсту ў залі Парляманту, сп. Пазняк прасіў па тэлефоне Хадыку (свайго намесьніка) вывесыці на плошчу перед Парлямантом людзей і падтрымаць галадоўшчыкаў, якія патрабавалі спыніць парушэнне законаў і антыканстытуцыйную дзеянасць рэжыму і ў першы ж дзень правалілі пляны Лукашэнкі аб незаконным рэфэрэндуме, Хадыка публічна заяўіў, што „у фронце у нас дэмакратыя, а не дыктатура”, людзей не склікаў і пайшоў дадому спаць. Як вядома, у ноч на 12 красавіка 1995 г. рэжым увёў у Парлямант войскі, дэпутатаў жорстка зьбілі. Адсутнасць публічнай падтрымкі была расцэнена ў дэмакратычным съвеце як згода грамадзства з дзеяньнямі рэжыму.

Пасыль таго, як Зянон Пазняк вымушаны быў выехаць за мяжу ў 1996 г., расколынікі рэзка актыўізаваліся. Хадыка, Вячорка, Бяляцкі началі раптам ездзіць у Москву, сустракацца з крамлёўскімі прадстаўнікамі, падпісваць нейкія паперы без якога-кольвеці санкцыі Сойму, кіраўніцтва і сяброў Фронту. На запытаньні Сойму яны цынічна адказвалі: „Так, у Москве мы падпісалі паперы аб супрацоўніцтве з правымі сіламі Рәсей. У тэксце пагаднення няма згадкі пра незалежнасць Беларусі. Маскоўская калегі сказаў нам, што такая згадка азначала б для іх палітычную съмерць у Рәсей...” Усё правільна, толькі адсутнасць згадкі пра незалежнасць Беларусі ў тых дакумантах азначала таксама палітычную съмерць для Беларусі гэтых беларускіх прадстаўнікоў. Аднак, згаданыя асобы ўжо не прадстаўлялі Беларусь, яны развойліся, бо пераходзілі пад дах і пад спрыяльніне лютага ворага Беларусі — маскоўскай імперыі.

I ўсё ж агентура і расколынікі ня здолелі павесыці за сабой Народны Фронт. У 1999 г. пасыль правалу авантуры з „адзіным кандыдатам” Чыгіром хадыкі-вінцукі пайшлі на срабу развалу Фронту. На зъездзе Фронту і Партыі БНФ яны не прызналі абранине бальшынёй галасоў (бальшыня была ў чатыры голасы) сп. Зянона Пазняка на пасаду Старшыні (што адпавядала патрабаваныям Статуту) і абвесыцілі сваім „старшынёй” Вінцukу Вячорку. Потым яны захапілі сядзібу БНФ на вул Варашэні ў Менску і началі аба-

цаць мясцовым кіраунікам Фронту ў розных рэгіёнах краіны гроши дзеля пераходу на „прафесійную палітычную дзеянасць зофісамі, кампутарамі, сакратаркамі, стабільнымі заробкамі” і г.д. Некаторыя паверылі абязанкам, аднак іншыя съведама пайшли на здраду ідэялам Народнага Фронту. Справа ў тым, што напярэдадні гэтых падзея Хадыка абвясцію (і напісаў у „Грантаўскім” часопісе „Ізбратель” № 9, чэрвень, за 1999 год), што „нацыянальная ідэя вычарпала сябе”, Фронту трэба зылівацца з АГП і разам весьці прагматычную палітыку. Маральнасць нацыянальнага змагання гэтая публіка замяніла прагматызмам і палітычным бізнесам (модны тады тэрмін). Вакол новага „старышы” Вячоркі засталіся раскольнікі-хадыкі, а таксама функцыянэры спэцслужбаў (накшталт Януковіча). З часам шэраговыя сябры ад іх паразбягаліся. Але пэўдафронт узяў пад сваё крыло сумнавядомы Ганс Вік, які пад шырмай АБСЭ шэраг гадоў зыдзяйсьняў у Менску сумесна з КГБ подлія маскоўска-бэрлінскія пляны па здачы Беларусі ў расейскі палон (і адкрыта пра гэта заяўляў, напрыклад у 2000 годзе на канфэрэнцыі ў Беластоку). Менавіта Вік праз свае сувязі прадстаўляў Вячорку па ўсёй Эўропе як кірауніка апазыцыі і герайчнага змагара. (Дзе цяпер гэты змагар!?) Вінцукоўскі пэўдафронт даўно зрабіўся часткай падстаўной пэўдаапазыцыі. Прыкрываючыся імем вядомай усім беларусам змагарнай арганізацыі, калібаранты-прагматыкі спрабуюць увесці ў зман беларускае і міжнароднае грамадзтва. Але нічога ў іх не атрымліваецца. Выкарыстаўшы іх, маскоўскія гаспадары пе-равялі халуёў на пятая-дзесятая ролі. На першых ролях на цяперашнім этапе падстаўной дзеянасці прамаскоўскі камуніст Калякін, былы лукашыст Лебедко, Бухвостаў потым бесхрыбетны Мілінкевіч ды інш.

Беларускі Народны Фронт „Адраджэньне” і ягоная Кансэрватыўна-Хрысціянская Партыя — БНФ (скарочаная назва — Партыя БНФ) дзеяйчайць пад кірауніцтвам Зянона Пазняка. Змагарнія арганізацыі ніколі ня зрадзяюць ідэялам Беларускага Адраджэння, ня купяща на палітычны бізнес, на юдавы гранты. Марныя намаганні падстаўных пэўдаапазыцыянараў і спадзяванні на выгаду. Беларускі народ пераможа варожую навалу.

**Валеры Буйвал**

(Інформацыйная камісія Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ)

2 лістапада 2005 г.

## ПРЫВАТНЫ ДЗЁНЬНІК. ЗАЦЕМКІ ДЛЯ ПАМЯЦІ

**25 сінэгня 2005 г., Нараджэнне Хрыстова ...Хрысціянства зъяндала Эўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер зъмярканье. Шмат прычынаў духоўнага рэгресу і крэзісу Эўропы. Але галоўная прычына — адмаленьне ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Эўропа пераменьваецца на вачах (зрэшты, як і Амерыка). Такое адчуваюне, што адчынілася скрынка Пандоры. Геданізм становіща нормай этичнага існавання. Эўрапейцы перастаюць ствараць, не імкніцца рабіць, траціць уздел у кваліфікованай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калёній, пакінуўшы сабе кіраванье, гроши і задавальненіні. Ствараеца гэткі „хатні нэакаланіялізм”. Але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калёніях. І калі яны на спыняцца, то Індыя 1950-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. Выказванні Міцкевіча аб заваяванні Эўропы (а Міцкевіч быў геній) робяцца рэальнасцю. Зъмяніўся характар войнаў. Але стэрэатыпы думання настолькі**

моцныя, што не дазваляюць бачыць відавочнае. Беларусы дванаццаць гадоў ня могуць усьвядоміць, што сталі ахвярай новага віду вайны — захопу ўлады знутры краётурай чужой дзяржавы праз дзеянасць спэцслужбаў разведкі. Зынішчылі гэрб і сцяга, зынішчылі кнігі, беларускую школу, нацыянальнае тэлебачанье, радыё, мову, дабіваюць культуру, далі прыярытэтныя права чужому насељніцтву, плююць і рагочуць праста ў твар, а беларусы яшчэ нічога не разумеюць, што сталася і што адбываецца. Некаторыя нават радуюцца, думаюць — даждык ідзе. Нешта аналягічнае адбываецца ў Эўропе. Эўрапейскі нэакаланіялізм пайшоў у адваротным кірунку. Калёніі займаюць тэрыторыі былых метраполій і стыхійна, крок за крокам, мэнтальна і дэмографічна падпарадкоўваюць старыя кантынэнты, застаючыся сабой. Дэградацыя інтэлекту ліберальнага эўрапейскага съвету зайшла настолькі глубока, што ніхто з іх ня здольны ўжо рэальна і адэватна думаньці пра эўрапейскую будучыню, ці хоць бы ўяўіць, што іх чакае. Яны паўтараюць свае хімэры пра „мультыкультурнае” ды шматрасавае грамадзтва, пра фальшивыя „правы чалавека” і гавораць пра новы Бабілон, афіцыйна адмалюючыся ад хрысціянства, ад хрысціянской культуры, ад нацыянальных традыцый і нават ад гісторыі. Усё выглядае неверагодна і



Фронтаўцы на Крапіўным полі пад Воршай. 2003 г.

(фота А. Масюты)

ненатуральна, як камунізм і ягоныя антылюдскія практикі на Ўсходзе. Але калі ўсьвядоміць, што лібералізм — гэта ёсьць камунізм, вывернуты навыварат, то ўсё становіща зразумелым. Лібералізм — гэта вывернутая ўтроба камунізму, толькі без таталітарнай аббалонкі. Гэта тое, што сядзела ў чэрэве камунізму, у ягоных кішках і комплексах, у падсвядомасці бязбожнага разуму. Зірнем, як імгненна перакулілася ў лібералаў камуністычная намэнклатура так званага сацлягеру, як нагу ў бот уставіла. Тут табе і алігархія, і мільёны, і дэмакратыя на разліў, і свабода поглядаў на свабоду, на мараль, на сям'ю і дзяржаву. Усё прыватызвалі, усё абошлілі, усё ператварылі ў тавар, усіх ablапошылі — і рак ня сьвінцу.

**29 сінэгня, чацвер ...**Зноў фальшивы загаварылі пра маё вяртнине. За гады прамаскоўскага рэжыму ніводная прафесія ў Беларусі не дэградавала так нізка, як журналістыка. Асноўная прычына дэградацыі — праца на антыбеларускія ворганы. Памятаю, як ёрнічаў некалі такі Але́с Сіліч: „Приезжайте, Зенон Станіславович, будзем вместе бороться за Беларусь”. Потым гэтага Сіліча перакінулі ў Бэльгію ў якасці „паліту-цекача”. Там гэтай публікі сабралася столькі, што пастваралі нават свае праразсейскія „беларускія цэнтры”, уступілі ў контакт з бэльгійскай разведкай, даносіць на беларусаў і нішчаць беларускіх адраджэнцаў. Але беларусу разуму ня ўставіш, усё роўна на краі курапацкай ямы будзе

шчыра пытца: „За што?” За сямнацца гадоў дзеянасці Фронту, спакаючыся зь людзьмі, мянэ найбольш зьдзіўляе тое, што беларус нічому ня вучыцца ў палітыцы. Нейкія падлеткавыя ўяўленьні. 125 разоў будзе наступаць на адны і тыя ж граблі і калі атрымае па ілбе 1000 разоў, дык аваўязкова наступіць ў 1001-шы. Тым часам, здолны, разумны і кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, ці як цяпер кажуць, адназначная: адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі пазыўдзіш па съвеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якія карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які ня ведае элемэнтарнага — што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 1995 год. Высокі чын з КДБ спаткаўся зь некаторымі маймі паплечнікамі і папярэдзіў, што рыхтуеца „ліквідацыя” мянэ (забойства) і што КДБ у гэтым пляне ня ўдзельнічае. Праз ней-  
кі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Саўміну, а самая высокая асoba ўраду Беларусі сказала Сяргею Навумчыку літаральна гэтак: „Намячающа дрэнныя справы з Пазыняком. Калі што здарыцца, вось тэлефон куды званіць”. 28 красавіка С.Навумчык напісаў пра пагрозы ў газэце „Свабода” („Апазыцыю папярэджаюць...”). Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 1996 годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць зь Беларусі. У красавіку таго ж году, калі я нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спэцназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што „не злавілі Пазыняка”. (Пра гэта гл. „Свабода”. 1996. З траўня). Тады ж зьявілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў: „Грамадзянаў РБ Пазыняка З.С., Навумчыка С.І. Пры выезьдзе-ўезьдзе затрымаць” (Гл. „Свабода”. 1996. 21 траўня), і вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непад-парадкаваныя. Ужо будучы афіцыйна запрошаны ў ЗША, мы з Сяргеем Навумчыкам даведаліся, што рыхтуеца „нэўтралізацыя” нас у Польшчы, куды мы павінны быті вярнуцца. (Зразумела, што тут была замышаная Москва.) Чамусыці гэта публічна выбалбатаў у расейскай Думе камуніст-дэпутат В.Ілюхін. Пачаўся скандал. Мы праверылі гэту інфармацыю ў вельмі сур’ёзных і вартых даверу крыніцах. Усё пацвердзілася. У Польшчу вяртацца было нельга. Мы вырашылі прасіць палітычнага азілу ў ЗША. Варыятаў не было. Пытанье сталая нават не пра свабоду, а пра пазбаўленне жыцця. Рыхталі забойства. (Мяне, ва ўсякім разе, чакала толькі смерць.) Гэта, дарэчы, адразу зразумеў Васіль Быкаў і падтрымаў нас. Ёніцтва „журналісцікаў” на гэтым фоне выглядае асабліва гнусна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо зьнішчылі.

**30 сінэжня, пятніца** ...Набліжаецца Новы год — час, калі трэба падумаць пра лёс. Я пастаянна адчуваю Божую Ласку ў сваім лёсе і ў думках звязвамося да Ўсіхвінага. Гэта дзівоснае ўсьведамленне — адчуваючы падтрымкі Найвышэйшай Сілы. Само тое, што ўдалося да гэтага часу, у гэтых цяжкіх сітуацыях палітычнай эміграцыі выжыць разам зь сям'ёй, змагацца і працаўаць дзеля Бацькаўшчыны — усё гэта ёсьць для мянэ цудам і дарам Божым, за які я ўдзячны Богу зьдзіўлена і маліцьвенна. Хай жа

распрасьціраеца Ласка Ягоная над Беларусяй! Хай вечна жыве наш вялікі і моцны Беларускі Народ!

**Зянон Пазыняк**

## ЧАРГОВАЕ ЗЛАЧЫНСТВА ЛУКАШЭНКІ СУПРАЦЬ НАРОДА

29 сінэжня афіцыйна распачалася кампанія збору подпісаў за прэтэндэнтаў на ўдзел у прэзыдэнцкіх выбарах 2006 г. Незаконны прэтэндэнт Лукашэнка зрабіў першы рэкламны крок. Звычайна ў такай сітуацыі прэтэндэнт робіць альбо абяцае зрабіць нешта для грамадзянаў сваёй краіны. Але згаданы прэтэндэнт — як вядома, арыгінал. Ён выступіў з абя занкамі ў

адрас зусім іншага электарату. А менавіта падпісаў „указ” аб пагадненні з Расеяй аб запесьцячэнні роўных правоў грамадзянаў „союзного государства”. Цяпер расейцы могуць ездзіць, мігрыраваць, сяліцца і жыць на тэрыторыі Беларусі, як грамадзяне Беларусі. Беларусы нібыта атрымліваюць такое ж права на тэрыторыі РФ. Але навошта беларусам гэтая паперка, нас не 150 мільёнаў і мы не зьбіраемся акупаваць Расею. Ужо да паўтара мільёнаў беларускіх рабоў працујуць на прасторах РФ, разарваны тысячы сем'яў, нашых людзей рабуюць, бьюць і забіваюць. Цяпер расейскія забойцы будуць абгрунтоўваць свае дзеяньні „афіцыйным дакументам” ад прэтэндэнта. Расейская арда атрымала ад рэжыму афіцыйнае запрашэнне запаўняць сабой нашу беларускую зямлю. Але як толькі ўсталоеца народная улада ў Беларусі, усё антыбеларускае лукашысцкае заканадаўства будзе ліквідаванае. Расейцам гэта таксама не пашкодзіць мець на ўзвaze.

**Янка Базыль**

### ЗЬМЕСТ

- |  |    |
|--|----|
| 1. Народнае галасаваньне .....   | 2  |
| 2. У Пракуратуру Рэспублікі Беларусь .....                                   | 3  |
| 3. Мы прапануем падпрарадкавацца закону .....                                | 3  |
| 4. Крымінальны Кодакс высьвітляе дзеянасць Лукашэнкі .....                   | 3  |
| 5. Зянон Пазыняк. Зацемкі па стратэгіі .....                                 | 4  |
| 6. Зянон Пазыняк. Найважнейшая палітычныя каштоўнасці нацыі і дзяржавы ..... | 4  |
| 7. Карупцыйны гандаль беларускай маёмысцію .....                             | 5  |
| 8. Аб рэпресіўным заканадаўстве рэжыму .....                                 | 5  |
| 9. Аб расколе арганізацыі беларускіх пісъменнікаў .....                      | 5  |
| 10. Галіна Пазыняк. Васіль Уладзімеравіч — назаўсёды ў сэрцы .....           | 6  |
| 11. Тамаш Ракса. Угодкі перавароту .....                                     | 10 |
| 12. Сяргей Папкоў. Дзімітры Саймс кансультуе Крэмль .....                    | 11 |
| 13. Янка Базыль. Вік круцица .....   | 12 |
| 14. Юрка Марозаў. Правал маскоўскага газавага шантажу .....                  | 12 |
| 15. Алекс Чахольскі. Я — Беларус .....                                       | 13 |
| 16. Зянон Пазыняк. Павінна быць народная воля .....                          | 29 |
| 17. Зянон Пазыняк. Чаму патрэбнае Народнае галасаваньне .....                | 30 |
| 18. Валеры Буйвал. Фронт выстаяў і разгортвае сцягі .....                    | 30 |
| 19. Зянон Пазыняк. Прыватны дзэйнік. Зацемкі для памяці .....                | 31 |
| 20. Янка Базыль. Чаргове злачынства Лукашэнкі супраць беларусаў .....        | 32 |

Нумар аддрукаваны пры падтрымцы беларускай фундацыі імя Рамуальда Траўгута.

### Беларускі Ведамасці

Беларуское выданье

У супрацоўніцтве з Беларускім Выдавецкім Таварыствам ў Амэрыцы

Рэдакцыя: Зянон Пазыняк, Галіна Палачаніна

Адрас рэдакцыі: 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127

тэл./факс: (+48 22) 628 76 73



Менск. Траеикае Прадмесце.

(фота Т. Монік)